

У нумары:

✓ Дзяржава і грамадскасць: творчы дыялог
Настае чарговы этап развіцця культуры краіны

➤ 2

✓ Крэатыўны падыход
Размова з Валерыем Рагалевічам пра дызайн беларускай кнігі

➤ 5

✓ Мінск — Берлін — Масква — Мінск
Германіяна Яўгена Барычэўскага

➤ 6

✓ Праз досвед Георга Цэя

Еўрапейскія тэндэнцыі актуальныя і для беларусаў

➤ 10

✓ Неспадзяванкі ад ганаровых гасцей

Што чакае наведвальнікаў кніжнай выстаўкі ў праграме Германіі

➤ 15

✓ Традыцыі і наватарства «Белкнігі»



Дынама дзеям — высакародная місія

➤ Дадатак «Кніжны свет»

✓ Па законах франшызы
Вандройку на кнігарнях горада Веймара здзейсніў Сяргей Календа

➤ Дадатак «Кніжны свет»

Мінская міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш, якая штогод шырока праводзіцца ў лютым, з'яўляецца своеасаблівым падсумоўваннем здабыткаў у галіне кнігавыдання за папярэдні год. Так адбываецца і сёлета. З чым, якімі паказчыкамі ўваходзіць айчыннае кнігавыданне ў 2011 год, а адпаведна і ў новую пяцігодку, — пра гэта міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Алег Праляскоўскі раскажа ў чытачам газеты «Літаратура і мастацтва».

Дзяржава — надзейны гарант у фарміраванні нацыянальнай кніжнай прасторы

Гутарыў Кастусь ЛАДУЦЬКА

— Алег Вігольдавіч, відавочна, час сённяшні не зусім спрыяльны для развіцця кнігавыдання. Прычыны вядомыя ўсім: найперш — пашырэнне электроннай інфармацыйнай прасторы, а яшчэ — павелічэнне выдаткаў на паліграфічныя паслугі, змена матэрыялаў у бок задавальнення матэрыяльных, а не духоўных патрэб...

— Заўсёды цікавы той час, у якім мы жывём. З іншым настроем і не варта займацца стваральнай дзейнасцю. Самі лічбы пераканаўча сведчаць пра тое, што кніжная справа ў Беларусі застаецца на дастаткова высокім узроўні.

Мяркуючы самі: у 2010 годзе пабачыла свет 11 тыс. назваў кніг і брашур агульным тыражом звыш 43 млн. экзэмпляраў. Для нашай невялікай краіны такія лічбы падаюцца дастаткова ўражлівымі. Па выпуску літаратуры ў разліку на аднаго жыхара мы знаходзімся дзесьці на ўзроўні еўрапейскіх краін. І адназначна лідзіруем на постсавецкай прасторы.

А кніга ж — гэта, пагадзіцеся, не толькі паказчык дзейнасці паліграфічных прадпрыемстваў, характарыстыка сістэмы распаўсюджвання кніжнага гандлю, але яшчэ і сведчанне інтэлектуальнага патэнцыялу нацыі, дзяржавы.

— Вядома, што ў Беларусі зарэгістравана 837 суб'ектаў гаспадарання, якія займаюцца выдавецкай дзейнасцю. Як, дарэчы, складваецца тэматычны падзел у кніжнай справе?

— Перш-наперш давайце звернем увагу на самі выдавецтвы, на суб'екты гаспадарання, пра якія вы гаварылі... Тых, хто актыўна займаецца кнігавыдавецкай справай, — не так і шмат. Да 5 адзінак кніг выпусцілі ў свет 152 выдавецтвы, 58 — ад 5 да 10 кніг і брашур. Актыўна ж дзейнічаюць выдавецтвы, якія адрасавалі чыта-

чу ад 11 да 50 назваў, — 97. 33 арганізацыі выпусцілі ад 50 да 100 і толькі 15 — ад 101 да 200.

Лідарамі выдавецкага рынку краіны сярод дзяржаўных выдавецтваў з'яўляюцца «Народная асвета», «Вышэйшая школа», «Пачатковая школа», Мінская фабрыка каляровага друку, «Мастацкая Літаратура», «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», «Беларусь», рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і Мастацтва». З недзяржаўных найперш адзначу «Харвест», «Аверсэв», «Белый ветер», «Современную школу», «Попурри».

А калі гаварыць пра тэматычнае насычэнне кніжнага рынку, то асноўны акцэнт робіцца на вучэбныя, вучэбна-метадычныя і літаратурна-мастацкія выданні, кнігі для дзяцей і юнацтва.

Такая тэматычная запатрабаванасць яшчэ раз вяртае да пытання пра залежнасць кнігавыдання ад электронных інфармацыйных рэсурсаў. Што адбываецца на самай справе? Студэнты, вучнёўская моладзь аддаюць пэўную перавагу Інтэрнэту, электронным носьбітам вучэбных праграм і г.д. Вось тут і пляцоўка для канкурэнцыі з боку выдавецтваў. Вельмі важна тыражаваць у электроннай форме інфармацыю, рабіць дадаткі да слоўнікаў, метадык і гэтак далей. А яшчэ трэба думаць пра аўтарскі рэзультат кніжнай прадукцыі. Усім вядома, што электронная інфармацыя не заўсёды носіць якасны характар. Нельга таксама не браць пад увагу бібліягэчную сетку. Ды й айчынны чыгач пакуль што захоўвае вернасць папяровай падзе.

— Алег Вігольдавіч, у структуры Міністэрства інфармацыі не так і шмат кніжных выдавецтваў...

— Па колькасці і сапраўды няшмат. Але звярніце ўвагу, якой прадстаўнічай з'яўляецца іх дзейнасць у маштабах краіны. Пяць кніжных выдавецтваў — «Беларусь», «Мастацкая літаратура», «Вышэйшая школа», «Народная асвета», «Беларуская Энцык-

лапедыя імя Петруся Броўкі» — за мінулы год выпусцілі каля 700 назваў. А што да кніг на беларускай мове, то асноўная нагрузка тут прыпадае якраз на дзяржаўныя выдавецтвы: каля чвэрці ад усіх беларускамоўных кніг і брашур па рэспубліцы.

— Дзяржава выдаткоўвае сур'ёзныя сродкі на кнігавыданне...

— Так, дзяржава па-ранейшаму з'яўляецца надзейным гарантам у фарміраванні трывалай нацыянальнай кніжнай прасторы. Леташні ўзровень датацыі з рэспубліканскага бюджэту склаў каля 5 мільярдаў рублёў, з іх на выпуск серыі «Школьная бібліятэка» — звыш 2,7 млрд. рублёў. Дарэчы, нельга забывацца, што дзяржаўная субсідыя скіравана на зніжэнне кошту кнігі для спажывецтва, пакупніка. Кнігі, выданыя ў серыі «Школьная бібліятэка», увогуле бясплатна паступаюць ва ўстановы адукацыі.

— Не расхалоўваюць такія падыходы нашага пакупніка?

— Дзяржава вызначае, якую літаратуру падтрымліваць. Мы перад пачаткам кожнага года разглядаем планы па выданні сацыяльна значнай літаратуры. Стварылі экспертны савет, да ўдзелу ў рабоце якога запрацілі бібліятэкараў, Саюз пісьменнікаў Беларусі, іншых прадстаўнікоў грамадскасці. Як мне падаецца, такі фармат публічнага разгляду выдавецкіх планаў толькі на карысць кнігавыдавецкай справе.

Сёння ўжо не лагічна, каб дзяржава брала на свае плечы ўсе выдаткі ў галіне кнігавыдання, але мы не можам не быць сацыяльным апірышчам грамадства і ў гэтым кірунку. Да таго ж, хто, як не Міністэрства інфармацыі, павінен дыктаваць рост якасных запатрабаванняў у кнігавыданні. У тым ліку — і ў плане мастацкага афармлення. Дарэчы, летась два праекты нашых дзяржаўных выдавецтваў атрымалі дыпламы ў міжнародным конкурсе «Мастацтва кнігі» краін СНД: I ступені — «Ніколі не забудзем» («Мастац-

кая літаратура»), дыплом II ступені — «Энцыклапедыя Перамогі. Беларусь — Масква» і дыплом у намінацыі «Гран-пры» — фотаальбом «Зямля сілы. Белавежская пушча» (абедзве гэтыя кнігі — выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя»).

Мы можам па праву ганарыцца прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне», якую па выніках 2010 года атрымаў творчы калектыў выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя» за альбомы «Радзівілы. Альбом партрэтаў XVIII — XIX стагоддзяў» і «Зямля сілы. Белавежская пушча».

— Сапраўды, калі ўважліва агледзець асартыменты айчынных кнігарняў, то складваецца ўражанне, што прадаецца ў большай ступені расійская кніга...

— Але гэта і заканамерна. Палічыце, колькі назваў кніг адначасова выстаўлена на продаж у такіх магазінах «Белкнігі», як «Светач» альбо «Веды». Зразумела, што размова — як мінімум пра некалькі дзясяткаў тысяч назваў. Значыць, кнігагандаль можа задаволіць самага патрабавальнага пакупніка. І што ў гэтым дрэннага? Але ўсё ж кнігагандаль сістэмы «Белкнігі» патрабуе рэфармавання. Гэта перш-наперш датычыцца аб'яднання суб'ектаў гандлю ў адзінае прадпрыемства з болей шырокімі рэсурсамі, лагістычнымі, інфраструктурнымі магчымасцямі. У хуткім часе «Томелькніга», «Брэсткніга», «Віцебсккніга», «Троднакніга» ўвойдуць у склад «Белкнігі». Болей магутная гандлёвая сетка дазволіць прымаць больш гнуткія кіраўніцкія эканамічныя рашэнні. Да таго ж прадпрыемства ў новым фармаце маглі б больш рашуча прадстаўляць беларускія кніжныя інтарэсы на знешнім рынку. Пакуль што выдавецтвы працуюць у гэтым напрамку не вельмі актыўна. Важны яшчэ адзін момант, з якім звязаны лобы гандаль. Напачатку, у сярэдзіне 1990-х, істотна скарацілася колькасць кнігарняў. Магчыма, не ўсюды яны патрэбныя такія, як «Светач» альбо «Веды», але тое, што сёння ў некаторых раёнах краіны няма ніводнай кнігарні, патрабуе сур'ёзных рашэнняў.

На выніковай калегіі Міністэрства, якая адбылася 28 студзеня, было адзначана, што сёлетні год павінен стаць годам продажу кніг. І гэта ў першую чаргу датычыцца працы выдавецтваў. Трэба актыўна прапанаваць сваю літаратуру, праводзіць агрэсіўную маркетынговую палітыку, актыўна задзейнічаць сродкі масавай інфармацыі, Інтэрнэт.

— Алег Вігольдавіч, вы асабіста ў мінулым годзе неаднойчы гаварылі пра акцыю «У падтрымку чытання»...

— Я вельмі спадзяюся на тое, што абвешчанае Міністэрствам акцыя набудзе шырокі грамадскі рэзананс. Цікаваасці да кніг павінны паспрыяць агульная атмасфера ўвагі да мастацкага слова, дзіцячай літаратуры, клопат аб забеспячэнні адукацыйных устаноў вучэбнай літаратурай.

Вельмі важная тут рознабаковая інфармацыйная падтрымка. Безумоўна, найважнейшай падзеяй для кніжнай галіны з'яўляецца традыцыйна маштабная Мінская міжнародная кніжная выстаўка-кірмаш, работа якой пачнецца 9 лютага. Упэўнены, што яна дазволіць умацаваць стасункі выдаўцоў, паліграфістаў і чыгачоў — усіх тых, хто нераўнадушны да беларускай кнігі.



Літабсягі

Ірына МАСЛЯНІЦЫНА,
фота аўтара

Яны ўпалі на заснежаную пліту, нібыта кроплі крыві. Той самай, якую праліваў на палях бітваў Вялікай Айчыннай маладзенькі салдат Шамякін. Ужо было прыкмечана: рыска на надмагільнай пліце ветэрана, якая аддзяляе светлую дату з'яўлення ад цёмнай даты адыходу, вельмі падобная да следу ад кулі, што ўсё жыццё ляціць за ім, каб аднойчы, ужо ў мірны час, падпільнаваць і ўдарыць у сэрца. Шамякіну, здаецца, пашанцавала, “кулі” ўсё не знаходзіла яго. Іван Пятровіч пражыў доўгае жыццё, спазнаў славу і народную любоў. Стаўся адным з сімвалаў сваёй эпохі. Ён зрабіў сваё жыццё песняй. А ў песні бывае не толькі пачатак, але і заканчэнне канца. І усё ж...

— Ёсць людзі, пра якіх, нават калі яны пражылі восемдзесят гадоў, хочацца сказаць: мала, — падзяліўся сваімі развагамі з журналістамі ў гэты дзень старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец. — Калі Шамякін пайшоў ад нас, гэта сталася вялікай трагедыяй для ўсяго беларускага народа.

І яшчэ кіраўнік пісьменніцкай арганізацыі заявіў:

— Мы прыйшлі сюды зусім не дзеля таго, каб гэтак адзначыць юбілей

Кветкі для Настаўніка

У дзевяносты дзень нараджэння Івана Пятровіча Шамякіна прадстаўнікі Саюза пісьменнікаў Беларусі накіраваліся на Усходнія, мемарыяльныя, могілкі Мінска і ўсклалі да помніка карыфею беларускай літаратуры чырвоныя гваздзікі — мужчынскія кветкі.

вядлікага майстра, хаця 90-годдзе Шамякіна і занесена ва ўсе календары, выдадзеныя ў Беларусі, як ўрачыстая дата. Але сёння мы тут як папелічкі Івана Пятровіча. Многія беларускія літаратары лічаць яго сваім настаўнікам, а асабіста мне Шамякін даваў рэкамендацыю ў Саюз пісьменнікаў.

Мікалай Чаргінец прыгадаў, што прозвішча Шамякіна адным з першых было ўнесена ў план выдання кнігі серыі “Бібліятэка Саюза пісь-



меннікаў Беларусі” — яго творчасці быў адведзены двухтомнік. Выглядаюць тамы гэтыя як старажытныя фаліянты, перапісчыкі якіх імкнуліся заключыць пад адной вокладкай “усю мудрасць зямную”, увесь вопыт былых пакаленняў. Раманы Шамякіна, сабраныя разам, таксама могуць прэтэндаваць на адпаведны ўзровень, бо ў іх — адпостраванне цэлай эпохі, якую мы проста называем XX стагоддзем. Народны пісьменнік Бе-

ларусі Іван Шамякін пайшоў з жыцця разам з гэтай эпохай, пакінуўшы нам багацейшую спадчыну. А нам у XXI стагоддзі — выдаваць і перавыдаваць яго кнігі, вучыцца па іх і — нічога не забываць з урокаў вядлікага Настаўніка.

На здымку: кветкі і словы ўдзячнасці для Настаўніка ад пісьменнікаў Рыгора Сакалоўскага, Аляся Савіцкага, Мікалая Чаргінца.

3-над пяра

Завяршаецца конкурс акравершаў “Зорка Венера ўзшыла над зямлёю”, абвешчаны Літаратурным музеем М. Багдановіча для студэнтаў ВНУ. Конкурс прымеркаваны да 120-годдзя з дня нараджэння Ганны Рафаілаўны Какуевай, музы Максіма Багдановіча, якой ён прысвяціў мноства цудоўных твораў. Сярод іх былі і акравершы, а таксама, як мяркуюць, знакаміты раманс. Апошні дзень прыёму твораў на конкурс — 8 лютага. Пераможцы будуць абвешчаны 16 лютага, у дзень свята Ганны.

Юлія МАЦУК

Добрая вестка прыйшла з далёкага паўночнага Мурманска. Аказваецца, навагоднія святы дзеці там адзначалі з беларускай казкай пра Цётку Прастуду. Казка належыць пяру беларускага драматурга Наталлі Марчук, а спектакль паводле яе пастаўлены ў Мурманскім абласным драматычным тэатры заслужаным артыстам Расіі Аляксандрам Вадап'янавым. Казка атрымалася музычнай дзякуючы кампазітару Максіму Таўрыкаву. Дзеці і бацькі, якія прыйшлі на спектакль беларускай аўтаркі, засталіся задаволеныя відовішчам.

Аляксей ГАРБУНОЎ

Людміла Кебіч выдала чарговую паэтычную кнігу “На беразе белай ракі”. Назва невыпадковая. Ураджэнка Краснасельска Ваўкавыскага раёна, паэтэса назаўжды захавала ў сэрцы шэра-белы адцэментнага пылу колер зямлі, травы, дрэваў. Аднак паводле закону адзіства і барацьбы супрацьлегласцей, менавіта Краснасельскі цэментны завод даў новае жыццё пасёлку, ператварыўшы яго ў сучасны гарадок. Эпітэт “белы” нечакана прарываецца водарам квіцеючых вішань, журчаннем рэчак, што адпостраюваецца беляя аблокі, і плаўна пераходзіць у дарагое нашаму сэрцу спалучэнне — Белая Русь.

Ірына ФАМЯНКОВА

Міжнародная навуковая канферэнцыя “Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах”, прысвечаная памяці народнага пісьменніка Беларусі, акадэміка Івана Навуменкі, была праведзена кафедрай беларускай літаратуры Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны. На канферэнцыю з'ехаліся навукоўцы з Украіны, Польшчы, Расіі, Германіі, Сербіі, Ірака. Найбольш запомніліся прысутным выступленні Гун Брыт Колер з Альдэнбургскага ўніверсітэта, якое яна зрабіла на беларускай мове, і іракскага славіста Байэш Жабар Зіяра, які шукаў уплывы творчасці Амары Хаяма ў беларускай літаратуры.

Анжэла МЕЛЬНІКАВА

Рэдакцыя часопіса “Вясёлка” правяла традыцыйнае ўручэнне прэміі імя Васіля Віткі. Сёлета лаўрэатамі сталі пісьменнікі Мікола Мятліцкі, Павел Саковіч і мастачка Анастасія Лебядзінская, якім уручыў узнагароды галоўны рэдактар “Вясёлкі” Уладзімір Ліпскі. У гэтым годзе прэмія набывае асаблівае значэнне, бо ў маі спаўняецца сто гадоў з дня нараджэння знакамітага пісьменніка, які стаў каля вытокаў дзіцячага часопіса і быў яго першым рэдактарам. Ужо трэці год за лепшыя творы, надрукаваныя ў “Вясёлцы”, узнагароджаецца і юныя аўтары. Імянную прэмію У. Ліпскага за 2010 год атрымалі вучанца гімназіі № 22 г. Мінска Ангеліна Статкевіч і вучань СШ № 2 г. Дзяржынска Саша Бобрык.

Ліна ЧАРНЯЎСКАЯ

Артлінія

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
фота Уладзіміра Сіза

Год Мулявіна


Гэтая дата выклікае неабыхавасць у самых розных людзей: асоб творчых натхняе на новыя праекты, захопленых аматараў наводзіць на ўспамін і роздум. І можна не сумнявацца, што адзначаць яе мы будзем увесь год, які дзякуючы той самай людской неабыхавасці акрэсліўся ў жыцці многіх прыхільнікаў незабыўнага таленту Уладзіміра Мулявіна як год яго юбілею.

сустрэчу з тымі, хто ажыццявіў і ў запісе, і на сцэне новае ўвасабленне рок-оперы І. Лучанка — У. Мулявіна, створанай паводле Купалавай паэмы “Курган”. Сучасны варыянт гэтай буйной кампазіцыі з рэпертуару “Песняроў” 1980-х быў запісаны на дыск, пазней прадстаўлены ў гала-канцэрце на святкаванні Дня беларускага пісьменства ў Хойніках. Аўтар праекта і выканаўца ролі Гусяра — паэт А. Скарынін — расказаў прысутным у музеі пра вялікую калектыўную працу па ўзнаўленні знакавага твора і прадэманстраваў фрагменты відэазапісу хойніцкай прэм'еры. Яго расповед і развагі пра актуальнасць зробленага двума вялікімі песнярамі, народным Паэтам і народным Артыстам, дапоўнілі дырэктар музея А. Мацэвасян, кампазітар І. Лучанок, музыкант, папелічкі У. Мулявіна У. Місевич, выканаўца ролі Князя А. Ярмоленка; пісьменнік А. Савіцкі... Мінская прэм'ера гэтай версіі “Кургана” — 21 лютага, у

Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры.

Сваю інтэрпрэтацыю музычнай паэмы “Гусяр” (“Курган”) ужо двойчы прадставіў сталічнай публіцы Нацыянальны акадэмічны народны аркестр Беларусі імя І. Жыновіча пад кіраўніцтвам маэстра М. Казінца ды яго творчы спадзвіжнікі. Прычым другі паказ прэм'еры адкрываў вялікую вечарыну “Канцэрт у дзень нараджэння”, прымеркаваную да юбілею У. Мулявіна. Апроч ганараванага авачыяй “Гусяра” жыновічаўцы ў партнёрстве з іншымі шматлікімі музыкантамі, салістамі прэзентавалі праграму “Незабыўнае...” — яркі букет песень У. Мулявіна. У гэтай частцы канцэрта за дырыжорскім пультам натхнёна шчыраваў А. Крамко.

На здымку: заслужаны артыст Беларусі Аляксандр Крамко.



Мы гаворым “Мулявін” — маем на ўвазе “Песняры”, і наадварот. Вось і студзеньскія імпрэзы сталічных музеяў сталіся нагодай для размовы пра традыцыі “Песняроў” у кантэксце мулявінскай творчасці. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы, напрыклад, арганізаваў

Повязі

Ірына ТУЛУПАВА

Спадчына канцлера Румянцава

Традыцыйныя Румянцаўскія чытанні пройдуць сёлета 9 — 21 красавіка ў Расійскай дзяржаўнай бібліятэцы. Іх мэта — садзейнічаць развіццю партнёрства паміж рознымі інстытутамі і структурамі Расіі і Беларусі па вывучэнні багатай гістарычнай спадчыны.



стваральніцкай дзейнасці князя Румянцава ў Гомелі. Дзякуючы такім чытанням у Беларусь, у прыватнасці, палацава-паркаваму ансамблю перададзены

электронны каталог рукапіснага фонду Расійскай дзяржаўнай бібліятэкі. Падарункам сталі кнігі “Евангелие Елисаветградское” і “Евангелие учительное”, перавы-

дадзеныя з арыгіналаў XVI стагоддзя.

Гомельская абласная бібліятэка рытуе мерапрыемствы ў межах свайго рэгіёна. На 14 красавіка запланаваны “круглы стол” па праблемах знаходжання, захавання і прадстаўлення ўвазе карыстальнікаў рэдкіх кнігі — “Кніга Беларусі: дзяржаўныя і прыватныя калекцыі. Сучасны погляд”. 15 красавіка мяркуецца правесці прэзентацыю і сустрэчы, у прыватнасці, з маскоўскім творцам Віктарам Лапатнікавым, аўтарам кнігі, якая выйшла ў серыі “ЖЗЛ”, “Канцлер Румянцев”. Будзе арганізавана выстаўка кніг тых часоў, калі ў Гомелі ўладарылі князі Румянцавы.

На здымку: інтэр'ер палаца Румянцавых — Паскевічаў у Гомелі.

Марына ВЕСЯЛУХА

— Спадарыня Катрын, свой шлях у літаратуру вы пачалі з паэзіі. Што стала прычынай пераходу да прозы? Гэты пераход для вас быў складаным?

— Не, цяжка не было. Але да таго як я пачала працаваць вольна, мела шмат работы з дзецьмі... Да 1994 года ў мяне быў поўны працоўны дзень, і на той час я мела чацвёрта дзяцей. Маё апошняе дзіця з'явілася на свет у 1996 годзе. Я ўсюды "рабіла" вершы: калі ў трамвай ехала на працу ці калі мыла пялёнкі. Мне патрэбна было толькі запісаць іх у вольную хвіліну. Проза і раней была ў маёй галаве. Але калі мне было гэтым займацца, працуючы вострым гадзін на дзень? Як толькі я пачала працаваць вольна, маё жаданне пісаць прозу здзейснілася. У той час як дзеці былі ў садку альбо ў школе, я магла пісаць па 6 — 8 гадзін на дзень. Мой першы раман пабачыў свет у 1998 годзе.

— Па асноўнай прафесіі вы псіхалаг. Ці дапамагаюць веды псіхалогіі пісаць літаратурныя творы?

— Думаю, напісанне твораў заўсёды было для мяне натуральнай формай самавыяўлення. Не важна, якой бы прафесіяй я пры гэтым займалася. Нельга адмаўляць той факт, што вывучэнне псіхалогіі наклала адбітак на маё ўспрыманне чалавечага жыцця і суіснавання і, канечне, на мае творы. Я б сказала так: псіхалогія паўплывала на мае творы, але не стала перадумовай іх напісання.

— У адным з інтэрв'ю вы казалі, што адасобленыя ад рэчаіснасці і 80 працэнтаў вашага жыцця складае літаратура. Гэта сапраўды магчыма сёння?

— Няўжо я такое казала? Мне здаецца, што не... Насамрэч я вельмі рэалістычны чалавек, які, аднак, праводзіць строгаю мяжу паміж звычайным жыццём, сям'ёй і працай. Мае дзеці не мелі ніякага ўяўлення пра маю працу, пакуль я яшчэ была невядомай пісьменніцай. Я жыву цалкам у рэальнасці.

Жаданне пісаць прозу — здзейснілася

Падчас Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу беларускую сталіцу наведае нямецкая пісьменніца Катрын Шміт, чый раман "Ты не памрэш" быў названы ў Германіі лепшай кнігай 2009 года. Свой творчы шлях яна пачынала з паэзіі, але пазней звярнулася да прозы. Пра літаратурную творчасць, уплыў прэміяў і грамадскага прызнання на асобу пісьменніка, чаканні ад падарожжа ў Беларусь — наша гутарка з Катрын Шміт.



Фота Вольфганга Гейхартна

— У вас пяцёра дзяцей. Напэўна, складана спалучаць іх выхаванне з актыўнай працай у літаратуры?

— Думаю, гэта не лягчэй і не цяжэй, чым калі б у мяне было менш ці ўвогуле не было б дзяцей. Чацвёрта маіх дзяцей з'явіліся на свет у часы ГДР. Зразумела, яны наведвалі садок, а я ўвесь час працавала. Калі стала вольнай пісьменніцай, мой працоўны дзень ад гэтага не змяніўся! Безумоўна, я жыву не так, як пісьменнікі-мужчыны, якіх падтрымліваюць жонкі. Доўгі час я не магла нікуды выехаць, рэдка сустракалася з іншымі аўтарамі. Але паміж маім мужам і мной заўсёды было раўнапраўе, інакш нашы адносіны доўгі час не пратрымаліся б. І праца для нас абаіх заўсёды была вельмі важнай.

— Раман "Ты не памрэш" ужо пераклалі на беларускую

мову. Як вы лічыце, беларускі чытач успрыме кнігу, зможа яе зразумець?

— Гэтага я не магу сказаць. "Ты не памрэш" — кніга пра тое, як чалавек губляе і зноў знаходзіць сваю ідэнтычнасць і ўменне размаўляць. На маю думку, гэта тэма, якая ва ўсіх адносінах не мае межаў.

— За раман вы атрымалі вельмі прэстыжную літаратурную ўзнагароду. Яна змяніла вашу самаацэнку і тое, як вы самі аднёсваеце свае творы?

— Не, я спадзяюся, узнагарода не зрабіла мяне ганарыстай. Калі я яе атрымала, то была вельмі здзіўлена і адразу падумала пра тых многіх-многіх аўтараў і іх

было ўзяцця за наступную...

— Гэта было зусім не складана. Праз некалькі месяцаў пасля таго, як я атрымала ўзнагароду, пабачыў свет новы зборнік вершаў. Праз колькі тыдняў з'явіцца том кароткіх праявічых твораў. Цяпер я працую над новым раманам, які будзе надрукаваны прыкладна ў 2013 годзе.

— Што з'яўляецца крыніцай натхнення для вас? Адкуль бераце сюжэты для раманаў?

— Я не шукаю сюжэты для сваіх раманаў, а чакаю, пакуль яны самі мне аб'явіцца. У маім першым рамане "Экспедицыя Гунара Ленэфсэна" („Die Gunnar-Lennefsen-Expedition")

Раман нямецкай пісьменніцы Катрын Шміт "Ты не памрэш" у 2009 годзе быў названы лепшай кнігай года і атрымаў прэстыжную літаратурную ўзнагароду — нямецкі аналаг Букера. "Ты не памрэш" — кніга пра вяртанне да жыцця, у ёй пісьменніца расказвае гісторыю жанчыны, якая выходзіць з комі паля кровазліцця ў мозг, наноў будзе жыццё з аскепкаў старога. Абвінаваціць спадарыню Катрын у пустаслоўі складана — восем год таму яна сама была той жанчынай, пасля кровазліцця ў мозг знаходзілася ў коме. А затым прайшла доўгі перыяд рэабілітацыі, здолеўшы цалкам перамагчы хваробу, што практычна роўна дзіву.

кнігі, якія, магчыма, выпадкова ці з-за таго, што не былі надрукаваны ні ў адным выдавецтве, не падышлі пад крытэрыі журы. Для мяне гэта ўзнагарода як выйгрыш у латарэю, на які я ніяк не магла паўплываць. Яна мяне радуе, але нічога не змяняе.

— Напэўна, пасля такога поспеху адной кнігі складана

гаворка ідзе пра адно вялікае табу з майго дзяцінства: пра паходжанне маёй сям'і па лініі маці з Кёнігсберга, сённяшняга Калінінграда. У часы ГДР пра гэта нельга было казаць услых. Другі раман "Дзеці караля" („Koenigs Kinder") распавядае пра наступнае табу майго дзяцінства: час турэм-

нага заключэння майго бацькі. У 1946 годзе яго арыштавала савецкая ваенная адміністрацыя ў Германіі, і ён атрымаў 25 гадоў прымусовых работ. Тэма трэцяга рамана з назвай "Зебахскія чорныя коткі" („Seebachs schwarze Katzen") — сярэднестатыстычная кар'ера супрацоўніка службы дзяржаўнай бяспекі і яго далейшае жыццё пасля аб'яднання Германіі. А апошні раман "Ты не памрэш" („Du stirbst nicht") мае аўтабіяграфічную аснову. Таму што ў мяне самой у 2002 годзе лопнула мазгавая анеўрызма з усімі вынікамі, што апісваюцца ў рамане.

— Што вам вядома пра беларускую літаратуру?

— З перакладаў на нямецкую мову робіш выснову, што беларуская літаратура была нібы падчарыца... Але, безумоўна, мне вядомы такія імёны, як Алесь Адамовіч, чый раман "Карнікі" я з захапленнем чытала шмат гадоў таму, ці Васіль Быкаў. А ў 2004 годзе ў Віперсдорфе я пазнаёмілася з Алесем Разанавым. Ён, як і я, быў там некалькі месяцаў у якасці стыпендыянта.

— Хутка вы наведаеце Беларусь. Чаго чакаеце ад гэтага падарожжа?

— Мне цікава. Я ведаю Беларусь з ранейшых часоў. Некалькі разоў падлеткам і пазней дарослым чалавекам была ў Мінску. У Брэсце я помню рыначак, які быў зусім блізка ад вакзала. Калі цягнікі перастаўлялі на іншыя рэйкі, мы куплялі там пірагі... Тады я хутчэй успрымала Беларусь як частку Савецкага Саюза, а не як самастойную краіну. На маё тагачаснае ўспрыманне наклалі адбітак урокі гісторыі. Цяпер я хацела б крышку дакрануцца да паўсядзённасці, зноў спадзіцца на рынак, паглядзець, што змянілася. На штосьці большае часу наўрад ці хопіць.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

Прэзентацыя калектыўнага зборніка "Сказкі дзяцей Беларусі-Märchen belarusishes Kinder", які ўбачыў свет у рэдакцыйна-выдавецкай установе "Літаратура і Мастацтва", адбылася ў сталічнай мастацкай галерэі "Беларт".

Зборнік казак, створаны дзецьмі Беларусі, што ўдзельнічалі ў конкурсе на лепшую казку Беларускага фонду сацыяльнай падтрымкі дзяцей і падлеткаў "Мы — дзеці" у 1990-х гадах, атрымаў другое жыццё. На гэты раз выданы рускай і нямецкай мовамі, з маляўнічымі ілюстрацыямі Рыты Цімохавай, ён стане своеасаблівым падручнікам для беларускіх школьнікаў, якія вучаюцца нямецкую мову, а таксама для нямецкіх дзяцей, што вучаюцца рускую мову. Прэзентацыя зборніка мастацкай галерэі "Беларт" адзначыла сваё другое нараджэнне — цяпер яна будзе працаваць па адрасе: вуліца К. Маркса, 4. На ўрачыстым адкрыцці выступілі людзі, дзякуючы намаганням якіх ажыццявіўся і быў годна прадстаўлены гэты праект і плануецца іншыя, не менш цікавыя, — старшыня Беларускага фонду сацыяльнай падтрымкі дзяцей і падлеткаў "Мы — дзеці" Яўген Ландзін, мастак Рыта Цімохава, дырэктар мастацкай галерэі "Беларт" Юрый Хмыроў, намеснік генеральнага дырэктара, дырэктар па

Новае нараджэнне

маркетынгу групы кампаній "ALUTECH" Уладзімір Рыбакоў, старшыня Беларускага саюза мастакоў Уладзімір Савіч, старшыня таварыства "Беларусь — Польшча", пісьменнік Анатоль Бутэвіч, пісьменніца Наталля Голубева.

На пытанне, наколькі сумяшчальныя рэчы кніга і мастацкая выстаўка, дырэктар мастацкай галерэі "Беларт" Юрый Хмыроў адказаў: "Думаю, што вельмі сумяшчальныя. І мастакі-графікі з гэтым пагодзяцца. Нестандартнае рашэнне правесці прэзентацыю ў мастацкай галерэі дало магчымасць прадставіць розныя грані творчасці мастака Рыты Цімохавай, якая, па словах Яўгена Ландзіна, адыграла вырашальную ролю ў згодзе нямецкага боку — урада зямлі Брандэнбург — актыўна падтрымаць выданне зборніка казак.

На здымку: старшыня Беларускага фонду сацыяльнай падтрымкі дзяцей і падлеткаў "Мы — дзеці" Яўген Ландзін, намеснік генеральнага дырэктара, дырэктар па маркетынгу групы кампаній "ALUTECH" Уладзімір Рыбакоў, мастак Рыта Цімохава, старшыня Беларускага саюза мастакоў Уладзімір Савіч.



Напярэдадні XVIII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу карэспандэнт “ЛіМа” сустрэўся з кансультантам Міністэрства інфармацыі, членам Савета беларускага саюза дызайнераў, членам журы Міжнароднага конкурсу “Мастацтва кнігі” Валерыем Рагалевічам, каб паразмаўляць пра сітуацыю з дызайнам беларускай кнігі.



Крэатыўны падыход

Алеся ЛАПЦКАЯ, фота Кастуся Дробава

— Валерый Антонавіч, як можна ахарактарызаваць сучасную сітуацыю з дызайнам беларускай кнігі?

— На такія пытанні лепш за ўсё адказваюць лічбы. Так, на VII Міжнародным конкурсе “Мастацтва кнігі” дзяржаў-удзельніц СНД (чэрвень 2010 г., Масква), дзе былі прадстаўлены 152 выданні з 10 краін СНД і Эстоніі, Беларусь атрымала 6 дыпламаў і па іх колькасці заняла другое месца пасля Расіі (7 дыпламаў). На такіх конкурсах прадстаўнікоў Беларусі заўсёды вітаюць стаячы. На сёлетняй выстаўцы-кірмашы будучы прадстаўлены кнігі-пераможцы апошніх Нацыянальнага і Міжнароднага конкурсаў “Мастацтва кнігі”, і кожны наведаўнік кірмашу зробіць свае высновы.

Істотнай для нас падзеяй з’яўляецца тое, што ў гэтым годзе ўпершыню прэміяй Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “За духоўнае адраджэнне” быў узнагароджаны творчы калектыў выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі” за стварэнне фотальбома “Зямля сілы — Бела-вешская пушча” і альбом “Радзівілы. Альбом партрэтаў XVI—XIX стагоддзяў”, які адкрыў новую выдавецкую серыю “Энцыклапедыя рарытэтаў”.

— Як ідзе падрыхтоўка да чарговага нацыянальнага конкурсу “Мастацтва кнігі”?

— Сёння наша ўпраўленне працуе над новым Палажэннем аб парадку правядзення нацыянальнага конкурсу “Мастацтва кнігі”. Будучы унесены змены ў тэматычныя, спецыяльныя і персанальныя намінацыі конкурсу. Варта адзначыць, што пералік спецыяльных намінацый штогод змяняецца, дапаўняецца новымі намінацыямі, якія ўлічваюць спецыфіку года, значны падзеі ў жыцці нашай краіны. Напрыклад, намінацыя “Зямля мая” была прысвечана Году роднай зямлі “Скарбы Радзімы” — 600-годдзю ўсталявання запаведнага рэжыму ў Бела-вешскай пушчы, “Вызваленне” — 65-годдзю вызвалення Беларусі, “Наша Перамога” — 65-годдзю Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Плануем скараціць колькасць тэматычных намінацый конкурсу, адсыці ад драбнят. Праз скарачэнне колькасці намінацый уздымем прэстыж кожнай з іх.

Зразумела, у Беларусі выходзіць шмат розных добрых кніг, і заўсёды ёсць кнігі-падзеі, над якімі працуюць, укладваючы ўсю душу і сэрца, прафесійныя аўтарскія калектывы. Такія выданні — падзеі ў нацыянальным кнігавыданні. Наша задача — вызначыць іх, ацаніць належным чынам і прадставіць на міжнародных кніжных форумах.

— І што вы маглі б вылучыць?

— Фотаальбом “Чарнобыль” выдавецтва “Рыфтур” — вельмі складаная кніга, за якую Беларусь упершыню атрымала ў 2006 г. Гран-пры

на Міжнародным конкурсе “Мастацтва кнігі”. У кнізе няма нічога выпадковага, усё прадумана: фармат, фактура, колер, якасныя эмацыянальныя фотаздымкі, выдатны друк... У гэтага выдання — сур’ёзная канцэпцыя, распрацаваная Дзянісам Раманюком, які заўсёды вельмі трапятліва ставіцца да кнігі. Праект уражвае сваёй глыбінёй. Я бачыў, як гартваюць гэту кнігу — тут усё ўплывае на свядомасць, на падсвядомасць, на эмацыянальны стан чалавека.

Бясспрэчны поспех выдавецтва “БелЭн” — выданне фотакнігі “Зямля сілы. Бела-вешская пушча” (2009 г.). Аўтарскі калектыў здолеў стварыць сапраўдную паэму пра запаведны куток нашай Беларусі. Выдатная праца фатографу, дызайнераў, ілюстратара, каліграфу, мастацкіх і тэхнічных рэдактараў.

Вельмі сур’ёзна працуе над кнігай каманда выдавецтва “Паліграфіка”: “Брест на перакрестке эпох и дорог” і “Брестская крепость. Война и мир” — высокамастацкія, складана-структурныя выданні, якія вылучаюцца найвышэйшай выдавецкай культуры.

У 2010 годзе выдадзена кніга пра кнігу “Нікогда не забудем” (выдавецтва “Мастацкая літаратура”). У гісторыі суверэннай Беларусі не выдавалася нічога, прысвечанага тэме вайны, на такім высокім мастацкім узроўні. У кнізе вельмі пераканаўча і эмацыянальна перададзена мастацка-графічнымі сродкамі тое, што перажылі дзеці вайны.

— Калі казаць пра ілюстраванне кніг, то з гэтым ёсць пэўныя праблемы?

— Такія знакічныя мастацкія старэйшага пакалення, як Арлен Кашкурэвіч, Георгій Паплаўскі, Васіль Шаранговіч, Уладзімір Савіч, з-за розных падстаў актыўна не працуюць у кніжнай ілюстрацыі. З’ехаў у Францыю Барыс Забораў, пайшоў з жыцця Мікола Селяшчук... Прыходзіць таленавітая моладзь: Павел Тагарнікаў, Ігар Гардзіёнак, Раман Сустаў, Уладзімір Даўгяла, Тамара Шалест, Рыта Цімохава, Юры Алісевіч і іншыя. Але нашы выдавецтвы на сённяшні час не могуць стварыць умоў для плённай працы над кнігай. Таму гэтыя мастацкі шукаюць магчымасці рэалізаваць свой творчы патэнцыял у іншых сферах. Затое мы заўсёды рады, калі маладыя мастацкі вывучаюць жаданне паспрабаваць свае сілы ў ілюстраванні кніг.

Адзін з сур’ёзных ілюстрацыйных цыклаў апошняга часу — кніга “Чароўны свет”, якая выйшла ў 2008 г. у выдавецтве “БелЭн” і ўжо вытрымала перавыданне. На кожны разварот — выдатная палосная ілюстрацыя Валерыя Славука, прафесара кафедры графікі БДАМ, лаўрэата дзяржаўнай прэміі. Адрозна бачна: прафесійны мастак працаваў добрасумленна, для яго гэта сур’ёзны жыццёвы і творчы этап.

— Як змянілася аблічча кнігі ў выніку камп’ютарызацыі?

— З аднаго боку — камп’ютар дае вялікія магчымасці для дызайнераў кнігі, магчымасць падрыхтаваць пастаронкавы арыгінал-макет непасрэдна ў выдавецтве, што значна скарачае тэрмін выдання кнігі. З іншага боку — камп’ютар дае магчымасць нават спецыялістам тэхнічных прафесій, якія валодаюць пакетам дызайнерскіх праграм, займацца дызайнам кнігі, а гэта адлюстроўваецца на якасці выданняў не лепшым чынам. Добры той камп’ютарны кніжны дызайн, у якім камп’ютара не бачна. Камп’ютар — гэта сродак. Непасрэдна на камп’ютары робіць ілюстрацыі Уладзімір Лукашык, але Мікалай Казлоў, Наталля Сустава, Таццяна Березенская, Валерый Славука і іншыя выдатна працуюць у традыцыйных тэхніках. Жывая лінія вельмі цэнніца за мяжой, таму нашы мастацкі там выключна запатрабаваныя.

— Такім чынам, ёсць кнігі — маштабныя праекты, ёсць дзіцячая кніга, якая не можа існаваць без малюнкаў. А як справа з ілюстраваннем мастацкай літаратуры?

— Ілюстрацыі не робяць кнігу значна даражэйшай, але выдавецтвам прыходзіцца вырашаць шэраг праблем, дый мастацкі часам не ўкладваюцца ў тэрмін. Разам з тым, малюнак — не адзіны вывученчы сродак. Нават калі не будзе ілюстрацый, але дызайнер прадумае шрыфт, палі, фармат, колеравы клімат выдання, гэта будзе вызначаць настрой кнігі. Можна зрабіць палосную ілюстрацыю і намалюваць дождж, але гэта будзе вельмі традыцыйна — выява дажджу можа быць і на палях, па ўсім кніжным блоку. Дызайн кніг вельмі ўплывае на ўспрыманне тэксту: творы класікаў у новых выданнях з’якасным афармленнем успрымаюцца больш па-сучаснаму. З новым дызайнам, партрэтамі, што выяўляюць этапы станаўлення пісьменніка, выходзіць у “Мастацкай літаратуры” збор твораў Івана Шамякіна ў 23 тамах, “Беларуская навука” заканчвае працу над выдатным трынаццацітомнікам Максіма Танка.

Сёння вельмі запатрабавана серыя “Школьная бібліятэка”, для якой Аляксандр Цароў распрацаваў вокладку, тытульны ліст, прынецп вёрсткі. Гэта другая ў Беларусі міжвыдавецкая серыя — гэта значыць, што розныя дзяржаўныя выдавецтвы робяць кнігі серыі, але кнігі павінны быць аднолькавымі па афармленні. Міжвыдавецкай была старыццацітомная серыя гісторыка-дакументальных хронік “Памяць”.

Безумоўна, у Міністэрстве інфармацыі вельмі ўважліва ставяцца да архітэктонікі кніг, іх мастацкай структуры, да іх афармлення і ілюстравання і, безумоўна, да запатрабаванасці кнігі. Творчая думка, креатыўны падыход, прафесіяналізм былі, ёсць і будуць асновай кніжнай справы.

На здымку: Валерый Рагалевіч з кнігай “Нікогда не забудем”.

Нямецкія старадрукі

Нацыянальная бібліятэка Беларусі вядомая як месца, дзе можна знайсці любыя кнігі беларускіх і расійскіх выдавецтваў. Але мала хто ведае, што ў навукова-даследчым аддзеле кнігазнаўства захоўваецца каля 26 тысяч заходнееўрапейскіх старадрукаў — з іх каля 7500 кніг выдадзены на нямецкай мове. Цёмныя скураныя вокладкі, строгія гравюры, гатычны шрыфт — здаецца, гэтыя кнігі толькі што стаялі на паліцах манастырскіх бібліятэкі...

Алеся ЛАПЦКАЯ, фота Кастуся Дробава

Самая ранняя друкаваная кніга, што захоўваецца ў НББ, — “Гісторыя Апаляніа, караля Цірскага”, першы пераклад грэчаскага рамана на нямецкую мову, надрукаваны ў Германіі ў 1471 г. — прыкладна праз 30 гадоў пасля вынаходніцтва кнігадрукавання Іаганам Гутэнбергам! З 43 інкунабул (так пачаточна — ад лац. “калыска, раньняе дзяцінства” — называюць кнігі, выдадзеныя да XVI ст.) 19 кніг выдадзены ў Германіі. Большасць з іх — трактаты антычных філосафаў і рэлігійныя тэксты на лацінскай мове. Адзін з самых цікавых экзэмпляраў — “Кніга хронік” Шэдэля, у якіх аўтар, згодна з тагачаснымі ўяўленнямі, імкнецца распавесці гісторыю свету ад яго стварэння. У выданні змешчана больш як 1400 ілюстрацый, прычым, упершыню за ўвесь час існавання друкаванай кнігі мастацкі падпісалі гравюры сваімі імёнамі.

З 50 нямецкіх кніг першай паловы XVI ст. у фондзе бібліятэкі маюцца 17 прыжыццёвых выданняў Марціна Лютэра, у тым ліку прапаведзі і перакладзенае ім на нямецкую мову піцкіжжа Маісея — небяспечныя кнігі, за

шмат якія нашы экзэмпляры, — распавядае загадчыца аддзела Галіна Кірэева. — У XIX ст. улюбёнай была французская мова, але нямецкую вывучалі таксама, асабліва студэнты Варшаўскага, Санкт-Пецярбургскага ўніверсітэтаў. Да таго ж, жыхары нашай краіны былі цалкам у рэчышчы еўрапейскай культуры і, натуральна, любілі чытаць нямецкую літаратуру ў арыгінале...

Значная колькасць нямецкіх кніг эпохі Асветніцтва — творы па філасофіі, эканоміцы, прыродазнаўчых навук (улюбёны экспанат бібліятэкараў — выданне нямецкага натураліста А. Розэнгофа сярэдзіны XVIII ст. з ілюстрацыямі, расфарбаванымі ад рукі), а таксама кнігі мастацкай літаратуры і перыядычныя выданні. У бібліятэцы маюцца тры тамы Берлінскага выдання першага збору твораў Гётэ, 1775 — 1776 гг., дзе былі выкарыстаны малюнак аднаго з найлепшых на той час нямецкіх гравёраў Даніэля Хадавецкага.

“Найкаштоўны экзэмпляр фонду — выдадзены ў 1809 г. раман І. Ф. Гётэ (“Die Wahlverwandtschaften”) (“Выбіральнае падабенства”), на верхнім форзацы якога змешчаны даравальны надпіс, зроблены рукой самога Гётэ ў



якія ў эпоху Рэфармацыі можна было папаліцца жыццём. Некаторыя з гэтых выданняў ілюстраваныя Лукасам Кранахам — вядомым нямецкім гравёрам, сябрам Лютэра, што жыў у Вігэнбергу. На Беларусі няма асобных арыгінальных работ Л. Кранаха, А. Дзюрэра, затое кожны, хто цікавіцца мастацтвам, мае магчымасць пагартаць старадрукі, ілюстраваныя іх гравюрамі.

Адзін з адметных экзэмпляраў з кніг XVII ст. — “Падарожжа” А. Венера, выдадзенае ў 1622 г. У кнізе змешчаны апісанні замежных краін, вядомых палітычных дзеячаў. Выданне належала беларускаму памешчыку Ягору Бараноўскаму (1821 — 1914), які зрабіў добрую дыпламатычную кар’еру ў Расіі, ажыццявіў кругасветнае падарожжа і ў сталым узросце вярнуўся на сваю сядзібу Выдранка (Магілёўская вобласць). Кнігу Венера Бараноўскі, верагодна, набыў на аўкцыёне падчас падарожжа ў Германію; увогуле ж Бараноўскі меў добрую бібліятэку, падручнікі, слоўнікі, кнігі пра падарожжы. Бараноўскі нават замовіў уласны экслібрэс (кніжны знак з прозвішчам уладальніка кнігі) у мюнхенскага мастака Бота Шміта.

“Значная частка замежных выданняў, якія маюцца ў нашым аддзеле, належыць яшчэ да даваеннага збору: беларусы вучыліся ў нямецкіх універсітэтах, падарожнічалі, таму нямецкія кнігі меліся ў магнацкіх, манастырскіх, царкоўных бібліятэках. Штампамі Магілёўскай духоўнай семінарыі, Полацкага езуіцкага калегіума пазначаны

1812 г. — расказвае супрацоўнік аддзела Вераніка Высоцкая. — Гэтую кнігу Гётэ разам з лістом даслаў Леапольду фон Лэмелю, з якім вёў пераліску па фінансавых пытаннях, Лэмель перадаваў кнігу сваёй нявесце — Сафі Зэлігман”. У фондзе НББ захоўваецца яшчэ адна кніга, якая належала сям’і Лэмеляў — зборнік кулінарных рэцэптаў 1839 г. з уладальніцкім запісам дачкі Лэмеля Аўгусты. Нямецкія кнігі, выдадзеныя да XX ст., друкаваліся выключна гатычным шрыфтам, у адрозненне ад італьянскіх альбо французскіх, якія друкаваліся зразумелай нам антыквай (больш зручны для чытання шрыфт прапанаваў у пачатку XVI ст. венецыянскі выдавец Альд Мануцыі). З-за гэтага чытаць і апісваць нямецкія старадрукі даволі складана, дый людзей, якія вывучаюць і даследуюць старыя нямецкія кнігі, зусім не шмат. Між тым, кожны чытач бібліятэкі можа замовіць любую кнігу, выдадзеную пасля 1830 г. — ад вышэйзгаданага зборніка кулінарных рэцэптаў да працы аднаго з заснавальнікаў параўнальнай граматыкі індаеўрапейскіх моў Ф. Бота.

Цікава было б разгадаць таямніцы кніг, што праз мноства рук невядомым шляхам трапілі ў фонды Нацыянальнай бібліятэкі. Гэтыя выданні — вялікі скарб, а скарбы існуюць не толькі для таго, каб іх беражліва захоўвалі, але і для таго, каб імі карысталіся. Іншая справа, якім чынам дапамагчы заходнееўрапейскім старадрукам знайсці сваё месца ў сучасным жыцці.

Мінск — Берлін — Масква — Мінск

Германіяна Яўгена Барычэўскага

Ціхан ЧАРНЯКЕВІЧ

Аднак нямецкая метадалагічная думка не была тады аднароднай, у ёй існавала некалькі напрамкаў і школ. Кожны з вучоных мог абраць свой. У сувязі з гэтым падзяляліся і прыхільнікі — феноменалогі Гусэрыя, неакантыянства бадэнскай ці марбургскай школы альбо свабоднае мыслітворчасці кішталту Карла Фослера ці Георга Зімеля.

Апошняя абраў сваім настаўнікам вядомы беларускі філолаг Яўген Барычэўскі.

Як вядома, ён нарадзіўся ў Мінску ў сям’і натарыуса, каледжскага асэсара Івана Казіміравіча Барычэўскага. Акрамя таго, што ён скончыў мінскую класічную гімназію і што ў бацькавым доме па Мала-Манастырскім завулку (сёння Герцэна) была неблагая бібліятэка, звестак практычна больш няма. Як жа дваццацігадовы мінскі юнак мог так зацікавіцца нямецкай філасофіяй, каб паехаць паступаць у далёкі Берлінскі ўніверсітэт?

Прычын і падстаў можа быць некалькі. Адна з версій з’явілася ў мяне пасля вывучэння архіву спачылай летась Яўнікі Барычэўскай, дачкі вучонага. Як вынікае са зместу паштовак Яўгена Барычэўскага да родных, верагоднае дзівочае прозвішча маці вучонага, Соф’і Аляксандраўны, — Фохт. Таксама з папер БДУ відаць, што для ўстанаўлення сваёй асобы С. А. Барычэўская прадастаўляла выпіску з метрычнай кнігі лютэранскай абшчыны г. Мінска. Гэта дазваляе выказаць меркаванне пра тое, што “па кудзелі” Яўген Барычэўскі паходзіў з этнічных немцаў.

Але ўсё гэта здагадкі. Зрэшты, і гэтага хапіла б: добрае веданне нямецкай мовы і чытанне з малых гадоў талковай літаратуры многа дае. Факт адзін: на самым пачатку XX стагоддзя Яўген Барычэўскі едзе ў Берлін, паступае на філасофскі факультэт і слухае курс Георга Зімеля. Што гэта быў за вучоны, Барычэўскі пазней расказаў ў разгорнутым некрологу “Філософ-художнік (Памяці Георга Зімеля)”. Артыкул быў змешчаны ў друкаваным органе маскоўскага Наркамсветы (дзе і працаваў Барычэўскі ў 1918—1921 гг.) — часопісе “Художественная жизнь” у 1920 годзе. З прычыны таго, што гэты і многія іншыя артыкулы Барычэўскага маскоўскага часу не згадваюцца ў біябібліяграфічных даведніках, дазволім сабе прывесці аб’ёмную цытату адтуль: “Сярод нешматлікіх рэдкіх навін, што дайшлі да нас у толькі што адшшоўшым годзе праз наглуха забітае акно ў Еўропу (sic! — Ц. Ч.), была вестка пра смерць аднаго з самых вострых і глыбокіх мысляроў і выптанчаных эстэтыкаў нашага часу, — Георга Зімеля. Паміж філосафаў універсітэцкай Германіі Георг Зімель стаяў самотна. Анічога школьнага, анічога дагматычнага не было ў ягонай істоце. Уваходзячы ў аўдыторыю ўніверсітэта, ён прыносіў з сабой повеў і трымценне іншага, больш тонкага і складанага жыцця, жыцця сучаснага вялікага горада. Дух гэтага жыцця, хваравіта-ўражлівы, выкшталцона-аналітычны, які атрымлівае асалоду ад вастрэні і трапнасці свайго аналізу і ў той жа час пакутуе ад яго і дзесьці ў спрагах захоўвае думку пра цуд, нервова беўца нават у такім, паводле ўяўленняў старонняга абывагала, самазадаволеным і не надта чуйным горадзе, як Берлін, — горадзе, у якім прайшла амаль уся акадэмічная дзейнасць Зімеля. Але дух гэтага новага жыцця мала адчуваецца ў германскай філасофіі, якая дагэтуль жыве старой і моцнай верай у абсалютныя нормы маралі і логікі. З Зімелем у гэты свет рацыяналістычнага дагматызму, які ўмее пастаяць за сябе, уварвалася пільне новай культуры.

Ён не быў педагогам у звычайным сэнсе гэтага слова; ён быў мысля-

Для літаратуразнаўчай ды і наогул усёй гуманітарнай навукі XIX — пачатку XX стагоддзя асноўным цэнтрам прыцягнення была філасофская думка Германіі. Еўропа жыла адзіным полем мыслення, але так сталася, што выдавецтвы нямецкіх універсітэтаў кожны год выпускалі кнігі цалкам наватарскія, якія пасля засвойваліся іншымі краінамі — Францыяй, Англіяй, Расійскай імперыяй (веданне нямецкай мовы для філосафаў і філосафаў усяго свету было тады абавязковым). Не знікла гэтая з’ява і да пачатку 1920-х гадоў, калі ў Беларусі быў арганізаваны Інбелкульт і ўніверсітэт і, адпаведна, узніклі навуковыя філалагічныя асяродкі.

ром, які меў пакліканне зачароўваць слухачоў сваёй здольнасцю не толькі чытаць з кафедры, але і мысліць на кафедры. Выкшталцонны і стройны пры ўсёй сваёй складанасці, яго лекцыі, нягледзячы на ілюзію імпрывізацыі, якую яны часта стваралі, былі, бясспрэчна, абдуманымі дома, балазе яны звычайна былі толькі спадарожнікамі новай, яшчэ не напісанай кнігі. Але адчувалася: яго думкі, што нядаўна ўзніклі, яшчэ раслі, і што тут, на кафедры, пад уплывам напружанай увагі слухачоў яны былі здольныя атрымаць новыя адценні, знаходзіць для сябе новыя падставы, адкрываць нечаканыя працяг. Яго слухачы былі сведкамі і ўдзельнікамі яго нованароджанай думкі, і гэтага радацця суперажывання — радасць і для іх, і для яго — рабіла абстаноўку лекцыі асабліва інтымнай”. Ідэал педагога, якому Барычэўскі заўсёды імкнуўся адпавядаць.

Нягледзячы на тое, што ў Берліне Барычэўскі правучыўся толькі адзін

годдзя. У ягонай знешнасці і манерах было нешта польскае. Так яно і аказалася ў далейшым. Бацька яго, Іван Казіміравіч, натарыус у Мінску, быў бясспрэчна “па мячы” палякам, і сам Яўтэній Іванавіч, які выдатна валодаў польскай мовай, зразумела, быў увесь прасякнуты польскай культурай, тонкай, выкшталцонай, крыху хітраватай і арыстакратычнай... Пагаварыўшы пра Шэстава, пра сімвалістаў і сучаснасць, Барычэўскі ўзяў са стала маленькую жоўтую кніжачку. — Я толькі што скончыў пераклад некалькіх старонак з Марсэля Швоба, — прамовіў ён, — я пачытаю, калі хочаце?

Другі перыяд “германіяны” Барычэўскага быў звязаны з Масквой. Ён паступае на філасофскае аддзяленне гісторыка-філалагічнага факультэта Маскоўскага ўніверсітэта і вучыцца, “главное внимание уделяя философии искусства” (НАРБ, ф. 205, воп. 1, спр. 754, л. 3). Калі ўніверсітэт абвясціў конкурс на напісанне работы па тэме “Трансцэндэнтальны рэалізм Гартмана”, тэкст Барычэўскага прызнаецца лепшым, яму прысуджаецца залаты медаль і даецца прапанова застацца пры кафедры філасофіі для падрыхтоўкі да прафесарскага звання.

У гэты час Яўген Барычэўскі найбольш займаецца перакладамі. На-

годдзя. У ягонай знешнасці і манерах было нешта польскае. Так яно і аказалася ў далейшым. Бацька яго, Іван Казіміравіч, натарыус у Мінску, быў бясспрэчна “па мячы” палякам, і сам Яўтэній Іванавіч, які выдатна валодаў польскай мовай, зразумела, быў увесь прасякнуты польскай культурай, тонкай, выкшталцонай, крыху хітраватай і арыстакратычнай... Пагаварыўшы пра Шэстава, пра сімвалістаў і сучаснасць, Барычэўскі ўзяў са стала маленькую жоўтую кніжачку. — Я толькі што скончыў пераклад некалькіх старонак з Марсэля Швоба, — прамовіў ён, — я пачытаю, калі хочаце?

Пераклад быў ахайна перапісаны ў невялікі самаробны сшытачак. Пазней я бачыў у яго шмат падобных сшытачкаў. У іх утрымліваліся ягоныя афарызмы, урывкі і пераклады. Аркушы былі закладзеныя чырвонымі кляновымі лістамі. Я. І. чытаў пераклады з “Le livre de Monelle”. Марсэля Швоба мала хто памятае цяпер. Адзін з самых глыбакадумных і выбітных пісьменнікаў эпохі сімвалізму. “Le livre de Monelle” — шэраг вельмі тонкіх афарызмаў; іх тэма — індывідуаліст, які ўзьыходзіць на касцёр і спальвае сябе ў палымі каханні і неспатоленай пшчоты.

Не зірайся назад, — чытаў Барычэўскі, — бо за табою пажар Садому, і ты абернешся ў статуя акамянелых слёз. Глядзі на ўсё ў святле імгнення.

Дарэчы, — дадаў ён, — перакладзі гэта вельмі цяжка. Regarde en toutes les choses sous l’aspect du moment. “Sous l’aspect” — па-руску “з пункту гледжання” — немагчыма, — я пераклаў “у святле імгнення”. Цяпер бы я сказаў яму, што ён пераклаў няправільна, бо аспект — тэрмін астралагічны, і Манэла, якая прарочыць свой лёс, павінна была карыстацца менавіта гэтым тэрмінам. Сёння я так і пераклаў бы: “Глядзі на ўсё ў аспекце імгнення”. Мы пазахапляліся Швобам, пагаварылі пра нашых прафесараў. Паводле рускага звычайна скончылі нашу размову тым, што ўсіх аблялі... і разышліся”.

Французскія пераклады хутчэй за ўсё засталіся ў рукапісе. Яшчэ і сёння ў фондзе Барычэўскага ў БДАМІМ, а таксама ў нашчадкаў вучонага захоўваецца некалькі згаданых сшытачкаў. Нямецкія пераклады знайшлі большае пашырэнне, і перадусім дзякуючы лідару маскоўскага неакантыянства — Барысу Фохту. Апошні ў сярэдзіне 1900-х гадоў разгарнуў маштабную педагагічную дзейнасць — у гімназіях, на Вышэйшых жаночых курсах, у Таварыстве народных універсітэтаў — і адначасна веў курс па неакантыянстве ў сваёй кватэры. Але падручнікаў катастрафічна не хапала. Тады Б. Фохт засноўвае навуковую серыю “Kantiana”, дзе збіраецца надрукаваць асноўныя працы замежных кантазнаўцаў. Ужо ў другім выпуску, працы Ёгана Шульца



курс (у сям’і нашчадкаў Барычэўскага засталася паданне, што ў Берліне яму было вельмі самотна, любоў да першага настаўніка захавалася назаўжды. Праз дваццаць гадоў, дасылаючы з Масквы ў БДУ сваё curriculum vitae, ён напіша: “учился у Георга Зімеля, сторонником философских методов которого являюсь” (НАРБ, ф. 205, воп. 1, спр. 754, л.3). І нават у ліхія 1930-я, калі яму даводзілася апраўдвацца, маўляў, “у маіх ранейшых працах заўважаецца значны ўплыў буржуазнага нямецкага літаратуразнаўства. Перада мноі... задача канчаткова перамагчы гэты ўплыў. Я думаю, што [у] апошніх працах ёсць значныя крокі ў набліжэнні да марксысцкага мэтаду”, Барычэўскі адзначаў: “Усё ж нават і апошнія працы зараз яшчэ не здаюцца мне здавальняючымі” (Чарнавік аўтабіяграфіі. Пачатак 1930-х, БДАМІМ, ф. 329, воп. 1, спр. 10, л. 1 — 2 адв.). Ягоным цэнзарам — Я. Бранштэйну, В. Бухаркіну, В. Вольскаму, Я. Ліманоўскаму — было зразумела: прафесар не

огул, што да валодання замежнымі мовамі, то ў рэгістрацыйнай анкеце БДУ ў адпаведным пункце ён пазначыў іх пяць: французскую, нямецкую, польскую, лацінскую і грэчаскую (НАРБ, ф. 205, воп. 3, спр. 874, л. 1). Перакладаў прынамсі з дзвюх — нямецкай і французскай. Займаўся гэтым у 1900-я гады пастаянна. Вось як успамінае сваё знаёмства з Я. Барычэўскім крытык і эстэтык Канстанцін Локс (малодшы сучаснік Барычэўскага, у той час ён таксама вучыўся на філасофскім аддзяленні — дарэчы, разам са сваім сябрам-аднакурснікам Барысам Пастэрнакам), аўтар мемуарнай кнігі “Аповесць пра адно дзесяцігоддзе”: “Мы ўвайшлі ў вялікі, добра абсталяваны з пэўнымі эстэтычнымі прэтэнзіямі пакой, які мала нагадваў нашыя жалю вартыя халупы. Наспадар ішоў нам насустрач, велла ўсімхаючыся. Гэта быў малады чалавек, хутчэй маленькага, чым сярэдняга росту, што праяўлялася ў абцасах ягоных ботаў, гжэчны, ён трохі нагадаў мне маркіза XVIII ста-

“Глумачальны выклад “Крытыкі чыстага розуму”: дапаможнік для чытання” (Масква, 1910) працу над перакладам у саўтарстве ажыццяўляе Я. Барычэўскі. Але яшчэ раней у ягоным перакладзе, пад рэдакцыяй і з прадмовай Б. Фохта выходзіць кніга Бродэра Хрысціянсэна “Псіхалогія і тэорыя пазнання” (М., 1907). На той час гэта быў адзін з культурных нямецкіх філосафаў, аўтар знакамітай “Філасофіі мастацтва”. Нездарма на гэтую перакладную працу Барычэўскага адгукнуўся рэцэнзіяй у часопісе “Весы” вядомы паэт-сімваліст і філосаф Андрэй Белья. Не спыняліся і аўтарскія публікацыі. На жаль, іх праблематычна адшукаць у мінскіх бібліятэках — няма нават падшывак адпаведнай маскоўскай перыёдыкі. Вядомы толькі дзве рэцэнзіі 1908 года на кнігі нямецкіх філосафаў Ласа і Меймана ў часопісе “Вопросы философии и психологии”. У аўтабіяграфіі Барычэўскі называе таксама свой артыкул “Ницше и Франция”, але дзе і калі ён быў надрукаваны — невядома.

Наступная і ў той жа час апошняя ў маскоўскай перыёдыцы германазнаўчая публікацыя вучонага — “Філософия экспрессионизма” ў альманаху “Шиповник” (Масква, 1922). Па сутнасці, гэта таксама агляд дзвюх кніг нямецкіх эстэтыкаў Германа Бара і Франца Ландсбергера (нядаўна рэцэнзія ўвайшла ў акадэмічную анталогію “Русский экспрессионизм: Теория. Практика. Критика” (М., 2005) пра беларуса Барычэўскага там, праўда, нічога не паведамляецца). Зрэшты, у 1910-я гады вучоны цалкам перайшоў ад філасофіі да вывучэння літаратуры.

Трэці і найбольш вядомы перыяд — беларускі. Вясной 1922 года Я. Барычэўскі перабіраецца на сталае жыццё ў Мінск (да таго чытаў лекцыі наездзім), дзе пачынае працаваць у БДУ, Інбелкульте, Камуніверсітэце, друкуецца ў выданнях “Маладняка”, “Узвышша”, але дэбют ягоны ў беларускамоўнай перыёдыцы стаўся ў 1925 годзе ў часопісе “Польмя”. Артыкул “Літаратурныя погляды і густ сучаснай Нямецчыны” з’яўляецца як бы прысягам рускамоўнай “Філасофіі экспрэсіанізму”. Ясна, што гэты напрамак у той час надзвычай хваляваў Барычэўскага, ад імянаў філосафаў Гусэрыя, Шпенглера, Ніцшэ ён свабодна пераходзіць да творчасці Майрынка, Верфеля, Георге і даробку эстэтыкаў Гільдэбранда, Левандоўскага, Вальцэля, Рэйнахера. На кнігу “Твор слоўнага мастацтва” Аскара Вальцэля ён яшчэ адгукнецца рэцэнзіяй ва “Узвышшы” ў 1927 годзе, але, па вялікім рахунку, у 1920-я гады назіраецца спад зацікаўленні вучонага нямецкім мастацтвам слова. На змену прыходзіць напружаная педагагічная дзейнасць і доследы ў галіне агульнай пэтыкі, а таксама эстэтыкі новай беларускай літаратуры (дарэчы, некаторыя з беларусазнаўчых публікацый з’явіліся і ў нямецкамоўным часопісе “Slavische Rundschau”, пра што ў свой час пісаў У. Сакалоўскі). Усплёск адбываецца толькі на пачатку 1930-х гадоў, калі ў юбілейныя дні Ё. В. Гётэ Барычэўскі публікуе ў часопісах “Мастацтва і рэвалюцыя”, “Польмя рэвалюцыі” і газеце “Літаратура і мастацтва” шэраг аналітычных артыкулаў памяці вялікага германца. Планавалася і выданне кнігі ў Белдзяржвыдавецтве, але ўзніклі перашкоды. Побач з артыкулам у “Польмі” вучоным быў выдрукаваны і шэраг афарызмаў (любэбны жанр Барычэўскага!) Гэтэ ў перакладзе на беларускую мову. Са смерцю ў 1934 годзе скончылася і “германіяна” Я. Барычэўскага. Вядома, што захаваліся запісы ягоных лекцыяў на заходнеўрапейскай літаратуры, і магчыма, неўзабаве “нямецкі след” у спадчыне Барычэўскага папоўніцца яшчэ адной публікацыяй.

На здымках: Я. Барычэўскі (1900-я); берлінская паштоўка студэнта-філосафа.

Фота з архіва сям’і Барычэўскіх

Алеся ЛАПШКА

Перакладчык «Халоднага сэрца»

Калі правесці асацыятыўны тэст, разлічаны на сучасных аматараў беларускай літаратуры, рэакцыяй на прозвішча “Бахарэвіч” у большасці выпадкаў, верагодна, будзе слова “Нямецчына”. Шмат хто ведае пра прыхільнасць пісьменніка да гэтай краіны, дзе апошнія некалькі гадоў ён жыве і працуе. Каштоўнае тое, што асэнсаванне жыцця за мяжой мела вынікам напісанне не толькі гэтых падарожных дзённікаў, як яно звычайна здараецца ў беларускіх літаратараў, але і стварэнне больш буйных твораў, апошні з якіх — “Паслямова перакладчыка” да казкі “Халоднага сэрца”. Кніга выйшла ў 2009 г., але паколькі рэцэнзій на яе пакуль не было (на жаль, да гэтага аргумента можна звяртацца, пачынаючы пісаць пра самыя розныя кнігі), мае сэнс пагартваць яе старонкі і раскажаць пра яе чытачу. Тым больш што гэтае выданне, у адрозненне ад іншых кніг Бахарэвіча, пакуль яшчэ трапляецца на паліцах кнігарняў. Варта, аднак папярэдзіць: Achtung! “Паслямова...” — твор не для ўтульнага чытва...

некалькі месяцаў у Германіі і перакласці на беларускую мову казку В. Гаўфа “Халоднага сэрца”. Здаецца, перакладчык мае ўсе ўмовы для плённай працы, але натхненне хутка мінае, пачынаецца перыяд запоеў, з якога герой запознена выкараскваецца дзякуючы бібліятэкам, музеям і сябру Сімі; тэрмін камандзіроўкі заканчваецца, а твор перакладзены толькі часткова... Выпадак галоўнага героя тыповы: існуе цэлы праект па перакладзе “Халоднага сэрца” на розныя малавядомыя мовы, і людзі, што сутыкаліся з папярэднімі перакладчыкамі, нібыта з мэтай пазбавіць героя веры ў самога сябе скептычна заўважаюць: “Яшчэ ніхто, ніводзін з стыпендыятаў ван Дрэйка не справіўся са сваёй задачай”.

Таямнічы ван Дрэйк — фундатар

— тое, што галоўны герой “Паслямовы...” амаль не змяняецца на працягу твора, ягоны характар не псуецца і сэрца не робіцца халоднейшым. Між тым па вяртанні на радзіму перакладчык заўважае: грошы літаральна лезуць з кожнай шчыліны ў ягонай кватэры, але пры новых варунках, значна адрозных ад сітуацыі XVII ст, такая вялізная колькасць чароўных грошаў амаль бессэнсоўная: калі траціць іх напоўніцу, то непазбежна прыйдзеца тлумачыць крыніцы свайго прыбытку ў падатковай інспекцыі.

Адзначым, што ў сваіх інтэрв’ю Бахарэвіч заўважае: “Паслямову...” варта ўспрымаць таксама як казку, а “самае галоўнае — перакладчык не ёсць Альгердам Бахарэвічам”.

скончыў пераклад казкі і выдаў яе разам з нататкамі перакладчыка? Рэальнае скр’яжоваецца з мастацкай рэчаіснасцю, і кожны можа па-свойму паспрабаваць суаднесці перакладчыка, Бахарэвіча-героя, Бахарэвіча-аўтара і лёс твора...

У “Паслямове...” ёсць яшчэ цэлы шэраг загадкавых камбінацый: так, напрыклад, куды магла прывесці перакладчыка бутэлька з залатым жуком, якую скраў Энтузіст? Хто такі форвард ван Дрэйк, які ў трагічны вечар забівае фатальны гол, што раз’юшае мінскіх аматараў футболу? Навошта перакладчык сустракае ў самых розных месцах цёццю Шуру і яе дачку Ліку — колішніх лепшых сябровак сям’і? Творы Бахарэвіча не разлічаны на адназначнае ўспрыманне і, адпаведна, кожны мае права самастойна, без падказак аўтара, зрабіць вырак галоўнаму герою. Прыкладам, фрау Габіхт характарызуе яго як “авантурыста, які прыязджае сюды і пачынае ныць, як у іх дома ўсё дрэнна”, як “ахвяру ўласных амбіцый, нікчэмную, нікому не цікавую ахвяру”. “... Чаму, з чаго вы ўзялі, што можаце перакладаць Гаўфа?... Вы, дарагі мой, спакусіліся на ўяўны лёгкі хлеб. Хаця павінны былі здабываць сапраўдны, потам і мазалімі” — так, цалкам у духу Шклянога Чалавечка, абурецца старая на перакладчыка. Пры гэтым перакладчык, натуральна, піша пра сябе памяркоўна і аб’ектыўна не з’яўляецца злчынцам, мізэрнасцю, амаральным паскудствам — ці, інакш кажучы, абсалютным антыгероем.

Аднак містычнасць, забытанасць, нечаканыя звывы сюжэта — не адзінае, што прываблівае прыхільнікаў прозы Альгерда Бахарэвіча. Усім безумоўна цікава: як жывецца беларускаму пісьменніку ў Германіі, якое яно, тамтэйшае жыццё, як суаднесці яго з беларускай рэчаіснасцю? Дзіўна было б, каб Бахарэвіч не адчуваў настрою чытачоў, — таму ў “Халодным сэрцы” і ў “Сароцы на шыбеніцы” (у 2010 г. гэты раман быў выдадзены ў Лейпцыгу ў перакладзе Томаса Вайлера на нямецкую мову) ёсць і сучасная нямецкая рэчаіснасць, і герой, што часова пакінуў Беларусь дзеля ўлюбенай Германіі.

Са старонак гэтых твораў чытач даведваецца пра звычайку немцаў шмат ездзіць на роварах, пра цяжкі Intercity Express і ветравыя генератары, пра смаўжоў, што сядзяць на шыбінах вокнаў, і “поўную адсутнасць лятучых інсектаў” у Гамбургу. Назвы нямецкіх вуліц і ўстановаў, урыўкі нямецкіх фраз, нямецкія звароткі — чытач згаджаецца, што гэтыя творы напісаныя пра Германію, бо праз старонку чуе нямецкую мову. Але, як ні дзіўна, у “нямецкіх” эпізодах пісьменнік пераважае абыходзіцца без яркіх дэталей, вельмі каратка апісвае невыдомуа беларусам жывіцёвыя рэаліі і не імкнецца зачараваць чытача


экзотыкай. Сівы кантралёр з вушніцамі ў вушах, пакецікі з падцуку і малака, якія спырхваюць са стала летняя кавярні і ляцяць праз вуліцу, пакой з балалайкай і гамаком, капрызлівыя бландзінікі — усё гэта можа існаваць і ў іншай краіне.

“Паслямова перакладчыка” не дае магчымасці чытачам па розных крытэрыях супаставіць грамадскую сітуацыю ў Германіі і на Беларусі: Бахарэвіч не імкнецца падрабязна апісваць побыт немцаў, выкрываць іх сацыяльныя праблемы — гэта выдатна робяць самі нямецкія пісьменнікі. А вось пра беларускую сучаснасць менавіта ў праблемным аспекце піша мала хто: адны распрацоўваюць гістарычную тэму, іншыя засяроджваюцца на сферы асабістага. Таму галоўнае, чым займаюцца героі Бахарэвіча, — гэта не ўзвядзенне факталагічна добра абгрунтаваных апазіцый “Беларусь — Еўропа”, а асэнсаванне Радзімы (пішучы пра Бахарэвіча, вялікую літару “Р” ставіш даволі няўпэўнена), свайго стаўлення да яе і таго дзіўнага стану, калі ты паўсюль пачуваешся гошцем. Пэўна, чытачам будзе цікава даведацца пра “адмысловы графік, які паказвае, як змяняюцца пачуцці чалавека, што жыве за мяжой” і прасачыць змены ў настроі галоўных герояў “Сарокі...” і “Паслямовы...”: ад агаломшанасці і адчування абранасці да ўздыхаў пра вечны “гаманіскі” дождж.

Аднак самае каштоўнае ў творах Бахарэвіча — гэта зварот пісьменніка да беларускай рэчаіснасці. “Што да тыпізацыі, то я заўжды яе ненавідзеў. Я не ствараю тыпы, я імкнуся ствараць жывых людзей”, — сцвярджае пісьменнік. Аднак большасць герояў яго твораў — гэта не звышлюдзі і не дзіўнаватыя індывідуалісты, а “нармальныя, сярэднестатыстычныя” беларусы. Кожны чытач можа без складанасцей прыгадаць між сваіх знаёмых некалькі Веранік, Ларысак і цёццю Шуру; сям’я Веранікі, дзе маці вымярае ўдаласць шлюбу наяўнасцю мяса ў лядоўні, сям’я перакладчыка — “ілюзія стабільнага шлюбу” і бабуліна кватэра, з якой у любы момант могуць выперці сваякі, — сям’я яго бацькоў, “дзе ўсё круцілася вакол маці, а мы з бацькам пачуваліся на яе арбіце заўжды абароненымі і нязьменна любімымі” — гэта тыя сем’і, якімі жыве большая частка беларусаў.

Творы Бахарэвіча можна аналізаваць вельмі доўга: будаваць розныя версіі адносна ван Дрэйка і забойцы Веранікі, вышукваць тое, што тычыцца канцэптаў грошай, мастацтва, Бога, смерці, Радзімы, старонкамі цытаваць трапныя метафары і выпісваць кавалкі філасофскіх разважанняў, захапляцца выдатным адчуваннем меры (калі казаць пра стыль, архітэктоніку і кампазіцыю твораў), бо — згадаем Гётэ — “у абмежаванні спазнаецца майстра”. Ужо сёння па творчасці Бахарэвіча можна напісаць цікавае даследаванне, мы ж сціпла абмежаваліся спробай пазнаёміць чытача з кнігай “Халоднага сэрца”. Дарэчы, казка Гаўфа — ужо не адзіны пераклад гэтага пісьменніка: у межах XVIII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу абудзецца прэзентацыя рамана “Ты не памрэш”, напісанага Катрын Шміт — у перакладзе Альгерда Бахарэвіча.

• Achtung! — увара! (нямецк.).



Малюнак Алеся Іска

праекта, які ніводнага разу не з’яўляецца ў творы і кантактуе з перакладчыкамі выключна праз сваіх памагатых. Верагодна, ван Дрэйку цікава праводзіць сацыяльны эксперымент: наколькі эфектыўнай будзе праца носьбітаў малавядомых моў, калі гарантаваць ім добры заробак і стварыць камфортныя ўмовы для жыцця і творчасці? А можа, утульнасць, камфорт і ўпэўненасць зусім не спрыяюць натхненню і, наадварт, забіваюць яго? Не выпадкова ж галоўны герой з нянавісцю ставіцца да спакою, ціхмянасці і пакорлівасці, да дэкарацый, у якіх няма “хаця б ілюзіі руху”.

Галоўнае ж адрозненне між перакладчыкам і Петэрам Мункам

Апошняя вынікае нават з самога тэксту: кватэру перакладчыка, які зноў збіраецца з’ехаць за мяжу, здымае сам Альгерд Бахарэвіч з сям’ёй. Гэта можна разглядаць не толькі як імкненне размежаваць асобу пісьменніка з ягонымі героямі, але і як прапанову чытачу самастойна дадумаць забытаную гісторыю. Бо, вярнуўшыся з Германіі, герой зноў пачынае піць (здрадзіла даўно ўжо не каханая жонка), і, натуральна, справа з перакладам амаль не рухаецца. Зрэшты перакладчыка збіваюць футбольныя фанаты, бо яму пашчасціла ў дзень матчу між “Дынамітам” і вядомым флібуцёрскім клубам апрануць куртку з “варожаі” сімволікай. Збіваюць, верагодна, да смерці — і хто ж у гэтым выпадку

Кніга “Халоднага сэрца” (Мінск, “Галіяфы”, 2009 г.) складаецца з дзвюх частак: перакладу аднайменнай казкі нямецкага пісьменніка Вільгельма Гаўфа (1802 — 1827) і “Паслямовы перакладчыка”, якім, натуральна, з’яўляецца Альгерд Бахарэвіч. “Халоднага сэрца” шмат хто, верагодна, памятае з дзяцінства: гісторыя пра вугальшчыка Петэра Мунка запамінальная нямецкім каларытам (пры выключнай лакалічнасці апісанняў), адмысловым настроем, які вынікае з уласцівай менавіта гэтару аўтару суаднесенага рэальнага і фантастычнага, і нязвычайнамі казачнымі героямі, першы з якіх — Шкляны Чалавечак — рухавы дзядок у адзенні са шкла, здатны не толькі паспачваць, але і бразнуць якога нягодніка аб зямлю.

Мараль казак, пра якую так дбаюць бацькі і выхаванцы, верагодна, фіксуецца ў дзіцячай падсвядомасці, аднак мала хто з малечы на ёй сапраўды засяроджваецца. Між тым праблема, якую аналізуе Гаўф, даволі рэдкая для казак, на якіх раслі беларусы. Звычайна чароўны дарунак, які атрымлівае галоўны герой у развязцы твора, з’яўляецца платай альбо ўзнагародай за выключны ўчынак альбо пэўны маральны якасці. Але як дадуць рады хлопцы-асілікі, хітраватыя сяляне і замораныя гаспадаркай падчаркі з нечаканым багаццем, палацам і немалымі зямельнымі ўладаннямі? Ёсць казкі, што за канчваюцца самым цікавым, а ёсць такія, якія з самага цікавага пачынаюцца — да іх якраз і належыць “Халоднага сэрца” Вільгельма Гаўфа.

У гэтым творы чароўны дарунак з’яўляецца ў самым пачатку казкі: Мунк лічыць, што беднасць і не надта прэстыжная праца даюць яму права на дармовыя грошы і “самую прыгожую і багатую гуту ва ўсім Шварцвальдзе”. Хлопец атрымлівае жаданае, але высвятляецца, што Мунк не мае асаблівага розуму, належнага імперату і прадпрыемальніцкіх здольнасцей, ды і літаральна праз тыдзень пасля здзяйснення свайго мары пачынае стала завітваць у карчму.

“Трымайся далей ад карчмы і яе заўсёднакаў, такія месцы і такія людзі яшчэ нікога не даводзілі да добра”; “Ты захацеў стаць гутнікам, ня ведаючы, куды будзеш прадаваць шкло? Розуму, Петэр, розуму і разважлівасці — вось чаго табе не хапала”; “Грошы і марнатраўства сапсавалі цябе настолькі, што тваё сэрца ператварылася ў камень і ня ведала больш ні радасці, ні пакуты, ні раскаяння, ні спачування” — так размаўляе з былым вугальшчыкам Шкляны Чалавечак. Падкрэслім трыма рыскамі: нарэшце пад вокладкай з прозвішчам Бахарэвіча з’явіўся “правільны” герой, маральныя арыенцыры і выхаваўчы прыклад, што абавязкова павінна быць занесена ў “адмысловы рэестр” грахоў і дасягненняў пісьменніка.

Што да працягу казкі, то сыходзячы з “Вечара напярэддні Івана Купалы” М. Іогаля ці “Шляхціца Завальні” Я. Баршчэўскага чытач ужо ведае: колькі б грошай ні дала за душу нячыстая сіла, нічога добрага з гэтага не атрымаецца. Дый народныя паданні заўсёды перасцерагаюць: скарб — заўсёды, шукаецца яго складаюць і небяспечна, дый незаробленыя, незаслужаныя грошы не прыносяць уладальніку шчасця...

У “Паслямове перакладчыка” — сучаснае асэнсаванне праблемы лёгкіх грошай і прагі да прыгожага жыцця. Бахарэвіч пераносіць мадэль паводзін Мунка на безыменнага перакладчыка: ён таксама апываецца ва ўладзе інфернальных істот, нібы выпадковым здарэннем, і сам сабой, яго лёс зааддзены, прадвызначаны, і пераадолець накіраванасць перакладчык не здольны.

Галоўны герой даволі выпадкова атрымлівае прапанову пажыць

Палітра нямецкай лірыкі XX стагоддзя

Падборка вершаў нямецкіх паэтаў ні ў якім разе не адлюстроўвае ўсю палітру нямецкай паэзіі XX стагоддзя, тут асабліва бракуе прадстаўнікоў яе апошніх дзесяцігоддзяў. Магу патлумачыць гэта толькі тым, што пераклады рабіліся не па замове, а па “закліку сэрца”, на працягу многіх гадоў. Перакладчык кіруецца сваім асабістым густам і паэтычнымі магчымасцямі. Мне гэтыя вершы блізкія па сваёй гуманістычнай накіраванасці. Астатняе — у даведніках.

Герман Гесэ
1877 — 1962

Снег

*Снег, што зацярушыў сад і луг,
Нам дае спачын, як лёгкі дах,
Пад якім, нібы ў гняздзечцы птах,
Свет у зморы прытывіў свой рух.*

*Калі смерць падставіць мне нагу,
Усміхніцеся на развітанне мне.
Усё мінаецца ў сваю чаргу…
Толькі, што ствараю, не міне.*

Спакуснік

*Каля дзвярэй прастойваў я нямала,
Спяваў на вушка песенкі дзяўчатам,
Спакуснікам лічыўся зухаватым,
І ў гэтым ладны поспех меў, бывала.
Але заўжды, спазнаўшы вуснаў мёд,
Але заўжды, займеўшы, што шукаў,
Я не ўзвышаўся, а наадварот,
Я толькі нізасць плоці адчуваў.
І пацалунак, гарача жаданы,
І ноч, якую палка так выпрошваў,
Здабыўшы, бачыў: кветачка зламана,
І водар знік, я годнае спустошыў.
З пасцелі часам я выносіў боль,
Для насычэння я хапаў зашмат,
Ад асалоды я ўцякаў назад
У мары, у тугу, у алкаголь.
О гора мне: валоданне — не шчасце,
А рэчаіснасць жорстка мары нішчыць,
Мне ж мроіліся хмельныя ігрышчы
Пад музыку нябёс у летнім часе.
Да кветкі зноў цягнуся ў цішыні,
Зноў заляцаюся, рыфмую зноў…
Не вер, красуня, прыгажосці слоў,
Пярэч жаданням, а мяне гані.*

Райнэр Марыя Рыльке
1875 — 1926

У саборы Святога Віта

Са зборніка “Ахвяры ларам” (1895)

*Гляджу я на сабор стары —
Акое тленне і гнілізна,
А вокны і калоны трызняць
Уласнай мовай гаварыць.*

*На кукішкі там дом прысеў.
Іракако так эратычна
Смяецца, готыка прывычна
Ўздымае рукі пакрысе.*

Цяпер мне ясны casus rei —
Вось параўнанне з дзён мінулых:
Тут герр абат, а з ім заснула
Спадарыня roi soleil***

*Causus rei (лац.) — парадак рэчаў.
**Roi soleil (фр.) — караля-сонца.

Штэфан Цвайг
1881-1942

Пяшчота

*Люблю я вельмі першыя пяшчоты:
Маўклівасць і пужлівасць да ўсяго,
Прыходзіць час пераадолець цяготу,
Забыцца усё, што зналі “да таго”.*

*Час чуйнасці, і час — судакранання,
Усмешка ў позірку, нясмелая далонь,
Ад іскаркі — пажар, ён неадольна цягне
Нізрынуцца ў яго: хай спяняліць агонь.*

*Салодкі час, які гульнёй здаецца,
Без мэты і намераў, і без слоў.
Так дрэва гнецца, сіле падаецца
Нахабных незакілзаных вятроў.*

Апошні верш

*Круціцца, аж глянуць любя,
дзён сівых верацяно.
Толькі нахліўшы кубак,
бачыш залатое дно.*

*Прадчуванне блізкай ночы
не баліць і не гняць!
Цэлы свет спазнаўшы, вочы
не заблудзяцца ў лухце.*

*Дасягненні не трывожакь,
Мера ёсць свая ў жыцці.
Старасць мудра дапаможа
развітацца і пайсці.*

*І ніколі так яскрава
быў не бачны далягяд.
Адыход заве ласкава
на жыццё зірнуць назад.*

Георг Тракль
1887 — 1914

Пацукі

*На двор ілге месяц белае святло,
Ад стрэхаў цені падаюць, як здані.
Маўчанне ў вокнах глуха залягло,
Глянь, выйшлі пацукі на паляванне…*

*Яны німчаць, мільгаюць там і тут,
За імі ўслед агідны пах смярдзючы,
Які ад прыбіральні ў кожны кут
Залазіць лёгка, жудасна ліпучы.*

*Спажывы прагнуць. Вэрхалам сваім
Запоўнілі кладоўкі, там сваволяць.*

*Тут зерня і ласункаў хопіць ім.
У змроку вецер жудасна скуголіць.*

Змярканне

*Змрок пабляеў, нібы ад варажбы…
Вось двор, дзе хворыя брыдуць, як цені,
У іх вачах — былых часоў імгненні,
Спакой, віно… без жалю і журбы.*

*Яны — хваробы злоснае рабы,
Што бачаць жахі ў зоркавым мігценні,
А цемель з жудасцо ў спляценні
Не адступае ад сваёй цявяльбы.*

*Прывіды прылятаюць і знікаюць
Па сцежках патаемных, між прысадаў,
Іх цені на мурах глуха ўздыхаюць.*

*А іншыя бягуць цераз аркады,
Крылом чырвоным ноччу памахаюць
І вернуцца зноў з ветрам, як менады.*

Ёганэс Р. Бехер
1891 — 1958

На гэтай мове

*На гэтай мове маці мне спявала
Пяшчотна песню-казку перад сном.
Мне гэта мова сілы надавала,
Была ў няволі добрым вестуном.*

*На гэтай мове я рашыўся скласці
Хвалу каханню, марам і вясне.
Мне гэта мова не давала ўпасці,
Усмешкай падбадзёрвала мяне.*

*Няхай памру — з табой на гэтай мове,
Радзіма-маці, буду гаварыць.
Я — твой заўжды, на справе і на слове.
Хай сонца ясна над табой гарыць!*

*Няхай напішуць над маёй магілай:
“Ён быў з народам, жыў ягонай сілай”.*

Уладзімір ПАПКОВІЧ

Бэргальт Брэхт
1898 — 1956

Таму, хто вагаецца

*Ты кажаш: наша справа — дрэнь.
Змрок гусцее. Сілы змяняюцца.
Цяпер, пасля нашых
шматгадовых намаганняў
Мы патрапілі ў большы цяжкае становішча,
чым напачатку.*

*А вораг стаіць моцна, як ніколі.
Здаецца, што яго сілы ўзраслі.
У яго з’явіўся выгляд пераможнага.
Мы нарабілі памылак, гэта відавочна.
Нас менее і менее.
Нашы заклікі — адна бльтаніна.
Частку нашых слоў
Вораг перакруціў да непазнавальнасці.*

*Што мы гаварылі няправільна?
Тое-сёе ці ўсё?
На каго мы яшчэ разлічваем?
Тыя, што засталіся, выкінуты
З жывой плыні? Так мы і застанемся,
Нікога не разумеючы і незразуметыя нікім?
Ці нам пашанцуе?*

*Так ты пытаеіся. Не чакай
Ініага адказу акрамя свайго ўласнага!*

Мары Луізэ Кашніц
1901 — 1974

Не сказала

*Не сказала
Што трэба было б сказаць пра сонца
і пра маланку адзінае правільнае
тым большы — пра каханне.*

*Спробы. Пошукі. Беспаспяхова
Недакладнае апісанне*

*Прапушчана заранка
Не прамоўлена пра сейбіта
І толькі на палях —
Пра люцікі ды фіялікі.*

*Вас не падтрымала ў бядзе
Святой дабрывёй
Не адмаўляла гібенне
Як і адчай.*

*Не пужала нячыстай сілай
Бо не веру ў яе
Не ўсхваляла Бога
Бо хто я каб*

Альбрэхт Гаўсгофер
1903 — 1945

Віна

*Я лёгка прызнаю, што гэты суд
Паставіць мне ў віну: намер і планы,
Я сам сабою быў бы пакараны,
Калі б не дбаў, што заўтра будзе тут.*

*Ды я інакш, чым вы, сябе віню,
Гатоў карыць сябе запозненым дакорам,
Што я назваў запозна гора горам…
Адцягваў вырак, хоць і ведаў, што маню.*

*Сябе абвінавачваю цяпер:
Хлусіў я доўга ўласнаму сумленню,
І я хлусню не падвяргаў сумненню…*

*Я разумеў нялюдскі іх намер…
Я папярэджваў, ды не ўскрываў ману…
Я сёння зразумеў усю сваю віну…*

Гюнтэр Айх
1907 — 1972

Паходжанне праўды

*Падумаць, адкуль яна, праўда,
яе карані, што ў пяску,*

*яе сляды,
змерыць рухавасць паветра,
калі яна птушкай ляцела.*

*Што гаварыў Перміцн
пра ластавак перад адлётам.
Прэч, прэч, на захад і праз горы!*

*Іншыя, знакі каменячоса на лісіях
толькі сну зразумелыя,
і жарт ад бабулі яшчэ:
заптычычы вочы,
і што ты ўбачыш —
усё тваё.*

Ёганэс Баброўскі
1917 — 1965

Мова

*Дрэва
большае за ноч
з дыханнем азёр
з шэптам над
цішынёй.*

*Камяні
пад ракой
бліскучыя жылы
даўно ўжо ў пыле
навекі*

*Мова
загнаная
са стомленым ротам
на бясконцым шляху
да хаты суседа*

Паўль Цэлан
1920 — 1970

Вянок

*Восень ліст свой з рукі маёй жарэ: мы сябруем.
З арэхаў вылучываем час і вучым яго хадзіць:
Вяртаецца час у шкарлупку.*

*У лостэрку — нядзеля,
сніцца, што спім,
язык не хлусіць.*

*Зрок мой кіруецца ўніз да тайны каханай
пераглядаемся
мы цьмянае кажам
як мак і памяць мы любім адно аднаго,
мы спім як віно ў ракаўках,
як мора ў месячным промні крывавым.*

*Мы стаім у абдымках, праз акно мы бачны ўсім
знадворку:
няхай ведаюць, час!
Самы час, каб і камень злаўчыўся цвісіці,
Каб сэрца трывогу змяло!
Пара ўжо, каб час прыйшоў.*

Ужо — час.

Інгэборг Бахман
1926 — 1973

Песня пра востраў

*Калі ты ўваскрэснеш,
калі я ўваскрэсну,
не будзе каменя каля варотаў,
ні лодкі на моры*

*Заўтра пакоцяцца бочкі
насустрэч святочным хвалям,
мы прыйдем на смазаных
падзівах на бераг, памяём
вінаград
і выціснем
з ягад віно,
заўтра на ўзбярэжжы.*

*Калі ты ўваскрэснеш,
калі я ўваскрэсну,
кат павісне на варотах,
молат патоне ў моры.*

Пераклад з нямецкай Уладзіміра Папковіча
Верш Р. М. Рыльке перакладзены
Алесем Емяльянавым

Нам, беларусам, больш звыкла бачыць гарадское аблічча, створанае архітэктарамі, скульптарамі, мастакамі-манументалістамі. І гэта зразумела. У савецкія часы спіс аб'ектаў, размешчаных у гарадской прасторы, быў строга рэгламентаваны. Ідэйна правільныя манументы, памятныя знакі амаль што вычэрпвалі кола менавіта мастацкіх, неархітэктурных гарадскіх аб'ектаў. З 1990-х гадоў на беларускіх плошчах пачалі з'яўляцца “негераічныя помнікі”, пазбаўленыя ідэалагічнага напаўнення, — так бы мовіць, “маленькія людзі”: сантэхнікі, дворнікі і г.д. Гэта быў, безумоўна, крок наперад. А на Захадзе ў апошнія дзесяцігоддзі ў фарміраванні гарадскога асяроддзя ўсё больш актыўны ўдзел бяруць прадстаўнікі сучаснага мастацтва (contemporary art). Урэшце, еўрапейскія тэндэнцыі робяцца актуальнымі і для беларускай рэчаіснасці.



ART-пацёркі

Лана ІВАНОВА

Два гады існуе ў Нацыянальным акадэмічным Вялікім тэатры оперы і балета Беларусі папулярны творчы праект “Музычныя вечары ў Вялікім”. Вечары гэтыя адбываюцца ў Камернай зале тэатра, якая з новага сезона носіць ганаровае імя легендарнай зоркі беларускай опернай сцэны — Ларысы Пампееўны Александроўскай. Выкшталцонныя праграмы, што ладзяцца ў межах праекта, уключаюць вакальныя мініяцюры, неапалітанскія песні, фрагменты з класічных опер і аперэт, беларускую камерную музыку. У канцэртах удзельнічаюць карыфеі опернага мастацтва, яркія маладыя салісты, лепшыя канцэртмайстры, у якіх раэль “выказваецца” маляўніча і вобразна, нібы сімфанічны аркестр. Бліжэйшы камерны музычны вечар мае адбыцца 8 лютага. Праграма “Спірычуэлс і не толькі...” падрыхтавала салістка тэатра, лаўрэат міжнароднага конкурсу Алена Сало з удзелам сваіх творчых партнёраў.

Праз досвед Георга Цэй

Дзяніс БАРСУКОЎ, дырэктар мастацкай галерэі “Універсітэт культуры”

З цягам часу нам, як і ўсім еўрапейцам, даводзіцца рэагаваць на выклікі часу, шукаць адказы на пытанні: ці належыць і надалей абмяжоўваць беларускую гарадскую артпрысутнасць помнікамі, фантазмамі і дэкаратыўнымі элементамі? І якое ж мастацкае напаўненне павіна мець сучасная гарадская прастора? Пачуць адказы на гэтыя пытанні, даведацца пра замежны вопыт можна было падчас правядзення ў Мінску серыі мерапрыемстваў праекта “Raum für Raum”, які, дарэчы, ладзіцца адначасова ва ўсіх краінах постсавецкай прасторы.

Першым этапам рэалізацыі праекта стаў семінар на тэму “Мастацтва ў грамадскай сферы”. Ён адбыўся ў Інстытуце імя Гёте ў Мінску мінулай восенню, калі Беларусь наведваў нямецкі куратар, арткрытык і адкатар Хайнц Шутц, які працягнуў час быў старшынёй камісіі па мастацтве ў публічнай сферы Мюнхена, — адзін з вядучых спецыялістаў менавіта ў гэтай галіне. У семінары ўзялі ўдзел мастакі, студэнты нашых мастацкіх ВНУ, супрацоўнікі мясцовых адміністрацый. Тады адбылася дыскусія па наступных пытаннях. Хто распараджаецца грамадскай прасторай, хто можа яе займаць? Хто хоча і каму патрэбна мець мастацтва ў грамадскай сферы?

Наступным крокам праекта “Raum für Raum” стаў практычны майстар-клас “Часавыя матэрыялізацыі ў гарадской прасторы Мінска”, што неўзабаве правёў у нас нямецкі мастак Георг Цэй з артгрупы “Inges idee”. Гэтая творчая суполка ўжо больш як 15 гадоў паспяхова праводзіць мастацкія інтэрвенцыі ў грамадскую прастору па ўсім свеце: у Нямеччыне, Швецыі, Японіі, Кітаі, Тайландзе. Праекты, якія яна ажыццявіла, вызначаюцца гумарам, нестандартным мысленнем, нечаканым размяшчэннем артаб'ектаў у прасторы. Напрыклад, “Inges idee” зрабіла сапраўдны пірсінг на індустрыяльным будынку, пачапіла ювелірныя ўпрыгажэнні на аўтамабільны паркінг, паклала каля ўвахода ў Марскую акадэмію вялізны дзіцячы караблік, усталявала ў тайландскім парку высачэзнага снежавіка ды нават стварыла ў памяшканні чыгуначнага вакзала... дождж з людзей, якія ляцяць! Таму зразумела, чаму напружаная чатырохдзённая праца з Георгам Цэем сталася вельмі карыснай для мінскіх архітэктараў, дызайнераў, скульптараў.

“Гэтыя чатыры дні працягліся для ўсіх нас у такой насычанай творчасцю атмасферы, што здавалася, яе можна рэзаць на кавалкі! — расказ-



вае маладая беларуская дызайнерка Таццяна Гомза, удзельніца майстар-класа. — Былі і прадстаўленне досведу нямецкіх калег, і прадуктыўная праца ў групах з калектыўным генерываннем ідэй і “мазгавым штурмам”, без якіх немагчыма распрацаваць канцэпцыю праекта за такі кароткі тэрмін. Была работа ў матэрыяле, дыскусія і эмацыянальны стасункі паміж мастакамі. Абмяркоўваючы вынікі працы семінара, усе ўдзельнікі прыйшлі да высновы, што ўсялякае аналагічнае “ўключэнне ў прадмет” у форме творчай майстэрні дае вялізны прафесійны штуршок, прычым, кожнаму — незалежна ад прафесійнага ўзроўню; інтэлектуальна разнявольваюць, даюць разуменне, што мастак па сутнасці сваёй нічым не абмежаваны ў творчым выяўленні сваёй думкі — была б думка. Яшчэ адзін важны момант, адзначаны ўсімі ўдзельнікамі, датычыць працы ў стыхійна сфарміраваных групах. Адносіны ў іх склаліся надзіва гарманічна. Усім вядома, наколькі няпроста бывае дамовіцца паміж сабою самадастатковым творчым асобам. Цікава, што сам Георг Цэй у працэсе абмеркавання прызнаўся, што такі вопыт правядзення “воркшопа” ў групах мастакоў для яго таксама першы. І ён, як і ўсе мы, баяўся складанасцей, магчымых пры рабоце ў групах. Мяркую, прычыны дасягнутай гармоніі якраз у спалучэнні ўнутранай свабоды і сатворчасці, дзе ўдзельнікі працэсу натхняліся працай над ідэямі праектаў, а не сваёй роляй у іх”.

У выніку работы майстар-класа ў гарадской прасторы Мінска часова матэрыялізаваліся даволі цікавыя артаб'екты. Вядомыя мастачкі Вольга Сазыкіна і Вольга Крупянкова ўсталявалі гамак паміж дрэваў, запрашаючы мінакоў адпачыць, абажур з восеньскага лісця на ліхтары

— найбольш сур'езныя тутэйшыя праблемы. Праект Інстытута імя Гёте “Raum für Raum” каштоўны тым, што дае нам, крыху ізаліраваным ад сусветнага артпрацэсу, магчымасць дакрануцца да яго першакрыніц, у дадзеным выпадку — паблікарту. Кіраўнік нядаўняга майстар-класа Георг Цэй — запатрабаваны творца, які мае ўнікальны досвед паспяховага ўдзелу ў міжнародных конкурсах і практычным стварэнні нетрывіяльных праектаў. І гэтым досведам ён шчыра падзяліўся з намі”.

І, зразумела ж, вынікае пытанне: ці з'явіцца на беларускіх вуліцах і плошчах аб'екты, нечым падобныя да створаных падчас майстар-класа, але не на часовай, а ўжо на пастаяннай аснове? Іх прысутнасць надала б нашай гарадской прасторы выгляд больш сучасны, адпаведны і патрабаванням часу (жывём жа ў XXI стагоддзі), і еўрапейскаму статусу нашай краіны. Бо ў Беларусі ёсць творцы, якія маглі б зрабіць гэта на высокім мастацкім ды ідэйным узроўні, якія маюць цікавасць да правядзення мастацкіх інтэрвенцый. Іншая справа — ці гатовыя да такіх інтэрвенцый гарадскія ўлады, як успрымуць новае нашы, даволі кансерватыўныя, грамадзяне? Прыклад групы “Inges idee”, якая стварае праекты не толькі ў еўрапейскіх, але і ў азіяцкіх краінах і з'яўляецца камерцыйна паспяховай, дае падставы спадзявацца на крэатыўнае развіццё і нашага ўрбаністычнага асяроддзя.

На здымках: “Здань” — работа суполкі “Inges idee” ў Японіі; увасабленне артаб'ектаў у мінскім гарадскім асяроддзі.

На здымках: “Здань” — работа суполкі “Inges idee” ў Японіі; увасабленне артаб'ектаў у мінскім гарадскім асяроддзі.



З аўсёднікі Беларускага дзяржаўнага акадэмічнага музычнага тэатра пабывалі на чарговай прэм'еры — “Вечары балета”, які складаецца з дзвюх новых пастановак. Гэта “Кармэн-сюіта” Ж. Бізэ — Р. Шчадрына і Дывертысмент з балета П. Чайкоўскага “Шчаўкунчык”. Абедзве пастаноўкі ажыццёўлены на аснове сваіх класічных першакрыніц. А балетмайстрам іх узнаўлення з'яўляецца народны артыст Беларусі Уладзімір Іваноў. Дырыжор-пастаноўшчык — Мікалай Макаравіч, мастак узнаўлення — Любоў Сідзельнікава. Як вядома, спектакль “Кармэн-сюіта” на гэтай сцэне ставіўся ў 1995 годзе, і таксама ў самай першай версіі, створанай аўтарам лібрэта і харэаграфам Альберта Алонса. Гэтую знакамітую версію на мінскую сцэну перанёс Гедымінас Таранда. “Шчаўкунчык” П. Чайкоўскага ў Беларускам дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры мае сваю сцэнічную гісторыю, у якую ўвайшоў пад назвай “Зачараваны прынец”. Цяпер жа ўвазе глядача прапануецца ўзноўлены Дывертысмент з другога акта гэтага балета — адзін з найярчэйшых фрагментаў партытуры, які складаецца з пяці характарных танцаў.

Персанальная выстаўка Барыса Аракчэева, прысвечаная 85-годдзю гэтага вядомага жывапісца, адкрылася ў сталічным Палацы мастацтва. Яе назва — “Этапы вялікага шляху” — нібы адлюстроўвае напрамак экспазіцыі, якая ўключыла работы, створаныя ў розныя перыяды складанага, багатага на самыя розныя падзеі, жыцця мастака. Гэта малюнкi, зробленыя Б. Аракчэевым-студэнтам Мінскага мастацкага вучылішча, яго знакамітая ў свой час інстытуцкая дыпломная работа “Этапы вялікага шляху”, тэматычныя карціны з фондаў Беларускага саюза мастакоў, Нацыянальнага мастацкага музея, з творчай майстэрні Барыса Уладзіміравіча. Многія, і не толькі нядаўнія работы, экспануюцца ўпершыню.

Лютаяўская афіша Беларускага тэатра “Лялька” (г. Віцебск) прываблівае самых розных глядачоў. Дарослыя могуць паглядзець заўтрашнім вечарам спектакль-прыпавесць паводле Д. Кінсіты “Жураўлінае пярэ”, а праз тыдзень — двухактовую імправізацыю паводле “Дэкамерона” Дж. Бакача. Дзяцей парадзе чарада самых розных казак. Рыхтуецца і прэм'ера: спектакль паводле казкі Х. К. Андэрсэна “Прынцэса і Свінапас”. Паказ новай пастаноўкі пачнецца з 18 лютага.

Іх выбар — прыгожая музыка

Святлана БЕРАСЦЕНЬ

Узорны калектыў “Brevis” сярэдняй агульнаадукацыйнай школы № 13 г. Мінска сёння з’яўляецца не адным са шматлікіх у нашай краіне ўдзельнікаў дзіцячай самадзейнай творчасці, а прадстаўніком Беларускага саюза музычных дзеячаў. І гэты аўтарытэты “брэнд”, на думку заснавальніка, мастацкага кіраўніка і аранжыроўшчыка ансамбля Паўла Сурагіна, спрыяе прафесійнаму развіццю. Выступленні юных музыкантаў высока ацэньваліся і шырокай публікай, і спецыялістамі падчас гастролі ў Аб’яднаных Арабскіх Эміратах, Германіі, Літве, Паўднёвай Карэі, Польшчы. Яны двойчы станаўліся лаўрэатамі Міжнароднага конкурсу камерных ансамбляў імя М. Кл. Агінскага, куды дапускаліся ў якасці выключэння, бо ўдзельнічаюць у гэтым спаборніцтве маладыя прафесіяналы — выхаванцы музычных каледжаў, вучылішчаў, студэнты спецыялізаваных ВНУ.

Каго-каго, а немцаў майстэрствам грання на блок-флейце не здзівіш. За што ж упадалі яны выступленні гасцей з Беларусі? Які рэпертуар прапануе “Brevis” германскай публіцы і хто яна, гэтая публіка? На мае пытанні Павел Сурагін адказаў так:

— У Германіі блок-флейту трактуюць і ўспрымаюць як інструмент для выканання выключна музыкі барока. Мы і сапраўды прыемна здзівілі тамтэйшых слухачоў, аматараў і спецыялістаў, бо граем на блок-флейтах усялякую музыку. Маём вялікі рэпертуар, які ўключае аўтару практычна ўсіх эпох і стыляў, у тым ліку беларускую даўніну: п’есы Войцеха Дзугарая, старонкі зборнікаў, вядомых як “Полацкі сшытак”, “Віленскі сшытак”. І ўсё гэта — прыгожая музыка. Рэпертуар, з якім гастраліравалі па Германіі, толькі на нейкіх умоўных 15 працэнтаў складаўся з улікам пажаданняў

На пачатку зімы завяршыліся гастролі мінскага квартэта блок-флейт “Brevis” у Германіі — ужо другое і больш маштабнае турне па гэтай краіне (першае адбылося дзякуючы таварыству дружбы “Майнц — Мінск” і адкрыла перспектывы для супрацоўніцтва калектыву з нямецкімі канцэртнымі арганізацыямі). Авацыямі віталі беларускіх музыкантаў Бон, Трыр, Касель, Вісбадэн, Майнц, Франкфурт-на-Майне, Брэмен, Бадэн-Бадэн ды іншыя гарады. Восем тысяч кіламетраў за 18 дзён, 21 паспяхова канцэрт, а таксама прэзентацыя музыкі з новага, падрыхтаванага да выдання, кампакт-дыска і запрашэнне да далейшага супрацоўніцтва — вось вынік нядаўняй творчай вандроўкі ансамбля “Brevis”, які мае гонар прадстаўляць музычную культуру сваёй краіны ў замежжы.



нямецкіх менеджараў. Пераважную частку праграмы прапанавалі мы. А я выбіраю для рэпертуару тыя творы, якія і “чапляюць” саміх музыкантаў, і здатныя трымаць у захапленні публіку. Таму ў нашых гастрольных канцэртах гучала і класіка, і музыка эпохі рамантызму, і адроджаная беларуская спадчына, і ўзоры барока... Нямецкія слухачы

былі проста ўзрушаныя і агаломшаныя, пачуўшы, як “Brevis” грае “Брандэнбургскі канцэрт” № 3 Баха або ў якім шалёным тэмпе і з найчысцейшай інтанацыяй “выдае” знакамітае “Турэцкае ронда” Моцарта! З тэхнікай гуказдабывання на блок-флейце ўвабляюць гэтую музыку не проста складана, а — на мяжы неверагодна!

Выступаць даводзілася ў залах атэляў, у невялікіх канцэртных залах, у храмах; у Боне і Гамбургу — на філарманічных пляцоўках; у Брэмене быў вулічны канцэрт. Прыходзілі немцы ўсіх узростаў, слухалі і прымалі з асаблівай трапятлівасцю. Адрозненне тамтэйшага канцэртнага жыцця ад нашага прывічывае. У нас на сур’ёзныя канцэрты ходзяць або аднадумцы, або людзі, звязаныя з музыкай прафесійна. У Германіі па-іншаму ставяцца да музыкі наогул. Калі ў нас музычная адукацыя, можна сказаць, агульнадаступная, дык там навучанне музыцы каштуе дорага. Заняткі музыкай там лічацца мастацтвам, і той, хто нешта ў гэтым разумее і ўмее, выклікае вялікую павагу ў грамадстве, а тое, што культура каштуе дорага, разумеюць на ўсіх узроўнях. Дарэчы, аднойчы да нас у атэль прыйшоў немец з акарынай і са сваімі нотамі, напросіў дазволу проста пайграць разам з нашымі флейтыстамі. Запісаў гэты імправізаваны канцэрт на свой мабільны тэлефон і развітаўся ў ішчлівым настроі...

Летам і восенню гэтага года “Brevis” зноў паедзе на гастролі ў Германію. Зноў будзе здзіўляць і радаваць публіку прыгожай музыкай і віртуозным, артыстычным, эмацыянальным выкананнем.

На здымку: ансамбль “Brevis” у Мальбарку — самым буйным замку Еўропы.



Святлана БЕРАСЦЕНЬ, фота Аляксандра Дзмітрыева

Амаль тры стагоддзі таму па запрашэнні Пяне Каханку працаваць пры двары князёў Радзівілаў прыехаў паспяхова музыкант з Германіі Ян (Еган) Давід Голанд. За 20 (!) гадоў жыцця ў Нясвіжы напісаў ён багата рознай музыкі. Сёння дзякуючы рупліўцам адраджэння беларускай музычнай спадчыны творы Голанда ўвайшлі ў наш культурны досвед: першая айчынная опера “Агатка” на лібрэта М. Радзівіла; оперная пастаноўка “Чужое багацце нікому не служыць”... Гадоў 20 таму мы пазнаёміліся з “Фаўстам” Антонія Генрыка Радзівіла. (Вялікі Гётэ, які адзіны раз пагадзіўся стаць аўтарам лібрэта оперы паводле сваёй трагедыі, дапісаў некалькі нумароў і звязак, бо палічыў за гонар супрацоўнічаць з самім Радзівілам!). Апроч канцэртных паказаў ішоў спектакль на опернай сцэне, дзе старога Фаўста ўвасабляў актёр-купалавец В. Белавосцік, а

маладога героя — тэнар Р. Паляшчук.

А музычна-тэатральны падзеі новага тысячагоддзя? Сярод прэм’ер НАВТ оперы і балета Беларусі — арыгінальны варыянт увасаблення “Кававай кантаты” Баха. Спектакль пад назваю “Бах... Кава... Джаз...” прадставіў знаёмы твор у аўтарскай версіі маладога музыканта М. Лявончыка, цымбаліста-віртуоза, які апошнім часам вывучаў мастацтва джазавай кампазіцыі ў Германіі, і вынікам гэтай адукацыі сталася крэатыўнае пераасэнсаванне партытуры вялікага Баха... У рэпертуары балетнай трупы ёсць дасціпны спектакль нямецкага харэограф-пастаноўшчыка Д. Зайферта “Марная засцярога” на музыку Л. Герольда і аднаактовы балет “Трыстан і Ізольда”, пераствораны Ю. Траянам на музыку нямецкага класіка Р. Вагнера. Ды “Карміна Бурана” К. Орфа і “Шчаўкунчык”, пастаўленыя В. Елізар’евым, нагадваюць пра сувязь з вялікай германскай культурай (хто ж не ведае, што

Шпацыр у лабірынце

Некалькі крокаў па беларуска-германскай культурнай прасторы — ад старадаўнасці да нашых дзён

Калісьці, у антычнай Грэцыі ды ў старажытным Егіпце, лабірынтам называлася вялікая будыніна са складана размяшчанымі пераходамі. Цяпер так называюць мудрагелістае, забытанае размяшчэнне, спалучэнне чаго-кольвек: сцежак, вуліц, памяшканняў, думак... Пільн нашых думак і наша памяць, нібы віртуальная прастора з “паштовай скрыняй неабмежаванага аб’ёму”, і ёсць сапраўдны лабірынт! Блукаць у ім — захапляльны занятак: за кожным паваротам адкрываюцца і падзабытыя факты, і сполахі прамінулых захапленняў, і знакі нядаўніх падзей, і перажытыя ўражанні... Словам, усё тое, што дае спажыву для бясконцай інтэлектуальнай працы. Паспрабуйце без інтэрнэт-падказак і даведнікаў, звярнуўшыся толькі да сваёй памяці, хоць збольшага акрэсліць абсяг беларуска-германскіх культурных стасункаў — і вы апынецеся ў магічным лабірынце не толькі гэтых незлічоных стасункаў, але і глыбокіх трывалых повязей...



ў аснове шэдэўра П. Чайкоўскага — цудоўная казка Э. Т. А. Гофмана). Дарэчы, у 1980-я ў Мінску, дзякуючы ініцыятыве дыр’жора Т. Каламіцавай, ішоў цудоўны оперны спектакль “Казкі Гофмана” Ж. Аффенбаха. А яшчэ раней нямецкім рэжысёрам К. Фіртэлем ставілася опера Р. Вагнера “Лаэнгрын”. У пастаноўцы “Кавалера руж” Р. Штраўса адбыўся оперны дэбют рэжысёра Б. Луцэнкі...

На сцэне нашага Нацыянальнага акадэмічнага тэатра оперы і балета

ніколі не ставілася “Матухна Кураж” С. Картэса. І паглядзець прэм’еру оперы беларускага кампазітара, створанай паводле Б. Брэхта, мы ездзілі ў суседнюю Літву. А калі ў Мінску гастраліраваў Вялікі тэатр з Кішынёва, убачылі “Маркітантку” — маладзкую пастаноўку оперы... Не забыць, як брэхтаўскую п’есу “Матухна Кураж” і яе дзеці гралі ў 1970-х гадах коласавы, як бліскуча прадстаўляла сваю гераіню Г. Маркіна і спявала славу тэатру зонгі.

П’есы Ф. Шылера... З сярэдзіны XIX ст. у Мінску, а потым у Гродне, у Віцебску ставіліся “Разбойнікі”, “Каварства і каханне”, “Марыя Сццоарт”, “Арлеанская дзева”... Мы ж успомнім зорку горкаўскага тэатра А. Клімаву ў ролі Марыі Сццоарт; вядучых актрыс Магілёўскага абласнога драмтэатра В. Кабатнікаву і А. Гайдуліс у псіхалагічным процістаянні каралевы Лізаветы і Марыі Сццоарт; “Братоў Маор” і “Дыметрыуса” ў рэжысуры Б. Луцэнкі і — дзве яго пастаноўкі “Трохграшовай оперы” Б. Брэхта; работу маладога В. Раеўскага над брэхтаўскім спектаклем “Што той салдат, што гэты”...

У несканчоны лабірынт можна трапіць, прыгадваючы супольныя практы беларускіх і нямецкіх мастакоў. Што ўжо казаць пра сферу музыкі!

Мы ідзем на канцэрт слухач Баха, Шумана, Мендэльсона-Бартольдзі, Брамса; мы выдзем дзіцяй у ТЮГ на прэм’еру казкі “Пані Завіруха” паводле Братоў Грым і не адмаўляем сабе ў задавальненні паглядзець у гэтым тэатры “Шчаўкунчыка”. Потым будзем успамянаць...

На здымках: народная артыстка БССР Галіна Маркіна (справа) у ролі галоўнай гераіні спектакля “Матухна Кураж”; сцэна з оперы “Лаэнгрын”.

Слова краязнаўцы



Валерый Тухта з Лепельшчыны разважае пра значнасць захавання прадметаў і ўспамінаў пра Вялікую Айчынную вайну:

— Колькі сябе памятаю — увесь вольны час праводзіў у пошуку розных старажытнасцей. Аднаго разу нават арганізаваў сваіх сяброўку капаць Казельскую гару ля вёскі Чэрцы, на якой, па словах старажылаў, стаяла панская слябіа. Скарбаў мы так і не знайшлі, затое нашу калекцыю папоўнілі дзве вінтавачныя гільзы і ржавы чатырохгранны штык. Тады я нават і не здагадаўся, што вывучэнне падзей мінулага вайны стане лёсавызначальным кірункам маіх краязнаўчых даследаванняў. Калі вучыўся ва ўніверсітэце, захапіўся пошукам слядоў старажытных цывілізацый. Але людзі, з якімі даводзілася кантактаваць падчас вандровак і экспедыцый, абавязкова ўспаміналі ваенныя падзеі, нібы падштурхоўвалі мяне звярнуць увагу на гэты перыяд нашай гісторыі.

Паступова прыйшло разуменне таго, што трэба паспець занатаваць прасякнутыя горыччу пакут, перажыванніў словы сведкаў. І адначасова было крыўдна, што нашчадкі не зберагаюць памяць бацькоў і дзядоў, якія прайшлі праз гарніла вайны. Калі даводзілася чуць, што пасля смерці блізкіх выкідвалі, палілі асабістыя рэчы, дакументы, фотаздымкі ваеннай пары, становілася жаліва ад таго, што мы можам страціць малавывучаны пласт гісторыі. Многія могуць са мной не пагадзіцца: маўляў, пра тую вайну ўжо пісана і перапісана, а ў нашых музеях сабрана дастаткова прадметаў. Так, але ці знойдзем мы ў тых кнігах і музеях хоць які-небудзь успамін пра сваіх землякоў, родзічаў? Думаю, наўрад ці.

Пайшоў адзінаццаць год, як я са сваімі вучнямі, сябрамі гуртка “Нашчадкі”, які працуе пры Слабадской сярэдняй школе Лепельскага раёна, адкрываю невядомыя факты ваеннай пары. Вынікам нашых даследаванняў стала стварэнне ў школе музейнай экспазіцыі, большая частка якой магла б быць бясплёдна згублена ў віхуры часу. У мяне часта пытаюцца: што стане далей з экспанатамі? Ці знойдуцца людзі, якія здолеюць захаваць і перадаць наступным пакаленням у спадчыну гэтую памяць? Думаю, што знойдуцца і захаваюць...

У стылі чайнай XIX ст.

Чэслава ПАЛУЯН

У Віцебскім абласным краязнаўчым музеі працуе выстаўка чайнага і сталовага посуду XVIII — XX ст. “Звычайкі мілай даўніны” з фондаў музея і з прыватных збораў.

Экспазіцыя выканана ў стылі інтэр’ера рускай чайнай XIX ст., тут прадстаўлены фрагменты сталовай дома віцебскага архітэктара Ціхана Кібардзіна, унікальныя ўзоры посуду вытворчасці Заходняй Еўропы, Расіі, краін Усходу. Складана ўявіць сучаснае жыццё без чаю, выдатнага напою, які з даўніх часоў праслаўлялі як карысны і нават лячэбны. Таму наведвальнікі выстаўкі не толькі атрымаюць магчымасць акунца ў наша далёкае і нядаўняе мінулае, але і адчуць цеплыню і ўтульнасць сумеснага чаепіцця: арганізатары прапануюць некалькі дэгустацый віцебскага чаю.

Музейны ўнікат

Салдацкі альбом

Андрэй БЛІНЕЦ


Пачынаючы некалькі гадоў таму даследаванне лёсаў ураджэнцаў Клеччыны, якія ваявалі ў шэрагах польскіх узброеных сіл на Захадзе, я нават не здагадаўся, якія знаходкі мяне чакаюць.

Адным з такіх сюрпрызаў стаў альбом Антона Есіса. Больш як сотня аматарскіх фотаздымкаў, як правіла, невялікага памеру. Першыя з іх датаваны канцом 1942 г., апошнія — прыкладна 1947-1948 гг. На іх — выявы жаўнераў у нязвычайнай для нас брытанскай ваеннай форме на фоне сярэднеазіяцкай пустыні, італьянскіх гор, ватыканскіх сабораў...

Аўтар большасці фотаздымкаў Антон Есіс нарадзіўся ў в. Панача былой Сіняўскай гміны Нясвіжскага павета (цяпер Клецкі раён Мінскай вобласці). Працаваў сталяраром, ажаніўся, гадаваў сына. А ў жніўні 1939 г. як рэзервіст быў мабілізаваны ў Войска Польскае. Менш чым праз месяц перад часцямі Чырвонай Арміі, якія наступалі, байцы склалі зброю без адзінага стрэлу. Спадзяваліся на хуткае вяртанне дадому, але замест гэтага іх накіравалі ў працоўныя лагеры, а потым — на лесапавал у Комі. Адтуль удалося вырвацца толькі восенню 1941 г., калі ў СССР пачалася фарміраванне асобнай Польскай арміі. Каб трапіць у яе шэрагі, Антон, чые продкі ад веку былі праваслаўнымі, запісаўся каталіком. Так з ваеннапалоннага ён зноў стаў салдатам. А потым, разам з арміяй, прайшоў шлях праз Сярэдняю Азію, Іран, Блізкі Усход і Егіпет да Італьянскага фронту. Менавіта тады ён і захапіўся

фатаграфіяй. На здымках зафіксаваны вайсковыя заняткі і салдацкі адпачынак, сябры і аднапалчане. Сярод мноства фатаграфій — здымкі землякоў-беларусаў, з якімі давялося сустрацца за тысячы кіламетраў ад дома.

Вясной 1944 г. салдат 10-га са-



лячыўся, а потым быў накіраваны інструктарам на курсы шафёраў. У памяць пра Монтэ-Касіна ў альбоме цэлая серыя фотаздымкаў, зробленых у верасні 1945 г., калі адбывалася асвячэнне вайсковага цвінтара: руіны манастыра, ускладанне вяноў да помнікаў, магілы палеглых жаўнераў. Сярод апошніх, дарэчы, — 180 ураджэнцаў нашай краіны, большасць з якіх складаюць беларусы.

Пасля вайны Антон Есіс не стаў вяртацца на радзіму. Спачатку шукаў шчасця ў Канадзе, а потым перабраўся ў Вялікабрытанію. У горадзе Лестэр, што недалёка ад Манчэстэра, набыў дом, які ўласнаручна пераабсталяваў пад гасцініцу. Родным дасылаў лісты, пасылкі. У 1986 г. запрасіў да сябе ў госці ўнука Пятра. Яму распеваў пра сваю салдацкую эпопею і перадаў альбом. Сёння частка фотаздымкаў адтуль захоўваецца ў Музеі гісторыі Клеччыны. Хоць чацця верыць, што з часам іх можна будзе ўбачыць у экспазіцыі.

На здымках (з фотаальбома Антона Есіса): ураджэнцы Клеччыны — салдаты арміі Андэрсана: Антон Есіс, Пётр Зіневіч і Вікенцій Цішкевіч, Палесціна, 1943 г.; руіны манастыра Монтэ-Касіна і польскія вайсковыя могілкі, 1945 г.; салдаты 2-га польскага корпусу на ваенных занятках.

пёрнага батальёна Антон Есіс апынуўся ў Італіі пад Монтэ-Касіна. У ноч з 11 на 12 мая ён быў сярод тых, хто штурмаваў нямецкія пазіцыі. Сапёры ішлі наперадзе і разміравалі дарогі, масты і, у літаральным сэнсе, пракладалі шлях сваімі целамі. Іншы беларус, удзельнік той бітвы Пётр Сыч, у аповесці “Смерць і салаўі” піша: “Сапёры — гэта мурашкі вайны. Іх недаацэньваюць. Лаўры забіраюць кавалерысты, артылерыя, пяхота, а перадусім — генералы. А куды б гэтыя “героі” дайшлі без сапёраў?” І зноў Есісу пашанцавала. Падчас выбуху загінула дзевяць чалавек з яго аддзялення, а ён застаўся жывы, хоць і цяжкапаранены. Доўга

Культура слова

Кастусь ЦВІРКА

Сяг ці крок?

У іх сіг — гэта крок. Як жывое, не “ўстарэлае” слова.

З цяперашніх жа беларускіх слоўнікаў сіг чамусьці знік. Засталася толькі вытворнае ад яго — сігаць, якое тлумачыцца як “скакаць”, “бегчы”, “шпарка ісці шырокімі крокамі” (“Тлумачальны слоўнік беларускай мовы”). Чаму б не пусціць у слоўнікі і сам сіг, хоць бы з пазнакай ўстарэлае ці абласное?

Трэба думаць, хадзіла ў нас і адпаведнае сігу слова сяг. Галосныя і я гучаць у гэтых словах як пераходныя з аднаго ў другое. Гэтак жа, як у слове няма. Адно што сіг — гэта і крок, і скок, а сяг — толькі крок, шаг: “Ён выйшаў з хаты і засягаў у поле” (М. Гарэцкі. “Дзве душы”). Не ведаю, ці жыве сёння

ў народзе слова сяг. Мусіць, варта было б пашукаць яго нашым дыялектолагам. Застаўся наш сяг толькі ў словах сягаць (“ісці, рухацца”, якое тлумачыцца слоўнікі), сягнуць, дасягнуць, дасягненне. Пра бытаванне сяга засведчыў Уладзімір Даль, які запісаўшы ад беларусаў, замацаваў яго ў сваім слоўніку: “Сяг, сяжок — расстанне, на какое можна сягнуць, шагнуць”.

Забывае слова сяг наўрад ці вернецца ўжо калі ў нашу мову. І ўсё ж у якім-небудзь слоўніку, можа, гістарычным, яго варта было б, мусіць, замацаваць для памяці.

Пакуль жа, каб не надта “сігаць” ад кроку да ўсходняга шагу (дарэчы, вельмі блізкага да сягу, можа,

і карэннага, толькі відазмененага), нам не трэба забываць і народныя адпаведнікі гэтаму слову. Першы — гэта ступа (ісці мерным крокам — ісці мернай ступою). У залежнасці ад сэнсу можна знайсці і іншыя словы і выразы. Напрыклад, чым кепска будзе гучаць руская фраза “Послышалісь чы-то шагі” ў такім перакладзе: “Пачулася чыясьці хада”? Або выслоўе “От трагического до смешного — один шаг”, калі яго перакласці так: “Ад трагічнага да смешнага — адзін раз ступіць”?

Думаю, не ўпрыгожыць мастацкі твор такі канцылярызм — зрабіць крок. Яго лёгка замяніць гэтым ступіць. “Ступіць крок” — гучыць намянога лепш.

Ці не залішне часта пускаем мы ў сваю мову і дзеяслоў крочыць? Мне здаецца, апраўдана будзе ўжываць яго толькі як адпаведнік рускаму шагать.

Валянцін Таўлай і загадкавая Тоня К.

Сяргей ЧЫГРЫН

Сам па сабе здымачак арыгінальны. Але ж паўстае пытанне: хто ж такая Тоня К.? Што за прыгажуня, якой ужо вядомы на той час паэт падараваў свой фотаздымак і прысвячаў вершы, напісаныя ў Рудаўцы і ў Слоніме:

*Не гаруй — надарвеш толькі грудзі,
Без пары жаўрука не клянй:
Серабром аб замерзлыя груды
Жаўруковае сэрца звініць...*

Тоня К. — гэта дзяўчына з вёскі Рудаўка Слонімскага павета — Антаніна Кулак. Яна на 3 гады была старэйшая за Валянціна. У Рудаўцы прайшлі дзіцячыя і юнацкія гады Валянціна Таўлая. Там прыйшло да яго і першае каханне — Тоня Кулак. Чым жа ён запомніўся Антаніне Кулак? Чаму яна выбрала менавіта яго, Валю? Валя, так у вёсцы ўсе называлі Валянціна Таўлая, быў прыгожым, гаваркі, адукаваны. Ён вучыўся ў Віленскай

Нядаўна сланімчанка Вера Кузьмінічна Кулак перадала мне вось гэты фотаздымачак. Гэта партрэт беларускага паэта Валянціна Таўлая. На адваротным баку здымка напісана: “На добрую памятку Тоні К. ад Валянціна Таўлая. Рудаўка. 19.VIII.1929 г.”

беларускай гімназіі, а калі прыязджаў у Рудаўку, то прывозіў шмат навін, кніг, сябрам чытаў свае вершы. Валя быў завадатарам і арганізатарам моладзі. Яго слухалі, любілі, ішлі за ім.

Хлопцы і дзяўчаты з Рудаўкі і суседняй Вялікай Кракоткі, падахвочаныя Валянцінам Таўлаем, змагаліся за сваю беларускую школу, пісалі дэкларацыі, складалі заявы, а ў 1927 годзе заснавалі Вялікакракоцкую беларускую бібліятэку — асяродак нацыянальнага руху. Нездарма яны самі далі ёй імя Янкі Купалы. Так бібліятэка стала першай установай культуры ў Беларусі, якой было нададзена імя песняра. Яе наведвалі дзясяткі беларускіх пісьменнікаў, некалькі разоў у бібліятэку прыязджала жонка паэта Уладзіслава Францаўна Луцэвіч. На вялікі жаль, гістарычную Вялікакракоцкую бібліятэку імя Янкі Купалы ў 2008 годзе зачынілі.

Антаніне Кулак свой фотаздымак Валянцін Таўлай падараваў 19 жніўня 1929 года. А 29 жніўня 1929 года ў слонімскай дэфензіве з’явіўся фотаздымак паэта з ганебнай арыштантацкай дошкай на грудзях. Валянцін, напэўна, прадуваў арышт, таму і напісаў каханай дзяўчыне: “На памятку...” Але ў турме ён думаў пра каханую:

*Кожную ноч салавейка пняў,
Зоры глядзелі у вочы.
Дзе ж ты сягодня, дзяўчына мая?
Дзе ж вы, шчаслівыя ночы?..*

А вось як напісаў Мікола Арочка ў сваёй кнізе “Валянцін Таўлай” (Мн., 1969): “На мулкіх астрожных нарах малады паэт не знаходзіў сабе месца ад успамінаў пра “салаўіныя ночы” і дзявочыя рукі. Як шчасліва яму мроілася, калі ён зноў бачыў сябе з ёй, зграбнай, усмешлівай, самай прыгожай з усіх рудаўскіх дзяўчат — з Тоняй Кулак. Там, на волі, дзе, здавалася, яго ўсяго забірала праца падполля, усё ж хапала начэй і на “сцежкі ў жытнім”, на пышчотную радасць быць поруч з ёй...”

Тоня кахала Валянціна. Але сям’я Антаніны Кулак пераехала ў вёску Вішава Слонімскага павета. Бацька яе, Кузьма Андрэевіч Кулак, працаваў на чыгунцы брыгадзірам будаўнікоў, таму даводзілася мяняць месца жыхарства. Вёска Вішава даволі далёка знаходзілася ад Рудаўкі, зусім у іншым канцы павета. Там, у Вішаве, да Тоні пасватаўся Віктар Бараноўскі. Бацькі пачалі

рыхтавацца да вяселля. І раптам Тоня атрымлівае пісьмо ад Валянціна Таўлая з просьбай не выходзіць замуж за Віктара. Прачытаўшы ліст ад свайго былога сябра, Тоня сказала бацькам, што вяселля не будзе, што яна паедзе ў Рудаўку. І бацькі не прырэчылі дачцэ, а Кузьма Андрэевіч на возе нека адвёз дзяўчыну ў Рудаўку...

Але пазней лёсы Антаніны Кулак і Валянціна Таўлая разышліся. У снежні 1932 года паэта з Савецкай Беларусі, куды ён перабег, ратуючыся ад чарговага арышту, накіроўваюць у Варшаву для падпольнай работы. У дарозе Валянціна заўважылі шпікі, але яму ўдалося на хаду саскочыць з цягніка і да канца зімы хавацца ў гумне ў Рудаўцы. Тоні перадалі сябры, што Валянцін у Рудаўцы. Яна яго вельмі чакала, але каханы да яе чамусьці не прыйшоў. Чаму — застаецца загадкай: ці то баяўся арышту, ці то не хацеў падстаўляць дзяўчыну, ці была нейкая іншая прычына.

У 1933 годзе Антаніна Кулак выйшла замуж за Браніслава Гародку, які тады працаваў настаўнікам у Рудаўцы. Браніслава хутка мабілізавалі ў Войска Польскае. Ён ваяваў з немцамі, нават трапіў да іх у палон. Але потым яго з палону вызвалілі англічане. Толькі пасля вайны Браніслаў Гародка на Слонімшчыну ўжо не вярнуўся, ён застаўся жыць у Польшчы ў горадзе Чэнстахова. У 1946 годзе да яго пераехала і жонка Антаніна Кулак.

Малодшая родная сястра Антаніны Кулак Вера, якая жыве ў Слоніме, сказала, што апошні раз яна наведвала сястру ў Польшчы ў 1999 годзе. Як толькі ўвайшла ў яе кватэру, Тоня адразу спытала: “А ці прывезла ты кнігу вершаў Валі Таўлая?”...

Антаніна Кулак пражыла 89 гадоў. Яна ўсё жыццё кахала Валянціна і помніла пра яго. А ў сямейным альбоме захоўвала вось гэты фотаздымачак юнага Таўлая з аўтографам. І калі Валянціна ад’язджала на Беларусь, Тоня дастала з альбома здымак і перадала яго сястры: “Вазьмі, Вера, гэты фотаздымак. Няхай ён вяртаецца на Беларусь, на бацькоўскую зямлю. Я яго тут берагла, няхай цяпер ён зберагаецца дома. Там ён не прападзе”.

Вера абняла Тоню на развітанне і заўважыла, як з вачэй старэйшай сястры паліліся слёзы.

Першае каханне Валянціна Таўлая Антаніна Кулак памерла ў 2000 годзе і пахавана побач з мужам Браніславам Гародкам на могілках у Лодзі.



Валянцін Таўлай, 1929 г.



Антаніна Кулак — першае каханне Валянціна Таўлая, 1930-я гады.

Адам МАЛЬДЗІС

Да мяне нярэдка заходзіць наш зямляк, урач Швянчонскай бальніцы Станіслаў Міхно. Родам ён з Астравецкага раёна, з мястэчка Гервяты, дзе вучыўся ў школе, а цяпер жыве ў Літве, у пасёлку Пабрадзе каля райцэнтра Швянчоніс. Добра знаёмы з лёсам гервяцкай галіны роду Дамейкаў, ён напісаў некалькі артыкулаў на гэтую тэму і таму ўвайшоў у акадэмічнае Літоўскае таварыства імя Ігнація Дамейкі, якое даследуе і прапагандуе спадчыну нашчага слаўтага суайчынніка (родам з Навагрудчыны) — чылійскага, польскага, беларускага і літоўскага вучонага-геолага, падарожніка і пісьменніка.

Адначасова Станіслава Міхно цікавяць справы беларускіх і рускіх традыцый на тэрыторыі Астравеччыны і Швянчоншчыны. Вось і ў апошні візіт ён прывёз сваю публікацыю ў газеце “Обзор” (2010, 21 — 27 студзеня), прысвечаную мастацтву Ксеніі Ліўчак, якая, мала каму вядомая дачка некалькіх народаў, пахавана ў Пабрадзе. А заадно перадаў мне рукапісы беларускіх вершаваных твораў, знойдзеных ім у літоўскіх і беларускіх засценках, — для выдання аўтарства і публікацыі.

Найперш сярод знойдзеных і перададзеных твораў прыцягваюць увагу дзве вершаваныя гутаркі — “Папаў да неба” і “Як Петрык наш жаніўся”. Першая з іх пачынаецца разважаннем, што рознымі шляхамі бедныя і працавітыя трапляюць у рай, а вось тых, хто жыве з іх прыгнёту, святы Пётр туды не пускае:

*А другі, хаця багаты,
Можа умна гаварыць.
А памрэць — як чорт рагаты,
Так у пекле ён гарыць!*

Вершы захаваліся ў Літве

Інакшы лёс у кавалера Тадора. Хаця зарабляў ён часам і многа, але “ў мужыцкай жыві хацінцы”, карміў васьмярых дачок. Да таго ж жонка Еўка паводзіла сябе, нібы ведзьма, “збрыдла мужу, як каўтун”. І, нягледзячы на шаптанні знахароў, Тадор сканаў. Ля брамы ў рай у душы яго спыталі, што ж ён добрага за жыццё зрабіў. Той, уздыхнуўшы, адказаў: “Святы Пётр, я быў жанат”. А паколькі нябесны брамнік у такім стане ніколі не быў — прапусціў ён душу пакутніка. Пачуўшы гэта, услед папёра “стары, лысы аканом”: ён жа быў жанаты ажно два разы. Аднак на гэты раз апостал Пётр быў няўмольны:

*— Можна першы памыліцца, —
Петрык даў яму адказ.
— Дурань можа ажаницца,
Як ты, братку, другі раз!*

У другой гутарцы расказваецца пра кавалера Пётрыка. Чалавек ён нябедны — “мае нову хату”. Таму і жонку рашыў выбраць багатую. А тут і прэтэндэнтка знайшлася:

*Недалёка Шумска ляснік жыві багаты,
Да яго Марыські Пётрык хоча ў сваты.
А гэты ляснік дык Мацеям звайся,
Спачатку жыві бедна, сіроткай астаўся
Ад бацькі, ад маткі. Потым ажаниўся,
Ня меўшы зямелькі, па службе пусціўся.*

Праўда, Тадору, жонку Мацея, вяскоўцы лічаць ведзьмай, бо яна “з чортам пакумалася багатым”. Але гэта не дужа хвалюе Пётрыка — абы за Марыскаў ляснік даў

добры пасаг. Заўважым, што немаральнасцю ў гутарцы надзелены багацейшыя сяляне, выскачкі.

Звернем таксама ўвагу на назву мясцовасці — Шумск. Гэта мястэчка, што знаходзіцца на Чорным тракце — па дарозе са Смаргоні праз Кяню на Вільню. Гэтай дарогай, напэўна, не раз ехаў з Кушляны і ў Кушляны і паэт Францішак Багушэвіч. І Кяня ў адной з яго гутарак ёсць (“і даехаў да Кяны”), толькі транслітаравана яна з лацінкі няправільна: “Кіяна”. І стыль абедзвюх гутарак “жвавы”. Напісаны яны ўвогуле літаратурна. То, можа, сам Багушэвіч іх пісаў? Праўда, адпаведнага сацыяльнага гучання няма, напісана тэматычна даволі “дробненька”. То, можа, аўтарам з’яўляецца Стары Улас, які перад смерцю жыві у падвільскіх мясцінах недалёка ад Няменчына. А гэта недалёка і ад швянчонскага Пабрадэ, дзе цяпер жыве Станіслаў Міхно!

Зусім іншым почыркам, буйным, размашыстым, і куды слабейшым стылем напісаны верш “Беларусам”. У ім менш колеру, больш адчуваецца самавучтва. Датаваны ён 13 сакавіка 1907 года і, хутчэй за ўсё, народжаны на хвалі “нашаніўскага” нацыянальна-патрыятычнага ўздыму. Гучыць жа смела, патрыятычна:

*Ўстаньце, хлопцы, ўстаньце, браткі,
Ўстань ты, наша старана.
Ўжо глядзіць к нам на палаткі
Жыцця новага вясна.*

*Ці ж мы, хлопцы, рук ня маем,
Ці ж нам сілы Бог ня даў?
Ці над родным нашым краем
Луч свабоды не блішчай?
Выйдем разам да работы,
Дружна станем, як сцяна.
І працнецца ад дрэмоты
З вамі наша старана.*

Паводле слоў Станіслава Міхно, знайшоў ён гэты верш у засценку Руднішкі каля Міхалішак Астравецкага раёна, дзе сёння засталіся толькі тры хаты. У адной з іх жыве нявестка майстра па мэблі, рэзчыка па дрэве Баляслава Сьмановіча, якая і перадала рукапіс твора Міхно. Напісаў верш брат Баляслава, вучань нейкай установы. Даволі чытальны подпіс расшыфроўваецца так: “І. Ф. Сьмановіч”. Высветліць, хто гэта быў у мінулым і ці не засталося ад яго больш вершаў, — справа гонару мясцовых краязнаўцаў.

Тым жа почыркам, што і твор “Беларусам”, перапісаны верш Францішка Багушэвіча “Дурны мужык, як варона”. Гэта сведчыць пра папулярнасць аўтара “Дудкі беларускай” у даволі аддаленых ад Вільні і Кушляны вёсках.

Такім чынам, дзякуючы нашаму літоўскаму калегу, на літаратурнай карце Астравеччыны з’явілася яшчэ адно прозвішча — Сьмановіч (або Шьмановіч). Высветліць жа, ужо на старонках не газеты, а часопіса, скажам, “Польмя”, хто з’яўляецца аўтарам дзвюх працытаваных вышэй гутарак, я папрасіў бы багушэвічанаўца Уладзіміра Содала.

Марына ВЕСЯЛУХА

З Берліна ў Мінск — на ровары!

Як ацэньвае беларускую літаратуру чалавек “звонку”, замежнік, які напісаў магістарскую дысертацыю па творчасці Уладзіміра Караткевіча? Той, хто выкладае беларускую літаратуру ў адным з універсітэтаў Нямеччыны? Чалавек, які перакладае паэзію і прозу з беларускай на нямецкую мову? На гэтыя і многія іншыя пытанні вы знойдзеце адказы ў нашай гутарцы з такой асобай. Хто ён? Знаёмцеся: Андрэ Бём.



культатыўны спецкурс “Уводзіны ў беларускую літаратуру і культуру”, яго наведваюць студэнты, якія валодаюць рускай і польскай мовамі і вывучаюць нават харвацкую альбо ўкраінскую мову і таму хаця б разумеюць тэксты на беларускай мове, могуць з імі працаваць. Курс па беларускай літаратуры ў Ольдэнбургу прапаноўваецца ўпершыню, і таму я магу даволі вольна скласці праграму і ўлічыць патрэбнасці і жаданні студэнтаў. Першыя два месяцы мы чыталі кароткія апавяданні, якія ёсць у нямецкім перакладзе. Зараз ужо пачынаем чытаць тэксты чыста на беларускай мове. Засяроджаваем увагу на літаратуры апошніх 150 гадоў і найперш XX ст. Мы чыталі паэму “Тарас на Парнасе” і разглядалі аднайменную п’есу Сяргея Кавалёва, разглядаем асноўныя працэсы не толькі ў беларускай літаратуры, але і гісторыі, грамадстве, напрыклад, паўстанне 1863 — 64 гг. У цэлым, заняткі не абмяжоўваюцца літаратурнымі творами. Мы таксама вывучаем асновы беларускай гісторыі і культуры.

— **Якія прыёмы і метады вы выкарыстоўваеце падчас заняткаў, каб зрабіць беларускую літаратуру больш зразумелай замежнікам?**

— У асноўным мы чытаем і аналізуем кароткія тэксты — вер-

шы, апавяданні, вершакізы Алеся Разанава, прачыталі аповесць Васіля Быкава “Сотнікаў” і, хаця б урыўкамі, “Чарнобыльскую малітву” Святланы Алексіевіч. “Вялікія” тэксты, раманы, прачытаць нам, на жаль, няма калі, тым больш што ў студэнтаў тады

“Асоба Андрэ Бёма даўно вядома беларусам, якія вывучаюць нямецкую мову. З 2005 па 2010 год ён быў выкладчыкам нямецкай мовы ад недзяржаўнай арганізацыі “Нямецкая служба акадэмічных абменаў”, удзельнічаў у многіх культурніцкіх праектах, працаваў у БДУ на розных факультэтах, арганізоўваў вечары нямецкага кіно... Ён аўтар магістарскай дысертацыі па творчасці Уладзіміра Караткевіча (сама работа выстаўлена ў экспазіцыі Аршанскага музея У. Караткевіча). Да таго ж, Андрэ — спецыяліст у галіне літаратурнай кампаратывістыкі, ён займаецца і перакладам твораў сучасных беларускіх пісьменнікаў на нямецкую мову.

дакладна ўзніклі б праблемы з беларускай мовай. Але я прадстаўляю студэнтам раманы ў кароткім перакладзе зместу і расказваю пра значэнне аўтара і пэўнага твора для беларускай літаратуры.

— **А ці можаце назваць творы, што асабліва падабаюцца нямецкім студэнтам, знаходзяць самыя шчырыя водгукі?**

— Цяжка сказаць, таму што ў нас па беларускай літаратуры, на жаль, толькі адзін заняткаў на тыдзень. Таму я магу ім даць рэпрэзентатыўнае, але ўсё ж такі толькі агульнае ўяўленне пра літаратурныя працэсы на Беларусі. Тэксты,

якія мы вывучаем, да таго ж, я выбіраю па нейкіх суб’ектыўных крытэрыях. Студэнты ведаюць рускую літаратуру, і яны слухаюць, як я лічу, заўважылі, што існуе шмат агульнага паміж беларускай і рускай літаратурай, што тычыцца формаў, тэм, сюжэтаў, матываў, асабліва ў савецкі час. Але яны таксама зразумелі, што дзесьці ў 1990-92 гадах нешта вельмі моцна змянілася ў літаратурнай прасторы на Беларусі.

— **Андрэ, вы працуеце яшчэ і над перакладамі твораў сучаснай беларускай літаратуры на нямецкую мову. Якім чынам іх адбіраеце для перастварэння па-нямецку? Ці карыстаюцца гэтыя пераклады папулярнасцю ў Германіі?**

— Адбіраць тэксты для перакладу — нескладана. Цяжка зацікавіць немцаў беларускай літаратурай. Выбар мой, напэўна, суб’ектыўны (натуральна!). Крытэрыі для мяне — гэта актуальнасць і “зразумеласць” для

— А ў цэлым, як суадносіцца сучасная беларуская літаратура з сучаснай нямецкай? У чым іх адрозненне і падабенства? Ці “ўлісваюцца” нашы літаратары сёння ў агульнаеўрапейскі кантэкст?

— Мне падаецца, што сучасная беларуская літаратура прыкладна 15 год таму ўступіла ў такі, скажам, перыяд пошукаў новых форм і зместаў, і гэты працэс яшчэ не скончыўся. Беларускія літаратары паспяхова вызваліліся ад патрабаванняў афіцыйнай літаратуры савецкага часу (вайна, вясковая проза...), а куды яны ідуць цяпер — невядома. Сучасная нямецкая літаратура куды больш багатая формамі і зместам, яна больш разнастайная, напэўна — ёсць творы самага рознага кшталту, напрыклад, на тэму аб’яднання ўсходняй і заходняй Нямеччыны, ёсць “постмадэрновыя” тэксты, ёсць нават замежныя аўтары, якія пішуць па-нямецку, нягледзячы на тое, што для іх нямецкая мова — не родная, і такім чынам убагачаюць нямецкую літаратуру новымі сюжэтамі і зместам. Да апошняй групы адносяцца, да прыкладу, нямецкія аўтары турэцкага паходжання. Мне вельмі падабаецца гэты напрамак у сучаснай нямецкай літаратуры сваімі інтэркультурнымі аспектамі.

А яшчэ падаецца, што дамінантным жанрам у сучаснай беларускай літаратуры з’яўляецца паэзія і, мабыць, кароткія формы (апавяданні, аповесці), у той час як у Нямеччыне гэта, безумоўна, проза (раман). “Вялікага” рамана, які можна лічыць “ключавым” для беларускай літаратуры, за апошнія 15-20 гадоў, напэўна, не было. Дарэчы, я магу памыліцца.

— **Якія вашы планы на будучыню? Ці звязаны яны з беларускай літаратурай?**

— Хачу далей прафесійна займацца не толькі беларускай літаратурай, але і беларускай культурай, перакладаць творы беларускіх літаратараў, падарожнічаць па Беларусі. Хто ведае — можа, я напішу кнігу пра Беларусь, пра людзей на Беларусі. З мінулага лета ёсць у мяне беларуска-нямецкі блог на дзвюх мовах, прысвечаны выключна Беларусі, беларускай культуры, які буду ўздзімаць на больш прафесійны ўзровень сёлета. Мая мара — ехаць з Берліна ў Мінск на ровары. Калі нехта хоча далучыцца, няхай са мной звязвацца. Арганізуем!

Дом Гейнэ ў горадзе Дзюсельдорфе

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА, фота з асабістага архіва

17 лютага споўніцца 155 гадоў з дня смерці Генрыха Гейнэ (1797 — 1856), паэта, які пры жыцці меў значна больш прыхільнікаў творчасці ў Расіі, чым на радзіме. Яго творчасць паўплывала на Лермантава і Герцэна, яго перакладалі Цютчаў, Фет і Блок.

нал-сацыялізму кнігі Гейнэ публічна спалывалі. Першы поўны збор яго твораў выдадзены толькі ў 1970-х. І толькі ў 1989 годзе ў яго родным Дзюсельдорфе з’яўляюцца вуліца, плошча і ўніверсітэт, якія названы ў гонар Гейнэ.

“Дзюсельдорф вельмі прыгожы”, — казаў некалі пра свой родны горад нямецкі класік. (Дзюсельдорф з 1946 г. — сталіца Паўночнай Рэйн-Вестфаліі,

самай населенай зямлі Германіі, месца рэзідэнцыі многіх палітыкаў і эканамістаў.) На першым паверсе дома, у якім нарадзіўся будучы паэт-романтык, была крама яго бацькі, пашля — пякарня і рэстаран. Пазней у будынку ў гістарычнай частцы горада працавала кафэ “У Гейнэ”. А пяць гадоў таму ўлады Дзюсельдорфа вырашылі адчыніць у родным доме паэта літаратурны цэнтр. Сёння на



Большерштрасэ, вулачцы, на якой па выхадных віруе нагоўп, сярод бараў і рэстаранаў, у “вузкім доме” месціцца літаратурнае бюро, кафэ і кнігарня. У мастацкім меню — літаратурныя чытанні і дыскусіі,

выстаўкі і вернісажы, пастаянныя сустрэчы з пісьменнікамі.

На здымку: Дом Гейнэ ў Дзюсельдорфе гасцінна прымае аматараў кнігі.

Генрых Гейнэ (Heinrich Heine) — паэт эпохі позняга романтизму, лічыцца ў Германіі і засянавальнікам сучаснага жанру фельетона. Яго іранічны стыль і высьмейванне тагачасных парадкаў і сучаснікаў не спрыялі прыхільнасці з боку літаратурных крытыкаў і палітычных дзеячаў. Гейнэ пахаваны на могілках Манмартр у Парыжы: улады, для якіх ён быў бунтаром, не дазволілі цяжкахвораму паэту вярнуцца на радзіму...

І пасля смерці яго творчасць ацэньвалася неадназначна, ішлі бурныя дыскусіі. У гады нацыя-

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ,
фота Кастуся Дробава



Як узаемадзейнічаюць сёння айчынныя і нямецкія гісторыкі? Што прымушае еўрапейскіх даследчыкаў прымаць удзел у штогадовай канферэнцыі “Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць”? Пра гэта — наша гаворка з вядучым беларускім “германістам” Сяргеем Новікавым, кандыдатам гістарычных навук, дацэнтам, загадчыкам кафедры айчыннай гісторыі і сусветнай культуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта.

— Сяргей Яўгенавіч, як вы зацікавіліся Германіяй, нямецкай гісторыяй? Такі інтэрэс узнік у маладыя гады ці пазней?

— Захапленне гісторыяй і культурай Германіі пачалося ў 1970-я гады, калі я вучыўся на гістарычным факультэце Мінскага педагагічнага інстытута імя М. Горкага. Тады студэнты гістфака вывучалі замежную мову нароўні з гісторыяй, паколькі атрымлівалі па ёй другую спецыяльнасць. Калі паступіў у аспірантуру, спадзяваўся выбраць тэму дысертацыі менавіта па нямецкай гісторыі. Але тагачасны загадчык кафедры гісторыі СССР, прафесар Вігаль Фамін, паставіў мяне перад выбарам: пісаць работу на аснове дакументальнай базы айчынных архіваў або чакаць магчымасці працаваць у архівах ГДР. Тады я нават не мог здагадацца, што ў тагачасным архіве Кастрычніцкай рэвалюцыі на ўліку знаходзіліся спецфонды з дакументамі і матэрыяламі на нямецкай мове. Але да тагачаснай “архіўнай рэвалюцыі” 1990-х гадоў гэта было амаль нікому невядома. Таму я выбраў першую прапанову, а напісанне дысертацыі на аснове нямецкіх матэрыялаў засталася ў марах.

У канцы 1990-х гадоў у мае рукі патрапіла праца нямецкага даследчыка Хартмута Ленхарда “Жыццёвая прастора на ўсходзе. Немцы ў Беларусі 1941 — 1944 гг.”, малавядомая на той час для шырокага беларускага чытача. Тады не ведаў, што яе частка была перакладзена на рускую мову і апублікавана ў 1993 годзе ў часопісе “Нёман” пад даволі нечаканай назвай “Невядомая вайна”. Пад уражаннем ад гэтай працы я напісаў тэзіс, з якімі ў красавіку 1999-га ўдалося выступіць у альма-матар на канферэнцыі. Выступленне мела назву “Адэкватнасць — у навуковай аб’ектыўнасці: да пытання эканамічнай палітыкі нямецкай акупацыйнай улады ў Беларусі (1941 — 1944)”. Яго можна лічыць маім “першым баявым хрышчэннем” на ніве ваеннай германістыкі.

— 3 таго часу вы напісалі дзве ўласныя манаграфіі (“Эканамічная палітыка нацыскай Германіі ў Беларусі 1941 — 1944 гг.” і “Беларусь у кантэксце германскай гісторыяграфіі гісторыі Другой сусветнай вайны”), каля 200 навуковых артыкулаў у суаўтарстве — шэраг кніг і вучэбных дапаможнікаў. Прычым, адзін з апошніх, “Магілёўская

Беларуская мінуўшчына

бітва летам 1941 года”, выйшаў у маскоўскай энцыклапедыі да 65-й гадавіны Перамогі. Зразумела, гэта немагчыма без цудоўнага ведання нямецкай мовы. У вашым выпадку гэта вынік адукацыі ў педінстытуце ці самападрыхтоўка?

— Мяркую, і першае, і другое. Вельмі ўдзячны настаўнікам нямецкай мовы, якія не толькі бліскуча ведалі сваю справу, але і выдатна валодалі метадыкай навучання студэнтаў. Станоўчы вынік мела і тое, што студэнты гістфака на той час навучаліся па праграмах інстытута замежных моў. Апроч усяго памятаю наказ першай інстытуцкай выкладчыцы нямецкай мовы Тамары Калябошынай: заўсёды мець звычку да штодзённага чытання на замежнай мове любых матэрыялаў, нават у невялікім аб’ёме. Гэта дало свой плён. Як і тое, што актыўна займаўся самападрыхтоўкай. Каб вярнуцца да мовы, якой у штодзённым побыце не карыстаўся амаль 15 гадоў, прайшоў гадавыя курсы перападрыхтоўкі на базе Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. Усё гэта і стала падставай для даследавання арыгінальных нямецкіх дакументаў, чытання нямецкай навуковай літаратуры на мове арыгінала, выступленняў па-нямецку з дакладамі на канферэнцыях і г.д.

— Ці не найбольш вядомай вашай ініцыятывай стала правядзенне штогадовых канферэнцый “Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць”.

— На сённяшні момант яны лічацца брэндам лінгвістычнага ўніверсітэта. Амаль дзесяць гадоў таму, у 2002-м, маю ініцыятыву правядзення такіх канферэнцый падтрымалі прафесійныя гісторыкі, калегі па кафедры гісторыі і беларусазнаўства: прафесар Ніна Краснова, старэйшы выкладчык Сяргей Кубека, дацэнт Валяцін Курганаў і Эдуард Ліпецкі. Пры закладванні традыцыі мы з’яўляліся прыхільнікамі ідэі комплекснага вывучэння ваеннай праблематыкі. Гэта бачылася немагчымым без удзелу даследчыкаў беларускай гісторыі як з Германіі, так і з іншых краін.

— Наколькі атрымалася ўстанавіць кантакты такога кшталту?

— Яны развіваліся паступова. Але дасягнутыя вынікі ўражваюць. У першай канферэнцыі, якая была прысвечана 10-й гадавіне аднаўлення адносін паміж Беларуссю і ФРГ і адбылася ў МДЛУ 23 мая 2002 года, прымалі ўдзел 25 беларускіх гісторыкаў, эканамістаў, палітолагаў і культуролагаў, каго цікавілі праблемы беларуска-нямецкіх і нямецка-беларускіх узаемадасянняў. А вось на IX міжнароднай канферэнцыі, якая прайшла ў мінулым годзе, гэта лічба павялічылася больш чым удвая. Самае галоўнае, што цяпер у МДЛУ з ахвотай прыязджаюць германісты Беларусі, Расіі, Украіны, беларусісты Аўстрыі, Германіі, Латвіі, Літвы і Польшчы.

Пачалася арганізацыя чарговай, юбілейнай, дзясятай паліку канферэнцыі “Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць”. Створаны аргкамітэт пад старшынствам рэктара ўніверсітэта Наталлі Баранавай.

— Якія перспектывы акрэсліваюцца ў бліжэйшы час у галіне вашых даследаванняў?

— 3 асаблівым нецярпеннем чакаю работ даследчыка Цэнтра па даследаванні антысэмітызму пры тэхнічным універсітэце ў Берліне Пётры Рэнтрап, прысвечаную гісторыю мінскага гета і лагера смерці Трасцянец. Нават цяпер прадчуваю, якія пытанні паўстануць перад беларускімі гісторыкамі пасля выхаду гэтай працы. У такім кантэксце неабходна разглядаць і перспектывы для далейшага супрацоўніцтва.

Сёння стала відавочным, што даследаванне некаторых пытанняў перыяду вайны на Беларусі практычна немагчыма без выкарыстання нямецкіх архіўных крыніц і даследаванняў. Выклікі часу ставяць перад беларускімі гісторыкамі задачы па ліквідацыі “белых плям” у вывучэнні нашага мінулага, а таксама вымагаюць ад навукоўцаў дасягнення кансэнсусу ў гісторыяграфіі, працягу вывучэння ваеннай гісторыі Беларусі ў сістэме гістарычных ведаў, адэкватных цяперашняму часу.

Неспадзяванкі ад ганаровых гасцей

Марына ВЕСЯЛУХА

“Германія: багацце колераў і фарбаў” — дэвіз, пад якім краіна-ганаровы гасць прадставіць сваю кніжную прадукцыю на Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцы-кірмашы. Таму адным з акцэнтаў падборкі кніг з’яўляецца экалогія, будаўніцтва з улікам экалагічных патрабаванняў. Сёння Германія — адна з вядучых краін у гэтай галіне. Але гэта не адзіная адметнасць праграмы ганаровага гасця. Пра тое, што чакае наведвальнікаў выстаўкі ў праграме Германіі, пра новыя нямецка-беларускія выдавецкія праекты чытачам “ЛіМа” расказалі супрацоўнікі Інстытута імя Гётэ ў Мінску.

Вера Дзядок, каардынатар культурных праграм Інстытута імя Гётэ ў Мінску: “Як і кожны год, мы запрасілі ў Мінск нямецкіх пісьменнікаў, якія падчас выстаўкі прэзентуюць свае кнігі, некаторыя з іх ужо перакладзены на беларускую мову і пабачылі свет у беларускіх выдавецтвах. 10 лютага пройдуць чытанні і размова з пісьменніцай Катрын Шміт, якая ў 2009 годзе за кнігу “Ты не памрэш” атрымала прэмію нямецкага кнігагандлю за лепшы раман года. Гэтая прэмія паказальная, яна служыць доказам высокага мастацкага ўзроўню кнігі, твор сапраўды вельмі цікавы. Да таго ж, на Беларусі мала выдаецца перакладаў з нямецкай мовы, і мы палічылі, што раман і аўтар гэтага заслужваюць. Так з нашай дапамогай кніга “Ты не памрэш” была перакладзена на беларускую мову. Перакладчык Альгерд Бахарэвіч на сустрэчы таксама прачытае ўрывкі з беларускага тэксту.

11 лютага будзем прадстаўляць яшчэ адну кнігу, яна таксама выйшла ў беларускім перакладзе дзякуючы нашай падтрымцы. Гэта выданне нямецкага аўтара Увэ Рада “Галасы Панямоння: гісторыя, культура, лёсы аднаго еўрапейскага абшару”. У кнізе гаворка ідзе пра Нёман, яго культурную гісторыю. Увэ Рада раней выдаў кнігу пра Одэр, прысвечаную культуры і гісторыі рэгіёна на ўзбярэжжах гэтай вялікай ракі, пра народы, якія яго населяюць. Ён ужо наведваў Беларусь у 2009 годзе, тады здзейсніў вандроўку ў Гродна, дзе сустрэўся з рознымі людзьмі. Можна сказаць, што гэтая кніга стала сваёасаблівым вынікам яго падарожжа. Яна пабачыла свет у нямецкім выдавецтве толькі ў верасні мінулага года. Выданне выклікала вялікую цікавасць і шырокі грамадскі рэзананс. Зважаючы на тое, што не кожны год у Германіі выходзіць новая кніга, якая тычыцца Беларусі, мы палічылі неабходным адразаць ж яе перакласці.

Яшчэ адзін аўтар, які наведвае Мінск, — Клеменс Маер. Гэта малады пісьменнік, таксама даволі вядомы. Яго кнігі карыстаюцца вялікай папулярнасцю ў чытачоў, больш таго, на яго чытанні заўсёды прыходзіць шмат публікі. Трэба заўважыць, што не ўсе аўтары добра і паспяхова прэзентуюць творы. Некаторыя пісьменнікі не любяць адказваць на пытанні, нам жа хочацца, каб адбылася сапраўдная камунікацыя з публікай, каб людзі знаёміліся не толькі з творам, але і з асобай аўтара. Таму Клеменс Маер у гэтых адносінах — вельмі прыдатная кандыдаатура. Ён прачытае ўрывкі з твораў “Гвалты. Дзённік” і “Калі мы марылі”. Яны напісаны ў форме ўспамінаў пра маладосць аўтара. Самі творы не перакладзены на беларускую мову цалкам, мы пераклалі толькі асобныя ўрывкі, выбраныя самім аўтарам.

Падчас выстаўкі будуць прэзентаваны не толькі мастацкія, навуковыя, але і публіцыстычныя выданні. Гэта перш за ўсё кніга Вольфганга Грофа і Сабіны Кнайб “Ёханес Рау. Жыццё палітыка — прамовы, пісьмы, фотаздымкі”. Выданне прысвечана

80-годдзю вялікага палітычнага дзеяча і распавядае пра асноўныя этапы яго жыцця і дзейнасці.

У цэлым праграма нямецкіх гасцей насычаная. Запланаваны спецыяльныя імпрэзы для школьнікаў. У межах праграмы падтрымкі школ, у якіх вывучаюць нямецкую мову, пройдзе майстар-клас з мастацкай Сузанай Смаіч “Як намаляваць мультфільм”. Акрамя чытанняў адбудуцца і тэматычныя сустрэчы, прафесійныя абмеркаванні, дыскусіі. Так, даклад з удзелам Клауса Топіч (выдавецтва Вольтэрс Клувер) і Аляксея Харужкі “Праэс дэгіталазацыі ў выданні сацыяльнай літаратуры” закране пытанні ўсіх рабочых момантаў у выдавецтве, звязаных з працэсам пераходу ў лічбавы фармат.

Падчас прафесійнага абмеркавання “Дэгіталазацыя як новая задача ў кнігавыдавецкай справе” з удзелам Клауса Топіча (выдавецтва Вольтэрс Клувер), Дзмітрыя Беразовіна (выдавецтва “Новое знанне”), Аляксандра Нячая (выдавецтва “Вышэйшая школа”) будуць разгледжаны пытанні публікацыі і продажу літаратуры ў сучасных умовах. Узровень дыскусіі прааналізуюць сітуацыю, што склалася на сённяшні дзень у выдавецкай сферы, ацэняць магчымыя вынікі таго, што зменіцца ў бліжэйшыя гады ў сувязі з дэгіталазацыяй.

Манфрэд Хэгер, штатны прафесар праектавання і энергаэфектыўнага будаўніцтва на архітэктурным факультэце Тэхнічнага ўніверсітэта Дармштата, кансультант Сусветнага эканамічнага форуму, Міжнароднага саюза архітэктараў, прэзідэнт Нямецкага таварыства экалагічнага будаўніцтва выступіць з дакладам “Сонечныя перспектывы. Сённяшні дзень з’яўляецца архітэктурны!”.

Пасля закрыцця Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашы пройдуць два тэматычныя семінары для выдаўцоў. Пра іх расказаў Ігар Куксін, асістэнт праекта “Культура і развіццё”: “У 2009 годзе ў межах ініцыятывы “Культура і развіццё” распачаўся праект “Павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў выдавецкай справы”. Ён рэгіянальны, разлічаны на Усходнюю Еўропу і Цэнтральную Азію. У 2009 годзе прайшла падрыхтоўчая сустрэча, на якой сабраліся прадстаўнікі выдавецтваў і кнігагандлёвых арганізацый з розных краін. Былі вызначаны тэмы, найбольш важныя і актуальныя для супрацоўнікаў кніжнай сферы. У 2010 годзе праходзілі мерапрыемствы ў Мінску, Маскве, Кіеве, Ташкенце, іншых гарадах. У мінулым годзе ў межах кніжнай выстаўкі-кірмашы мы праводзілі семінары па электронных кнігах і ўладкаванні выставачных стэндаў. Пасля завяршэння асноўнай праграмы сёлетняй выстаўкі пройдуць два спецыяльныя семінары: прывабліванне кліентаў, продаж кніг, утрыманне кліентаў; другі семінар будзе прысвечаны арганізацыі працы ў рэдакцыі”.

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА,
фота Ірыны Мацкевіч

Справа ў капелюшы

Модныя тэндэнцыі падобныя да бумеранга — яны маюць уласцівасць вяртацца. Праўда, не вельмі хутка, гадоў гэтак праз 40—50. І толькі мода насіць капялюш выпала з агульнага графіка рэверсаў. “Яна ніколі не вернецца, — сцвярджаў некалькі гадоў таму на лекцыі, што прачытаў у Мінску па дарозе з Парыжа ў Маскву, Аляксандр Васільеў, гісторык моды, які замяніў Вячаслава Зайцава на вынясенні модных прысудаў. — У галаўных убораў няма будучыні: дамы пераселі за руль аўто, і капялюш ім замінае”.

так на гарадскіх падаконнях, дошку аб’яў з тоўстага шкла, якая сама па сабе мастацкі твор і не псуе старажытны архітэктурны ансамбль вуліцы, а таксама вялізны капялюш-павільён ва ўнутраным двары палаца, дзе віруе выстаўка-продаж. Экстэр’ер другога фестывальнага памяшкання ўпрыгожваюць рознакаляровыя конскія галовы. Менавіта ў ім дэманструецца сучаснае мастацтва — спражкі з няроўнымі краямі і адмысловым цісненнем, зробленыя з рагоў, якія па асаблівай тэхналогіі “разгортвае” адно з афрыканскіх плямёнаў (хвала інтэграцыі!), дыхтоўны фетр, які на

ваших вачах робіцца капелюшом, і фантазійныя скураныя капелюшы Ірыны Дзёмінай. Неверагодная колькасць наведвальнікаў, якія шчодро дораць кампліменты: “О, гэта стопрацэнтнае, сапраўднае мастацтва!”

У Германіі штогод праводзіцца каля 20 такіх выставак, але крэатыўнай атмасферы, якую здолела стварыць фрау Утэ, больш няма нідзе, — расказвалі Ірыне яе суседзі па выставачнай пляцоўцы, нямецкія мастакі. Таму “Mut zum Hut” чакаюць амаль як надыход Новага года: цэлы год старанна рыхтуюцца і мараць пра сустрэчу.



Паўдзельнічаўшы ў фестывалі, Ірына разважае: “Можа, сам Васільеў сёння не так катэгарычна ставіцца да будучыні капелюшоў. Бо капялюш — рэч своеасаблівая. Ніякая сумка, шалік і нават сукенка не адыгрываюць такую ролю ў стварэнні вобраза. Пры гэтым капелюш — рэч дастаткова каварная. Памылішся з выбарам — і ён падкрэсліць усё твае недахопы. На жаль, мастацтва і культура насіць капялюшы намі страчана, мы карыстаемся імі толькі як утылітарнымі рэчамі”.

Можа, вяртанне моды на капялюш ідзе па сваёй больш пакручатай спіралі?

Тым часам фрау Утэ рыхтуецца ўвасобіць новую ідэю: а чаму б падчас свята не аздобіць адно з вокнаў кожнага нойбургскага дома капелюшом? Пра капялюш як прадмет мастацтва прыгадалі не толькі ў Германіі. У Маскве праходзіла выстаўка “Шапочный разбор”. Калі-небудзь дойдзе гэта і да нас. А вось у верасні капелюшы з усяго свету зноў будуць весці рэй у Нойбургу.

На здымках: падчас святочнага канцэрта гараджане дэманструюць не толькі галаўныя уборы, але і сваё майстэрства; жыхары Нойбурга маюць даўняе хобі — рэканструкцыя старажытных нацыянальных строяў.

Дарадцам і кансультантам рубрыкі “Дзівасвет” выступае старшыня БСМНТ Яўген Сахта.

Водзукі і матэрыялы дасылаюце на e-mail: lim_new@mail.ru з пазнакай “Дзівасвет”.

З глыбінкі

«Янкаў вянок» у Барысаве

У Барысаўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы імя І. Каладзева прайшоў урок-прэзентацыя кнігі Уладзіміра Ліпскага “Янкаў вянок”, на які разам з аўтарам прыехала і супрацоўніца часопіса “Вясёлка” Анастасія Радзікевіч. Правяла ж гэты ўрок для работнікаў сельскіх бібліятэк раёна і вучняў гімназіі № 3 метадыст цэнтральнай бібліятэкі Людміла Захарэвіч.

З загонай увагай слухалі прысутныя ў зале аповед Уладзіміра Ліпскага і пра яго даўнюю мару напісаць кнігу пра Янку Купалу для дзяцей, і пра тое, што для ажыццяўлення задумы аўтара давялося наноў перачытаць творы песняра і ўсё напісанае пра яго, пераглядзець шматлікія архівы і дакументы, пабываць у мясцінах, куды лёс у розныя перыяды жыцця закідаў паэта, прасачыць яго радавод. У выніку і атрымалася кніга “Янкаў вянок”.

Гімназісты прачыталі вершы народнага паэта “Мужык”, “Хлопчык і лётчык”, “Алеся”, урывак з паэмы “Барысаў”, паказалі кароценькія інсцэніроўкі з камедыі “Паўлінка” і ажывілі некаторыя старонкі кнігі “Янкаў вянок”. У выкананні барысаўскай паэтыкі і барда Марыны Помаз прагучалі песні на словы Янкі Лайкова і Ніны Загорскай.

Ганна ДУСЬ

Рудненскія вячоркі

На базе Руднямарымонаўскай сельскай бібліятэкі пры падтрымцы бібліятэкара Тамары Бандарэнкі студэнт Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта Уладзімір Александронца стварае этнаграфічны музей-лабараторыю імя Еўдакіма Раманава. І актыўна гуртуе вакол сябе мясцовую моладзь, школьнікаў.

Надаўна ў сельскім Доме культуры адбылося трэцяе рэгіянальнае фальклорнае свята — “Вячоркі”. Ініцыятарам гэтага цікавага мерапрыемства, на якое прыехалі многія госці і прадстаўнікі мясцовай улады, стала аматарскае аб’яднанне “Таварыства Еўдакіма Раманава”. Госці на свае вочы пабачылі, як традыцыйна ладзілі вячоркі ў Гомельскім рэгіёне, як цікава бавілі свой вольны час моладзь і замужнія кабеты. Фальклорныя калектывы “Рамонкі”, якім кіруе Віктар Задарожны, стварыў належны пазітыўны настрой у глядзельнай зале. Самадзейныя артысты, сярод якіх былі і школьнікі, прадставілі рэканструяваныя імі народныя звычкі і абрады.

Ганна АТРОШЧАНКА,
в. Рудня Марымонава
Гомельскага раёна



Афарызм

Існуе няпісаны (і неабвержны) закон, які цудоўна ведаюць усе па-сапраўднаму адукаваныя і культурныя людзі: чым лепей ведаеш нейкую мову (і гэта можна сказаць не толькі пра мову, але і пра краіну, навуку, сяброў, многіх жанчын, мастацтва і г.д.) — тым больш яна прыгожая і значная.

Уладзімір КАРАТКЕВІЧ

Выходзіць з 1932 года
У 1982 годзе газета ўзнагароджана ордэнам Дружбы народаў

Заснавальнікі: Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь, ІА “Саюз пісьмнікаў Беларусі”, РВУ “Літаратура і Мастацтва”

Галоўны рэдактар Аляксей КАРЛЮКЕВІЧ

Рэдакцыйная калегія:

Анатоль Акушэвіч	Уладзімір Гніламедаў	Аляксей Марціновіч
Лілія Ананіч	Вольга Дадзіёмава	Мікола Станкевіч
Аляксей Бадак	Уладзімір Дуктаў	Мікалай Чаргінец
Дзяніс Барсукоў	Анатоль Казлоў	Іван Чарота
Святлана Берасцень	Аляксей Карлюкевіч	Іван Штэйнер
Віктар Гардзеі	Анатоль Крэйдзіч	
	Віктар Кураш	

Адрас рэдакцыі:
220034, Мінск, вул. Захарова, 19

Тэлефоны:
галоўны рэдактар — 284-84-61
намеснік галоўнага рэдактара — 284-66-73

Адрэсы:
публіцыстыкі — 284-66-71
крытыкі і бібліяграфіі — 284-44-04
прозы і паэзіі — 284-44-04
мастацтва — 284-82-04
навін — 284-44-04,
284-66-71
дадатак “Кніжны свет” — 284-66-71
бухгалтэрыя — 284-66-72
Тэл./факс — 284-66-73

E-mail: lim_new@mail.ru

Адрас у Інтэрнэце:
www.lim.by

Пры перадруку просьба спасылацца на “ЛіМ”. Рукпісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе. Аўтары допісаў у рэдакцыю паведамляюць сваё прозвішча, поўнаасцю імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі, асноўнае месца працы, зваротны адрас.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і верстка камп’ютарнага цэнтра РВУ “Літаратура і Мастацтва”.

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах.

Выдавец:
Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова “Літаратура і Мастацтва”.

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства “Выдавецтва “Беларускі Дом друку”
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.
Індэкс 63856

Наклад 3251

Умоўна друк.
арк. 3,72

Нумар падпісаны ў друк
3.02.2011 у 11.00

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 7

Заказ — 503

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ISSN 0024-4686

9 770024 468600

Традыцыі і наватарства «Белкнігі»

Дзяніс МАРЦІНОВІЧ

Адным з арганізатараў XVIII Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу выступае адкрытае акцыянернае таварыства «Белкніга». Пра тое, як адбываецца падрыхтоўка да адказнага мерапрыемства, наша гутарка з дырэктарам установы Аляксандрам Вашкевічам.

Ўжывання чыста камерцыйных сродкаў прасоўвання не толькі кніжнай, але друкаванай прадукцыі ў цэлым? Ці знойдзе гэта сваё адпаведнае ў праграме мерапрыемстваў выстаўкі?

— У апошнія гады для нашай галіны ўсё больш вострым становіцца пытанне аптымізацыі распаўсюджвання друкаванай прадукцыі. Акрамя выкарыстання новых форм збыту ўсё больш апраўданым і неабходным становіцца ўкараненне шырокага спектра інструментаў стымулявання збыту.

У нашым выпадку гэта правядзенне розных акцый, прэзентацый, літаратурных сустрэч, распаўсюджванне рэкламных улётак, ажыццяўленне кансультацыйна-даведачнай дапамогі пакупнікам. Падчас выстаўкі наведвальнікі змогуць пацікавіцца тым ці іншым выданнем і пакінуць замову ў выпадку адсутнасці яго ў дадзены момант на выставачным стэндзе. Таксама сярод пакупнікоў мы будзем распаўсюджваць не толькі візітоўкі крам, якія ажыццяўляюць гандаль на стэндзе, але і рэкламна-інфармацыйныя ўлёткі з кантактнай інфармацыяй усіх магазінаў сеткі ААТ «Белкніга». А самае галоўнае — на нашым стэндзе запланавана акцыя, якая будзе праводзіцца сумесна з ТАА «Артыя Груп». Кожнаму пакупніку календара, выпушчанага гэтым выдавецтва-паліграфічным прадпрыемствам, другі календар будзе падараваны. Год яшчэ толькі пачаўся, таму акцыя будзе актуальнай і вельмі своечасовай!

А ў чым праяўляюцца традыцыйныя аспекты працы?

— Зразумела, што «Белкніга», як звычайна, збіраецца прадстаўляць чытачам кніжную і іншую друкаваную прадукцыю. Выстаўка пройдзе з удзелам пяці філіялаў — кніжных магазінаў «Белкнігі». На галоўным стэндзе будуць прадстаўлены «Кнігарня «Эўрыка», «Кнігі & кніжачкі» і «Кнігі». Яшчэ дзве кніжныя крамы — філіялы ААТ «Белкніга» — будуць ажыццяўляць гандаль на плошчах па-за галоўным стэндам. Прычым наведвальнікі змогуць

як азнаёміцца з выданнямі, так і набыць іх. У першую чаргу прапануем новыя выданні вядучых беларускіх выдавецтваў. Гэта кнігі на беларускай, рускай і на англійскай мове. У продаж паступіць літаратура па ўсіх галінах ведаў і на любы густ, а таксама канцылярскія тавары, паштоўкі, сувеніры, календары, картаграфічныя выданні. Асабліва ўвага нададзена дзвюм катэгорыям наведвальнікаў. Самых маленькіх чытачоў чакаюць лепшыя творы дзіцячай літаратуры, гульні, пазлы. Студэнты будуць мець магчымасць пазнаёміцца і набыць вучэбную, метадычную, навуковую літаратуру, энцыклапедыі, слоўнікі.

Ці садзейнічае выстаўка павелічэнню таваразвароту прадпрыемства?

— У пэўнай ступені любая выстаўка-кірмаш з'яўляецца рэкламным мерапрыемствам. Па-першае, далёка не кожны чытач здагадваецца, што ўсе кнігарні Мінска — філіялы «Белкнігі». Па-другое, акцэнт кожнай выстаўкі робіцца на тым, каб пазнаёміць наведвальнікаў з кніжнымі навінкамі. Хтосьці з чытачоў пажадае адразу набыць выданне, што павялічыць непасрэдны даход. Але калі чытачы не могуць зрабіць гэта адразу, яны маюць магчымасць аформіць заказ. Зрэшты, убачыўшы ўпадабаную навінку, чалавек абавязкова прыйдзе па яе ў магазін. Як вынік — павелічэнне таваразвароту, а таксама непасрэдная заяўка пра сябе ў свядомасці спажыўца.

У рамках выстаўкі адбудуцца мерапрыемствы і «круглыя сталы», прысвечаныя пытанням маркетынговых даследаванняў і продажаў. У іх прымуць удзел замежныя і айчыныя кнігараспаўсюджвальнікі. А абмен вопытам яшчэ нікому не шкодзіў. ААТ «Белкніга» таксама ўдзельнічае ў дадзеных прафесійных мерапрыемствах і прадставіць увазе калег агляд на тэму «Прасоўванне друкаванай прадукцыі як асноўны складнік павелічэння таваразвароту кнігагандлёвага прадпрыемства».

Сустрэнемся на выстаўцы!



Фота Кастуся Дробава

— У арганізацыі і падрыхтоўцы мінскага свята кнігі мы прымаем удзел з часоў самай першай выстаўкі. Таму зразумела, што ў пэўных аспектах нашай працы абапіраемся на назапашаныя традыцыі, але ў некаторых выступаем як наватары. Прыемна, што «Белкніга» не застаецца ўбаку ад агульнарэспубліканскай акцыі «Падары дзецям кнігу». На кірмашы яна будзе праводзіцца з мэтай дапамагчы Клецкаму дзіцячаму дому. Людзі, якія прыйдуць да стэнда «Белкнігі», змогуць набыць любую кнігу і пакінуць яе для перадачы дзецям. Такім чынам у дзіцячы дом трапяць новыя каларовыя выданні.

— Гэта цудоўна, што ААТ «Белкніга» падтрымлівае такую высакародную місію, як дапамога дзецям. Удзел у падобных мерапрыемствах добра ўплывае на імідж любога бізнесу, асабліва кніжнага. Бо кнігі — гэта не проста тавар, гэта асновы духоўнасці грамадства, менталітэту нацыі. А што вы можаце сказаць з нагоды

Вольга ПАЎЛЮЧЭНКА

— Дзмітрый Генадзьевіч, ці ёсць адрозненні ў арганізацыі такога кшталту мерапрыемстваў у нас і ў свеце?

— На Захадзе арганізацыя падобных мерапрыемстваў — звычайны бізнес, у адпаведных памяшканнях ідзе кніжная выстаўка, за ёй — аўтамабільная, потым яшчэ нейкая. У нас такой практыкі няма, кніжную выстаўку праводзяць адны і тыя ж арганізатары. ТАА «Макбел» — і выдавецкая, і кнігагандлёвая фірма, таму разумеем: калі адмовімся ад правядзення, выстаўка проста загіне. Яшчэ адно адрозненне ў тым, што наш форум — справа эканамічна нявыгадная. Гэта не камерцыйны, а культуралагічны праект, механізм міжнацыянальных кантактаў, узаемапрапаніснення культуры. Калі паставіць камерцыйную мэту — будзе мерапрыемства па маштабе як мінімум у два разы меншае.

Менавіта падчас выставак набываюцца аўтарскія правы, пагаўняюцца бібліятэкі — перакладной літаратурай і літаратурай на замежных мовах. Шмат льготных умоў для экспанентаў, некаторым нават бясплатна прадстаўляюцца стэнды. Уваход вольны — гэта таксама адметнасць Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу. Для параўнання: падчас Маскоўскай выстаўкі квіток у першы дзень каштуе чатыры долары. Адзінае абмежаванне — у дзень адкрыцця мы запрашаем публіку ў другой палове дня, з 14 гадзін. Але гэта сусветная практыка правядзення падобных мерапрыемстваў.

Стэнды якіх краін мы ўбачым у гэтым годзе?

— На сённяшні момант афіцыйна пацвердзілі свой удзел Германія, Расія,

Усе сцягі ў госці да нас

Напярэдадні Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі-кірмашу мы сустрэліся з генеральным дырэктарам ТАА «Макбел» Дзмітрыем Макаравым, які з 1994 года з'яўляецца выканаўчым дырэктарам гэтага форуму.



Фота Кастуся Дробава

беларускія і ўкраінскія выдавецтвы ды іншыя. Расіяне зарэзервалі агульны стэнд плошчай 204 кв. м, будучы і асобныя стэнды расійскіх выдавецтваў. У гэтым годзе больш будзе прадстаўлены Іран, які стане ганаровым госцем кірмашу ў 2013 годзе. У 2012 годзе ганаровым госцем будзе Венесуэла, а спецыяльным госцем — Арменія (у наступным годзе гэта краіна святкуе 600-годдзе з дня выхаду першай кнігі). Арменія будзе ўдзельнікам форуму і ў гэтым годзе.

Традыцыйна ўдзельнічаюць Кітай, Літва. Ганаровы госць мінулага года — Францыя — на гэты раз таксама зойме вялікую частку экспазіцыі — 100 кв. м, і ў тым, што Францыя не абмежавалася звычайным стэндам удзельніка, не апошняю роллю адыграў мінулагадні цёплы прыём беларускага боку. Прапануе кніжную прадукцыю і Польшча (на польскім кніжным форуме ў маі 2011 года Беларусь будзе ганаровым госцем). Завітаюць да нас Рэспубліка Азербайджан,

Індыя. Чакаем заявак з Таджыкістана, Туркменіі, Грузіі, Ізраіля.

Якія «разынкі» падрыхтавалі арганізатары наведвальнікам у гэтым годзе?

— Ганаровы госць гэтага кірмашу — Германія, таму пачынаем прэзентацыі з прадстаўлення кнігі К. Шміт «Ты не памрэш», якая адкрывае беларускамоўную серыю «Бібліятэка нямецкай мовы». (Аўтарскія правы дапамагло набыць нямецкае пасольства.) На стэндзе Германіі будуць не толькі кнігі нямецкіх пісьменнікаў, арыгінальныя і перакладныя, але і выданні на рускай і беларускай мовах пра Германію. Вядомы ілюстратар Джон Муз правядзе майстар-клас. Прадставім новыя кнігі «Бібліятэкі французскай літаратуры», якая выходзіць на рускай мове. Наведвальнікаў чакаюць продаж кніг без гандлёвай надбавкі і, канечне ж, аўтограф-сесіі. Прапануем вашай увазе раман выкладчыцы французскай літаратуры Поль Канстан «Мёд і лёд». Раманістка-эсэістка, адна з самых вядомых пісьменніц Францыі (у 1998 годзе атрымала Ганкураўскую прэмію за раман «Откровенность за откровенность») усім з радасцю падпіша кнігі. Як выдавец скажу: на аўтограф-сесіі кнігі «Ад аншлага да аншлага» Яўгена Крыжановскага за адну гадзіну ра-

зышлося 150 экзэмпляраў, тое самае было і з «Палётам паштовага голуба» Гарсена Крысціяна.

За столькі гадоў у Мінскай выстаўцы склаліся пэўныя традыцыі?


— Так. Традыцыйна будзе праводзіцца Дзень ведаў і Дзень бібліятэк. Школьнікі, студэнты, навучэнцы сістэмы прафесійна-тэхнічнай адукацыі пераважна будуць нашымі гасцямі ў Дзень ведаў. Жывая зваротная сувязь з выдаўцамі падручнікаў і дапаможнікаў, якім часам карысна выслухаць і нейкія заўвагі, каб улічыць іх у наступных перавыданнях. Мерапрыемстваў для бібліятэкараў будзе шмат, частка іх пройдзе за межамі выставачнай пляцоўкі «БелЭкспа».

Мінулагадняя выстаўка была названа рэкорднай па колькасці ўдзельнікаў. Ці перакрые яе паказчыкі выстаўка 2011 года?

— Калі ў мінулым годзе ў Мінскай міжнароднай кніжнай выстаўцы ўдзельнічалі 26 краін і 619 экспанентаў, у гэтым годзе плануецца каля 20 краін і каля 600 экспанентаў. Колькасць прэзентацый і мерапрыемстваў расце, на кожны дзень запланавана больш як 30 мерапрыемстваў.

Па колькасці наведвальнікаў (у мінулым годзе іх было больш як 48 тыс.) плануем рэкорд перакрыць: першае, урачы даюць аптымістычны прагноз, што эпідэмія грыпу будзе пазней, а па-другое, спадзяемся, што да Германіі, радзімы еўрапейскага кнігавыдання, у беларускай публіцы стабільна высокі інтарэс.

К форуму — ГОТОВЫ!



Директор издательства "Вышэйшая школа"

Александр Нечай:

— На выставке большей частью будет представлена учебная литература для всех ступеней образования, так как именно она составляет львиную долю выпускаемых издательством книг. На нашем стенде будет выставлено около 180 наименований книг. В том числе и справочная литература, и научно-популярная, и пособия для абитуриентов. Значительная часть новинок — комбинированные издания: традиционный печатный продукт дополнен электронным приложением. С ними также смогут ознакомиться посетители выставки.

Ежедневно будет проходить мультимедийная презентация, дающая исчерпывающее представление как о самом издательстве, так и о выпускаемой продукции. Пройдут презентации изданий для факультативных занятий по иностранным языкам в школах и аудиокниг на дисках "Английский за рулём", "Вышэйшая школа" пригласит посетителей выставки на встречу с профессором, врачом высшей категории Я. Л. Мархоцим, автором книг о здоровом образе жизни, "Советы терапевта. Гигиена питания" и "Советы терапевта. Об избыточной массе тела". Особого внимания заслуживает большое красочное издание (также с электронным приложением) — первая книга пятого тома серии "Традиційная мастацкая культура беларусаў", посвящённая Центральной Беларуси. С авторами и рецензентами этой книги также можно будет пообщаться в зоне презентаций. Позаботились мы и о школьниках. Их ждут всевозможные конкурсы и викторины с вручением призов. Состоится наше традиционное мероприятие — церемония награждения лучших библиотек по итогам работы с книгами издательства.



Директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"

Татьяна Белова:

— Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" в рамках XVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки представит самые знаковые издательские проекты 2010 года и перспективные проекты 2011 года.

Вниманию участников будут предложены презентации энциклопедических изданий — серий "Регионы Беларуси", "Гарады і вёскі Беларусі". Особое место на стенде издательства займут книги "Зямля сілы. Белавежская пушча", "Радзівілы. Альбом портретов XVIII — XIX веков", за которые творческий коллектив издательства удостоен премии Президента Республики Беларусь "За духовное возрождение" 2010 года.

Познакомим и с книгами военной тематики (в январе этого года вышли "Военная энциклопедия Беларуси", "Объединённая белорусская военная школа — кузница кадров"), литературой о спорте — "Азбука хоккея", "Дневник вратаря", проект "Энциклопедия хоккея", а также проектами, посвящёнными белорусской культуре, духовному и историческому наследию (серия фотоальбомов "Белорусское современное искусство. XXI век", издание "Гісторыя беларускай кнігі", энциклопедии "Культура Беларусі", "Археалогія Беларусі". В контексте выставки актуальной будет презентация научно-популярного издания "Белорусское зарубежье".

Для молодёжной аудитории пройдёт презентация "Энциклопедия для школьников и студентов". Для самых маленьких посетителей и их родителей — книги из серии сказок для детей ("Самы разумные: беларускія народныя казкі", "Волшебный сундучок: герои славянской мифологии", "Почемучки: сказки народов мира" и др.). В дни выставки у стенда издательства посетителей ждут встречи с интересными творческими людьми, представителями сферы культуры, образования, науки, военного дела, спорта, посольств зарубежных государств.



Директор издательского дома "Белорусская наука"

Александр Сташкевич:

— Продукция издательского дома "Белорусская наука" на очередной Минской международной книжной выставке будет представлена в основном изданиями 2010 года (очередные тома собраний сочинений классиков белорусской литературы Я. Коласа и М. Танка, исследования учёных Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси "Великая Отечественная война в киноискусстве Беларуси" и "Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем"). Внимание посетителей, безусловно, привлекут и такие издания, как "Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. Т. 2. Пратарэнесанс і Адраджэнне", коллективный сборник научных материалов "Беларусь. 1941 — 1945: Подвиг. Трагедия. Память" в 2 книгах, "Библиотека Радзівіллоў Несвіжскай ординации.

Девятого февраля в восемнадцатый раз соберёт людей, не представляющих жизни без книги, Минская международная книжная выставка-ярмарка. Она обещает стать достойным событием в культурной жизни Беларуси. Год от года набирает обороты её популярность, расширяется география стран-участниц, укрепляются старые контакты и завязываются новые. С особой ответственностью готовятся к ярмарке белорусские издательства, по стендам которых будут судить о нашей книге во всём мире. Что посетители увидят на этот раз, нашему корреспонденту рассказали директора издательств.

XV — XVI в. Каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа Национальной академии наук Беларуси" и десятки других изданий научной и научно-популярной литературы по разным отраслям знаний.

Планируется также презентация двух книг — "Этнокультурные процессы Восточного Полесья в прошлом и настоящем" и упомянутой "Библиотека Радзівіллоў Несвіжскай ординации. XV — XVI в. Каталог изданий из фонда Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси".



Директор издательства "Мастацкая літаратура"

Владислав Мачульский:

— В этом году вниманию посетителей книжной ярмарки нами будет представлено более сотни изданий, увидевших свет в прошлом году и в самом начале этого года. Наши презентации начнутся с книги "Никогда не забудем", которая вышла к 65-летию Великой Победы и на Национальном конкурсе "Мастацтва кнігі" получила высшую награду — диплом имени Франциска Скорины.

Большое внимание будет уделено презентациям книжных серий, популярных у читателей. Думаю, привлечёт внимание посетителей выставки книга "Іван Шамякін. Летапісец эпохі", изданная в серии "Жыццё знакамітых людзей Беларусі". Представляя эту книгу, мы познакомим гостей с первыми тремя томами двадцатитрёхтомного Собрания сочинений Ивана Шамякина. Интересной будет и изданная нами книга "Евгений Лёбов. Судьбы серебряные струны", которой "Мастацкая літаратура" начала новую серию — "Беларусь музыкальная". Не обойдём вниманием и серию "Залатое пяро", которая в прошлом году пополнилась книгами Микола Метлицкого "На берэзе маім", Виктора Правдина "Нелюбімыя гінуць" и Виктора Гордея "Трыадзінства".

Наши юные читатели, думаю, с радостью посетят презентацию серии "Казкі XXI стагоддзя", в которой вышли книги Елены Масло "Як пані Чаротная ў Палангу бегала" и Алесь Карлюкевич "Зорны шлях белых гарлачыкаў". Будем презентовать книги Полины Гринченко "Сакрэты кветак для дарослых і дзетак", Оксаны Спринчан и Яроша Малишевского "Незвычайная энцыклапедыя беларускіх музычных інструментаў". Не оставим без внимания и серию "Школьная бібліятэка", а также "Партрэты беларускіх пісьмнікаў". Во время ярмарки будут проходить литературные викторины и выступления белорусских музыкантов.



Директор, главный редактор издательства "Пачатковая школа"

Наталья Ванина:

— Издательство "Пачатковая школа" представит на XVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке более сотни новых книг: учебных, научно-популярных, художественных. На центральной площадке выставки мы проведём две крупные презентации. Одна из них — "На парозе грамадзянскага сталення" — посвящена гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодёжи.

В ходе презентаций будет представлена новая книжная серия "Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі". В яркой, увлекательной форме книги серии познакомят с выдающимися земляками, с удивительными памятниками природы и архитектуры, откроют детям прошлое и настоящее белорусских городов. Расскажем о проекте, который издательство реализовало совместно с Национальной библиотекой Беларуси. Старшеклассников и их родителей на презентации должно заинтересовать новое издание книги "Беларусь — страна твоего будущего". Издательством создан учебник нового поколения, который поможет выпускникам школ выбрать профессию по душе, адаптироваться в обществе, а кое-кому из них — успешно пройти собеседование при поступлении в вуз.

Филологам, а также всем любителям и знатокам белорусского языка адресована презентация книг профессора Виктора Ивченкова "Беларуская арфаграфія: апавадванні і гісторыі" и "Беларускі правапіс у апорных схемах". Во время выставки большая работа будет вестись непосредственно на стенде "Пачатковай школы". Мы наметили несколько интересных тематических презентаций для педагогов, детей и их родителей. Посетителей порадует своим выступлением детский коллектив "Беларусинки". Издательством выпущено более десятка книг, которые позволяют сделать уроки математики в начальной школе яркими,

запоминающимися, превратить их в весёлую и полезную игру. "Математика — это весело!" — так назвали мы презентацию книг этой тематики. Посетителей, которые заглянут к нам на стенд, ждёт знакомство с новыми наглядными пособиями, демонстрация электронных приложений к журналам "Пачатковая школа" и "Рюкзачок", встречи с белорусскими детскими писателями, авторами книг серии "Новая детская книжка".



Директор издательства "Народная света"

Лариса Минько:

— Основным направлением деятельности издательства "Народная света" является выпуск учебной и учебно-методической литературы для общеобразовательных учреждений Республики Беларусь. В связи с этим на XVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке планируется представить на стенде более 150 наименований книг, из которых 120 — учебная литература для школ и средних специальных учреждений.

Это учебники, учебные и учебно-методические пособия для общеобразовательных учреждений по предметам "Обучение грамоте", "Человек и мир", "Математика", "Физика", "Химия", "Биология", "Информатика", "История", "Человек. Общество. Государство", "География", "Астрономия". Будут представлены учебно-методические комплекты (программа, пособие для учащихся и пособие для учителей) факультативных занятий по русскому языку и русской литературе для 5 — 11 классов, выпущенные издательством в 2010 году, а также справочная, научно-популярная и художественная литература для школьников.

Посетители выставки-ярмарки смогут познакомиться с учебными и учебно-методическими пособиями для специальных общеобразовательных школ, в том числе и с учебными пособиями для незрячих детей и книгами серии "Школьная библиотека" шрифтом Брайля.

11 февраля на главной сцене выставки-ярмарки пройдёт презентация научно-популярных книг "Азбука юного пешехода" и "Азбука юного пассажира" авторов Г. В. Трафимовой, С. А. Трафимова, О. Е. Скребцовой. Перед школьниками выступят авторы, в игровой форме расскажут о правилах безопасности пешеходов и пассажиров, вручат наиболее активным участникам презентации призы.

Чтобы приобщить учащихся к истории создания книги на территории Беларуси, сотрудники отдела маркетинга проведут викторину "Адкуль да нас кніга прыйшла", на которой победителям будут вручены сувениры. Посетители выставки-ярмарки смогут получить квалифицированную консультацию о продукции издательства и приобрести нужные им книги.



Исполняющий обязанности директора издательства "Беларусь"

Валентина Пинчук:

— Старейшее издательство "Беларусь" ордена Дружбы народов, которому 18 января текущего года исполнилось 90 лет со дня основания, в рамках XVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки планирует провести ряд мероприятий: на 10 февраля запланирована презентация двух книг кандидата искусствоведения, директора Музея древнебелорусской культуры Национальной академии наук Беларуси Б. А. Лазуки "Гісторыя сусветнага мастацтва. Ад старажытных часоў па XVI стагоддзе" и "Гісторыя сусветнага мастацтва. XVII — XVIII стагоддзі". 11 февраля книгу "Сімваліка беларускай народнай культуры" представит кандидат филологических наук, автор девяти монографий и многочисленных статей, посвящённых духовной культуре белорусского народа, Янка Крук.

Гостям выставки 12 февраля издательством будут представлены книги молодых белорусских авторов из серии "Белорусский детектив": "Небесная лагуна" О. Князева, "Денег много не бывает" и "Десять долларов за ночь" Л. Богдановой, а также "Нежеланный внук королевы Боны" В. Васильевой.

Презентации наших изданий будут проходить с музыкальным сопровождением квартета "Каприз", порадует гостей выставки и фольклорная группа из Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Teenbook

Евгения ПАСТЕРНАК

Видеть людей сердцем

Екатерина Мурашова — практикующий психолог из Санкт-Петербурга с двумя высшими образованиями. Автор книг по детской психологии. В одном своём интервью она говорит: “Не была, не являюсь и никогда не буду профессиональным писателем”. Тем не менее, в 2005-м и 2008-м становилась лауреатом премии в области детской литературы “Заветная мечта”, а в 2010 году включена в число номинантов Международной литературной премии Астрид Линдгрэн.



вершено по-другому. Он видит их взаимовыручку, их силу, то, как они объединяются, чтобы выжить.

У девочки Витьки из дому в очередной раз сбегает мама, кинув детей и, самое страшное, — семимесячную Милку. В итоге почти весь класс сидит по очереди с малышкой, чтоб Витька могла хоть как-то учиться.

Мальчик Миша. Он почти ничего не видит и почти ничего не слышит. Но в интернат его не берут, потому что он не совсем слепой. “Придётся, когда ослепнет”, — сказали “добрые” врачи. Он живёт наощупь. Учителя думают, что он тупой. А он прекрасно рисует и ориентируется в пространстве по памяти...

Пашка, Ванька, Митька. Они никогда не видели обычной квартиры. Они пришли в гости к Юре, как в музей. Им всё интересно — ножи, вилки, занавески, постельное бельё.

И когда с ней случается беда, только ученикам 7 “Е” есть дело до пропащей девочки. Только они кидаются спасать её. Им не верят взрослые. К ним прислушивается только один молодой учитель, который недавно пришёл работать в школу и ему ещё не всё равно...

В книжке есть и фантастический сюжет. Ребята действуют в двух мирах — своём и параллельном. Они спасают одноклассницу. Причём по ходу мы узнаём, что она не всегда была такой. Просто однажды ее родители поссорились и начали делить единственного ребёнка...

Финал книги вполне реалистичен. Класс “Е” расформируют, у Юры сердце не выдерживает беготни по морозу.

И он... нет, не умирает. Он уходит в другой мир, туда, где он сможет ходить и ездить верхом. Туда, где круглый год на поляне алеет спелая земляника...

Эта книжка о любви и преданности, об умении состра-

дать и помогать. Об умении видеть людей сердцем, об умении в каждом человеке разглядеть хорошее...

Кстати, моя дочка вообще не считает такой финал трагическим. Она даже грустным его не считает. Она говорит, что “нормальных” людей в этой книге гораздо жалче, они совсем разучились чувствовать...

И даже если класс “Е” расформируют, то у этих ребят в жизни всё сложится, потому что они этого достойны. А Юра... Юра будет жить там, где ему хорошо.

Трое новеньких попадают в 8 класс. Попадают... и не вписываются в коллектив. Одноклассники кажутся им странными и непонятными. Они не хамят, не грубят, но как будто



замкнуты в себе. Приветливы, но не пускают внутрь своей компании.

Кто же они?

Они все как будто похожи друг на друга, у них на груди одинаковые значки “AG”. Они называют себя аларм-гвардейцы, “alarm” в переводе с английского — “тревога”.

“Они ощущают себя кем-то вроде пограничников. Всегда на страже. Если возникнет опасность самоуничтожения общества, они окажутся готовы, примут на себя первый удар и всех спасут”.

Они понимают друг друга без слов и умеют мгновенно перемещаться в пространстве. Они чувствуют друг друга на расстоянии.

Эта книга пронизана верой в детей. Безграничной верой в то, что именно они спасут этот мир, что они добрее и чище нас. Ребята спасают не за идею, не под руководством взрослых, “как учит коммунистическая партия”, а просто потому, что нужно спасать. Да и не мир они спасают, а конкретных людей, и только тогда, когда действительно нужна помощь. Не читая нотаций, без длинных предисловий. Приходят, спасают и растворяются в темноте.

Из разговоров учителей становится понятно, что такой класс в городе не один. Их много.

“Когда жизнеспособному обществу надоедает или оно больше не может делать то, что делает в настоящий момент (наше общество, как вы, наверное, заметили, в настоящий момент активно потребляет), у него оказывается резерв в виде людей, готовых к другому... И сразу же понятно, что это должны быть совсем молодые люди, лучше всего — дети, подростки...”

Они серьёзные. Они сплочены. Они никого не осуждают и не перевоспитывают. Они не сражаются со злом, они помогают добру.

Очень светлая книга. И очень современная. С погонями, детективом, компьютерным гением... но и с почтовыми голубями, дружбой и верностью.

На мой взгляд, эта книга о том, что на Землю должны прилететь инопланетяне, для того, чтобы родители обратили внимание на своих детей.

Мурашова сталкивает две компании. Ученики математической гимназии и беспризорники.

Вы думаете, кто-нибудь из них в более выгодном положении? Нет. У первых только одежда получше.

В финальной сцене книги сходятся все. И “крутой” папа на джипе с братками; и местные алкаши, и милиция... И все они выглядят одинаково нелепо в своей внезапной заботе о детях.

Потому что не дети они все. Они сами прекрасно во всём разобрались. И они во многом мудрее взрослых.

На Землю прилетел корабль с



пр - шельцами. Их всего двое — мальчик и девочка. Девочку находят гимназисты, мальчик прибегает к бездомным детям.

И опять-таки, только появление инопланетянки заставило гимназистов начать общаться! По ходу они выясняют, что смысл жизни не в победе на математической олимпиаде и не в оценках. А единственный человек, который может принять на себя лидерство в классе, Баоаб. Мальчик-“качок”, которому родители не разре-

шают уйти из математической гимназии. Хотя он в математике ничего не понимает. Его до этого и за человека-то не считали...

Что характерно, никто из этих ребят из “приличных” семей не стал обращаться за помощью к родителям. Драки со шпаной, перестрелки, инопланетяне... И всё это происходит на фоне стандартных разговоров за ужином об оценках и подготовке к олимпиаде. Получается, что гимназистам ничуть не легче, чем бездомной шпане? Им тоже не с кем поговорить, тоже не с кем поделиться своими проблемами. Родители заняты...

А учителя? Учителя... Большая тема. И ведь не скажешь, что у Мурашовой учителя — отрицательные персонажи. Очень даже положительные.

В “Классе коррекции” прекрасная завуч. Как живая. Умная и честная. Это она советует молодому учителю, который рвётся спасти “Е” класс, уйти из школы. Потому что никому его “пионерский задор” не нужен.

Это она рассказывает, что именно спонсоры, чьи дети учатся в гимназии, диктуют свои условия. Их деньги дают возможность другим получить хорошее образование. Да, классом коррекции приходится жертвовать, но ведь это ради других детей.

Это правда. Но как же от неё тошно!

В “Одном чуде на всю жизнь” молодой учитель истории кидается на помощь к ребятам. Именно он обзванивает родителей и рассказывает им, что их детям нужна помощь.

Именно он пытается доказать директору школы, что современные подростки не укладываются в педагогические схемы. И если проблемы у детей, то в этом виноваты взрослые.

Что же важнее: загнать ребенка в схему или помочь ему найти себя? К сожалению, учитель не может во всех разбираться. Вернее, Учитель может, а учитель — нет. Жаль, Учителей на свете не так много, а в школы ходят все. И все — живые люди, и всем хочется понимания и поддержки.

После книг Мурашовой начинает саднить душа, причём в тех местах, где, казалось, давно натёрта мозоль и ничего уже пронять не может.

Хочется что-то изменить в мире. Хочется помочь. Хочется обнять. Хочется поговорить.

А еще просыпается вера. Вера в наших детей.

Ведь Мурашова — практикующий психолог, она очень много общается с подростками. И если она верит в то, что они такие, значит, так оно и есть. Значит, у нас растёт отличная смена. Значит, всё будет хорошо!

Юзефа ВОЛК,
фото Константина Дробова

Визитка —
белорусская книга

— Когда магазин только открылся, первое, что мы ставили своей задачей, — наиболее полно представить коллекцию белорусских книг, связанных с историей и культурой Беларуси. С этой задачей мы успешно справились, многие посетители отмечают, что в «Салоне», если сравнивать с другими книжными магазинами, — наиболее полный ассортимент книг по белорусике: краеведению, белорусской культуре, этнографии. Поэтому визитной карточкой нашего магазина уже на сегодняшний день стала белорусская книга.

Справились мы и с ещё одной задачей: у нас часто проводятся различного рода встречи, презентации, поэтические вечера. Мы тщательно отбирали и отбираем поводы для проведения мероприятий. Среди наиболее успешных можно назвать презентации, связанные с громкими именами белорусской культуры и литературы. У нас в магазине прошли творческие вечера с участием Рыгора Бородулина, Адама Мальдиса, Анатолия Бутевича, Владимира Счастливого. Совместно с РИУ «Літаратура і Мастацтва» провели презентации сборника эссе, стихов, посвящений «Уладзімір Караткевіч: вядомы і невядомы», книги Адама Мальдиса «Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча». Прошла и международная встреча — совместное мероприятие с посольством Литвы и Литовским центром. У нас в магазине Глеб Лободенко представил уникальное издание — неподцензурную «Ладдзю Роспачы» Владимира Короткевича. Прошло и несколько детских мероприятий: сказочных, поэтических, новогодних.

Как магазин
назовёшь...

— Название «Книжный салон» мы оправдываем. Ведь книжный магазин — не только место, где можно приобрести книгу. Важно, чтоб он был местом встреч людей, которые могут поделиться идеями, где автор может встретиться с издателем или человеком, потенциально готовым профинансировать книгу, где люди могут поговорить о новинках как белорусского, так и зарубежного книжного рынка. Это направление по-прежнему остаётся для нас приоритетным.

Портрет
покупателя

— Географическое положение магазина и то, как мы работаем, подразумевает, что наши покупатели не случайны. Мы готовы откликнуться на запросы, касающиеся поиска книг, индивидуального заказа, выполнения сложных заказов на книги из ближнего зарубежья. У нас уже есть постоянные покупатели, и среди них много известных людей. Причиной того, что за книгами они приходят именно к нам, являются богатый ассортимент, хороший сервис, быстрота выполнения заказа, отклик со стороны продавцов и товароведа. Подходит им и атмосфера магазина, особенно в период сезона (сентябрь — декабрь), когда у нас проводятся практически еженедельные мероприятия. На них встречаются коллеги, делятся

«Салон» для настоящих гурманов

Магазин с необычным и непривычным для белорусского потребителя названием «Книжный салон» работает в Минске по адресу ул. Калинина, 5 с апреля 2010 года. О том, что произошло в магазине за его недолгую, но богатую на события историю, какую нишу занимает «Книжный салон» в системе книготорговых заведений Минска, каковы стратегические решения развития «Салона» в будущем, кто основной покупатель книги в этом магазине, читателям «Книжного свету» рассказала его владелица Алла Змиёва.



впечатлениями, делают покупки. О том, что в «Салоне» растёт уровень проведения мероприятий и что магазин становится местом общения специалистов книжного дела, свидетельствует наша недавняя встреча — «круглый стол» «Библиофильская книга», в рамках которого прошла презентация книги Владимира Круковского «Срэбная страля ў чырвоным полі: з гісторыі беларускіх прыватных гербаў» (РИУ «Літаратура і Мастацтва», 2010). Проведение «круглого стола» было инициировано Национальной библиотекой Беларуси, мероприятие прошло под эгидой Белорусской библиотечной ассоциации совместно с РИУ «Літаратура і Мастацтва». На нём собрались серьёзные и очень требовательные книжные гурманы, представители крупнейших библиотек Беларуси, заведующие отделами редких книг республиканских и вузовских столичных библиотек. На «круглом столе» мы подняли вопрос о том, чтобы сделать библиофильские заседания регулярными, и вполне возможно, что в

них смогут принимать участие не только специалисты из Минска, но и из других городов. Надеюсь, что за нашими сотрудниками закрепится авторитет профессионалов такого уровня, который соответствует самым взыскательным требованиям. Постоянные покупатели — люди, которые нас поддерживают, спасибо им за это. Мы отвечаем на вопрос потребителя и заинтересованы в том, чтобы он ушёл удовлетворённым. Если же при этом завязываются какие-то отношения, это гордость и залог будущей работы.

Онлайн-витрина
и книги на экспорт

— По прошествии времени, на протяжении которого мы работаем, уже можем сделать некоторые выводы по ассортименту книг и организации торговли. В полном ассортименте представлять книги на полках, особенно имея такую ограниченную площадь (в магазине площадь торгового зала составляет 100 кв. м),

мы не имеем возможности. Учитывая то, что практически все люди, и даже самые взрослые читатели, готовы к тому, чтобы пользоваться современными технологиями, стараемся и ставим своим планом развивать такие направления, как онлайн-предложение и онлайн-заказ. Первым этапом было создание онлайн-витрины книг, которые мы продаём, мы с этой задачей справились, и вторая задача — открытие интернет-магазина. В самом «Книжном салоне», на полках, у нас должны быть представлены все книги по белорусике, даже изданные за пределами страны, и несколько направлений методической литературы. Всё остальное — книги по истории, другим гуманитарным наукам, научные издания — будет представлено на онлайн-витрине для оперативного заказа.

Сейчас занимаемся направлением, связанным с торговлей электронными книгами и устройствами для их чтения. Проанализировав все устройства данной категории, пред-

ставленные на рынке, выбрали наиболее адаптированное именно для чтения книг. Хотелось бы, используя свои знания книжного спроса, одновременно предоставить нашему потребителю и устройство, и сделать доступным необходимый контент, с оперативным пополнением библиотеки электронных книг. Ещё один проект «Салона» — «Эксклюзивная книга». К его реализации мы приступим, как только справимся с проектом «Электронная книга». Мы бы хотели, чтобы подарочные издания — либо хорошо изданную классику, либо книги, изданные эксклюзивными тиражами, — можно было купить у нас в магазине.

Одной из очень важных и почётных миссий для нас является представление белорусской книги за пределами страны. Считаю, что в этом направлении недостаточно делалось до настоящего времени и делается сейчас. Мы уже подступили к российскому рынку, а именно — заключили соглашение о партнёрстве с одним из серьёзных представителей и сейчас можем быть уверенными, что в каждой библиотеке Российской Федерации, где есть люди, корнями связанные с Беларусью, заинтересованные белорусской книгой, будут иметь возможность свои запросы выполнять. В будущем планируем выступать в качестве экспортного партнёра в Беларуси, продвигать наши книги не только на Восток, но и на Запад. В этом направлении уже делаем первые шаги.

На снимке: Раиса Боровикова читает стихи во время одного из поэтических вечеров в «Книжном салоне».

Все редакционно-издательские процессы — от рукописи до тиража на собственной полиграфической базе

ИЗДАТЕЛЬСТВО
Четыре четверти

220013, Республика Беларусь
г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 8-215
Тел./факс: (+375 17) 331-25-42, 290-05-95
E-mail: info@4-4.by, www.4-4.by

«КНИЖНЫЙ САЛОН»
Г. МИНСК, УЛ. КАЛИНИНА, 5

В нашем ассортименте:

- учебная
- научная
- методическая
- справочная литература

для высшей школы по всем отраслям знаний

А так же : художественные книги и публицистика, широкий выбор изданий по краеведению и истории Беларуси

Читаем вместе!

Марина ВЕСЕЛУХА

— Елена Михайловна, в каких сегментах рынка работает «Харвест»?

— Поскольку «Харвест» — часть «Издательской группы АСТ», все наши планы совместные. За годы работы издательство сильно развилось, у нас есть редакция на территории Беларуси, которая занимается разработкой книг различных направлений, согласовывая тематику с «АСТ».

Мы плотно работаем с Союзом писателей Беларуси, с белорусскими авторами, выполняем большой объём заказов для Издательства Белорусского Экзархата, других белорусских издательств.

Литература, которую мы выпускаем, разнообразна. Это издания для детей: детское чтение, развивающая литература, школьные и нешкольные справочники, словари, методические пособия, раскраски, детские энциклопедии. Выпуском учебников мы не занимаемся, но недавно освоили серию готовых домашних заданий для школьников. Сейчас такие издания очень популярны. Мы делаем их как справочные пособия — вместе с решениями даются подробные разъяснения, как и почему решается конкретное задание.

Выпускаем и беллетристику: детективы, фантастику, популярную литературу. Издаём сборники стихов, книги по медицине, философии, криминалистике, энциклопедии для детей и взрослых, подарочные издания, книги-малютки. Успешно работаем с ГАИ, каждый год с учётом всех изменений в законодательстве выпускаем полный комплект книг по правилам дорожного движения.

— По каким критериям отбираете авторов и рукописи для печати?

— Работаем с широким кругом авторов. Есть авторы-специалисты, много лет занимающиеся изучением определённых проблем, и авторы, которые «выросли» вместе с издательством, интересовались определённой тематикой, нарабатывали материалы, много читали. В результате они превратились в хороших специалистов, которые готовят для нас материалы по военной тематике, кулинарии, цветоводству, для детских энциклопедий, популярных подарочных специализированных изданий на разные темы.

— Есть ли книги, серии последних лет, которые можете назвать знаковыми, важными для издательства?

— Выпускаем серию «Библиотека Союза писателей Беларуси», в неё входят книги как современных авторов — Николая Чергинца, Михаила Позднякова, Андрея Скоринкина и других, так и классиков белорусской литературы — Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Танка. Выходит серия «Белорусская современная фантастика», начали выпускать книги в серии «Современный детектив». Книжки очень интересны, поэтому мы активно популяризируем эти издания: даём рекламу, проводим встречи с писателями, да они и сами стараются о себе заявить. Совместно печатаем и издания серии «Белорускі кнігазбор».

В 2010 году выпустили несколько детских книг на белорус-



Основанное в 1991 году, издательство «Харвест» сегодня один из крупнейших производителей и импортёров книжной продукции на территории Беларуси. «Харвест» является представителем крупнейшего российского издательства «АСТ» на территории Беларуси, входит в состав холдинга «Издательская Группа АСТ». Об особенностях работы издательства, проблемах отрасли и планах на будущее — наша беседа с начальником отдела реализации ООО «Харвест» Еленой Бобр.

Иное течение издательской жизни

ском языке: «Белорускія народныя казкі» и «Прыгоды Чыпаліны». Они востребованы у читателей, хорошо продаются. Поэтому в текущем году планируется целая серия детских книжек небольшого формата, цветных, иллюстрированных, в которых будут собраны сказки, рассказы, стихи, а также будем развивать и другие оригинальные направления. Уже готовится к печати по-новому оформленная книга белорусских сказок.

Совместно с «АСТ» разработано достаточно много серий: энциклопедии по всем видам военной техники, серия «100...» (например, «100 величайших замков, которые необходимо увидеть», «100 мест на земле, которые необходимо увидеть»), в неё уже входят 14 книг, но постепенно серия будет пополняться. Большой интерес вызывают цветные карманные книги на разнообразную тематику, в основном женского направления: рукоделие, кулинария, вышивка, оригами, плетение. Успешной считаем и серию «Искусство», в её рамках выходят книги нескольких направлений: мировые шедевры, русская, итальянская, немецкая живопись и другие.

Как я уже отмечала, совместно с Издательством Белорусского Экзархата выпускаем много книг. В частности, в работе религиозно-философская серия, которая будет насчитывать около 30 книг, 10 из которых уже увидели свет. В декабре 2010 г. вышло очень красивое издание «Закон Божий», книга будет представлена на Минской международной книжной выставке-ярмарке. Готовится также альбом «Закон Божий для детей». Знаковым изданием прошлого года можно считать и книгу «Дорогами Православной Беларуси» на русском языке. Готовится к печати книга «Наследие Православной Беларуси» на русском и английском языках, а в дальнейшем планируется выпуск этой же книги и на белорусском и английском языках.

— Каковы основные факторы и критерии успешности для ООО «Харвест»?

— Тут всё зависит от того, о каких критериях успешности мы говорим. Если речь идёт о развитии редакции, успех заключается в подборе сильных кадров для работы с книгой. Заместитель директора по издательской деятельности И. В. Резько и ответственный редактор М. Д. Жабцева много лет работают над созданием книг, имеют огромный опыт и хороший вкус. От них во многом зависит успех работы автора.

Если говорить о торговле, то если бы мы были просто белорусским издательством, критерии успешности были бы совершенно иными, да и уровень наших притязаний был бы другой. Беларусь — маленькая страна по сравнению с гигантом Россией, и реализовывать книги было бы гораздо сложнее. Хорошие объёмные материалы, которые мы готовим, стоят очень дорого, и при тех объёмах тиражей, которые себе может позволить чисто белорусское издательство, это были бы очень дорогие книги либо их просто не было бы. Но мы имеем возможность печатать большие тиражи, которые успешно реализуются в России. И это уже другой уровень, иное течение жизни.

— Какую часть деятельности ООО «Харвест» занимает торговля книгами? С какими розничными предприятиями работаете?

— Оптовой торговлей книгами мы начали заниматься в 2007 году, когда поняли, что объём производства настолько велик, что надо чем-то компенсировать. Мы поставляем книги во все государственные областные книготорговые организации, постепенно наладили работу с библиотеками, сейчас порядка 180 библиотек с нами регулярно сотрудничают, работаем с частными магазинами, универмагами, индивидуальными предпринимателями, частными унитарными предприятиями. Значительный процент реализации составляют гипермаркеты. Хотя мы в них поставляем сравнительно узкий ассортимент книг,

но товар хорошо реализуется, что нас очень радует. Конечно, в гипермаркетах всегда присутствуют новинки, хиты, самые лучшие детские книги, которые вдохновляют покупателя на «импульсную» покупку. Практически все гипермаркеты показывают хорошие результаты. Мы тесно работаем с сетью магазинов «Буслік», сейчас даже разработали совместную программу, ежемесячные мероприятия, акции для маленьких читателей и покупателей.

— Проводятся ли маркетинговые исследования рынка? Зависит ли политика издательства от результатов этих исследований?

— Безусловно, проводим. Учитывая наш широкий ассортимент и то, что мы торгуем не только книгами, которые сами производим, но и изданиями, импортируемыми из России, интересуемся, где, что, как и почему покупают. Мы всегда сравниваем наши показатели продаж (по ассортименту) с российскими. Результаты, конечно, разные, тем не менее они помогают проследить изменения интересов читателя. И конечно, наших клиентов просим подсказывать, стараемся прислушиваться и к их мнению.

— Нет ли в планах открытия своего магазина? Ассортимент ведь позволяет.

— Идею открытия своего магазина обсуждаем уже несколько лет. Но в современных рыночных условиях это достаточно сложно. Книга стоит сравнительно мало, средства, вложенные в неё, возвращаются нескоро, поэтому на таком специфическом товаре очень сложно выдержать современную высокую аренду. Чтоб иметь магазин, более выгодно приобрести в собственность помещение в самом центре города или в интересном, посещаемом месте. Но с учётом расположения торговых объектов в городе понимаем, что покупать, в принципе, уже нечего. В то же время маленькое помещение брать в аренду тоже нет смысла. Поэтому, наблюдая активное развитие гипермаркетов, имея опыт успешной работы с ними, ставку делаем прежде всего на них, и, думаю, всех это устраивает.

— Елена Михайловна, поделитесь планами издательства на ближайшее время. Какие новинки увидят читатели в 2011 году?

— Сейчас у нас разрабатывается целая программа развития необычных книг, которые будут привлекать внимание не только красивой обложкой, но и необычным наполнением, в пике электронной книге, дополнительно заинтересуют покупателя. Это книги с различными вставками, вклейками, конвертиками, различными вложениями. Будем выпускать достаточно востребованные сейчас книги в комплекте с 3D-очками, в них читатели могут видеть объёмные изображения. Больше внимания по сравнению с прошедшими годами уделим детской литературе, в том числе на белорусском языке.

Будет развиваться военная тематика. В этом году знаковым в книгоиздании станет дата 70-летие со дня начала Великой Отечественной войны, поэтому планируем издавать воспоминания ветеранов.

В 2010 году мы выпустили книгу Вячеслава Бондаренко «Утерянные победы Российской империи», она стала настоящим бестселлером. Сейчас рассматриваем вопрос об издании двух его следующих книг, которые обещают быть не менее интересными.

В этом году планируем возобновить кулинарную тему, но это будут не просто переписанные книги, а авторские наработки. По-прежнему будем выпускать книги по цветоводству, садоводству, рукоделию.

Издательство «Харвест» — динамично развивающаяся компания, основана в 1991 году и открыта для сотрудничества со всеми желающими.

Издательство «Харвест» выпускает **КНИГИ** всех жанров и направлений, которые распространяются как на территории Республики Беларусь, так и далеко за ее пределами. Это — книги **для детей, художественная литература, деловая литература**, издания **для досуга**, научно-популярные издания, **энциклопедии**, словари и многое другое. Кроме того, ООО «Харвест» **осуществляет оптовую торговлю книгами.**

220013, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кульман 1/3, ком. 42.
Тел./факс: (017) 331-35-49, тел. 209-80-53
E-mail: harvest_torg@tut.by, harvest08@mail.ru, natalipoljoko@rambler.ru

Навінкі кнігавыдання

Айчынным выданні, зарэгістраваныя
Нацыянальнай кніжнай палатай
Беларусі апошнім часам

Беларуская мова

Варанец, В. І. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік для студэнтаў лячэбнага, педыятрычнага, медыка-псіхалагічнага, медыка-дыягнастычнага факультэтаў / В. І. Варанец; Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, Кафедра рускай і беларускай моў. — Гродна: ГрДМУ, 2010. — 196 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-496-655-7.

Вывучаем мову цікава і займальна: [для малодшага школьнага ўзросту / аўтар-складальнік А. М. Карчагіна]. — 3-е выд. — Мазыр: Образовательная компания «Содействие», 2010. — 31 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-520-290-6.

Даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі: пішам па-беларуску: дапаможнік для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / [З. І. Бадзевіч і інш.]; Нацыянальны інстытут адукацыі. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 191 с. — 5100 экз. — ISBN 978-985-529-607-3 (у пер.).

Красней, В. П. Беларуская мова: поўны школьны курс: тэорыя: дапаможнік для вучняў старшых класаў агульнаадукацыйных устаноў / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль. — 4-е выд., перапрацаванае. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 272 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-602-8.

Лепешаў, І. Я. Практыкум па беларускай мове: вучэбны дапаможнік для студэнтаў філалягічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў / І. Я. Лепешаў, Г. М. Малажай, К. М. Панюціч. — 2-е выд., папраўленае і дапоўненае. — Мінск: Вышэйшая школа, 2010. — 332 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-06-1884-9.

Макарэвіч, М. М. Слоўнік народных промыслаў і рамёстваў Беларусі / М. М. Макарэвіч; пад рэдакцыяй М. Р. Прыгодзіча. — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — 130 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-442-866-6.

Мілкоўскі, В. Л. Матчына слова: спроба слоўнічка некаторых рэгіянальных гаворак / Вячаслаў Мілкоўскі. — Мінск: Права і эканоміка, 2010. — 45 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-442-838-3.

Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі: зацверджаны Законам Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. № 420-3: Закон уступіў у сілу з 1 верасня 2010 г. — Мінск: Дыкта, 2010. — 158 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-494-542-2.

Тумаш, Г. В. Беларуская мова: 8-мы клас: рабочы сшытак: дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Г. В. Тумаш. — 5-е выд., перапрацаванае. — Мінск: Аверсэв, 2010. — 112 с. — 3100 экз. — ISBN 978-985-529-414-7.

Мастацкая літаратура на асобных мовах. Руская літаратура

Анисимова, О. Я і... хто здесь?: [автобіяграфічныя звесткі] / Ольга Анисимова. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 236 с. — 95 экз. — ISBN 978-985-6929-95-6.

Чытальная зала



Вучыце, джэнтльмены, мову!

Ці сустракалі вы іншаземца, які б хадзіў па крамах мінскіх магазінаў з англійска-беларускім размоўнікам? Сапраўды, рэдка пакуль з'ява. Але першыя намаганні ў тым, каб заахоціць замежных турыстаў размаўляць у Беларусі па-беларуску, зроблены. Таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны падрыхтавала і выпусціла ў свет ужо другое, дадатковае, выданне "Англійска-беларускага і беларуска-англійскага размоўніка". Выданне ажыццёўлена ў межах праекта "Дыялог", падтрыманага Дзярждэпартаментам ЗША і зарэгістраванага ў Дзярждэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У падрыхтоўцы выдання прынялі ўдзел сябры суполкі "Нашчадкі".

У кожнага праекта ёсць свае "плюсы" і "мінусы". Да безумоўных "плюсаў" размоўніка можна аднесці яго кампактнасць — кніжачка вельмі зручная для таго, каб ёю карыстацца. Сярод

абраных тэм — нічога лішняга. Толькі базавыя, самыя неабходныя фразы, каб цябе зразумелі падчас праходжання пашпартнага і мытнага кантролю, у аэрапорце, магазіне, грамадскім транспарце. Прыцягвае ўвагу тое, што і ў варыянце беларускай мовы, і ў варыянце англійскай скарыстаны не моўныя архаізмы ці то літаратурна правільныя спалучэнні слоў, якія ў нашым гарадскім вулічным жыцці мы па зразумелых прычынах не ўжываем, а сучасная рухомая мова, нават з ухілам на моладзевую лексіку. Надта даступна зроблена транскрыпцыя — беларускае маўленне, ва ўсялякім разе, іншаземец з такой транскрыпцыяй перадаць даволі дакладна. Недахоп у выданні толькі адзін. Калі за беларускага турыста, што патрапіць за мяжу з гэтым размоўнікам, мы можам быць больш-менш спакойныя (і яго зразумеюць, і ён зразумее адказ), то ў зацікаўленага іншаземца можа з кантактам нічога не атрымацца. Бо, на жаль, на яго правільна сфармуляваныя беларускія пытанні ён у пераважнай большасці выпадкаў атрымае адказ на рускай мове.

Ірына МАСЛЯЊЦЫНА



Горохов, В. Стихи блин / Владимир Горохов. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 129 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-69-29-93-2.

Диброва, А. Игра слов: лирика / Алена Диброва. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 109 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6929-90-1 (в пер.).

Довбань, Т. ЛюБИла: стихи и проза / Татьяна Довбань. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 90 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6929-94-9 (в пер.).

Долгих, О. Теорема Евклида: стихи / Ольга Долгих. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 81 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6929-68-0.

Жаботинский, В. Е. Полное собрание сочинений: в 9 т. / Владимир (Зеев) Жаботинский; [составление и общая редакция Феликса Дектора]; Институт Жаботинского в Израиле (Тель-Авив), Культурно-просветительский центр «Ковчег» (Москва). — Мінск: МЕТ, 2007. — ISBN 978-985-436-550-3 (в пер.).

Т. 3: Проза, публицистика, корреспонденция, 1903 / [послесловие Леонида Кациса; примечания Александра Френкеля]. — 2010. — 806 с. — 2000 экз. (1-й з-д 1 тысяча). — ISBN 978-985-436-584-8.

Имж, А. Лирика / Адриана Имж. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 31 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6929-78-9.

Имж, А. Неформальные заметки психотерапевта: проза / Адриана Имж. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 116 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6929-82-6.

Лучшие стихи русских поэтов о Родине и России. — Мінск: Харвест, 2010. — 63 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-16-7620-6 (в пер.).

Нэфэлла. Поставить точку...: стихи и проза / Нэфэлла. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 88 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6929-92-5.

Островский, А. Н. Гроза; Бесприданница: драмы: [для старшего школьного возраста] / А. Н. Островский. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 157 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1224-5.

Урядова, С. Тебе от rozoswet: лирика / Светлана Урядова. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 137 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6929-81-9 (в пер.).

Яковлева, М. Непальская история: цикл стихов / Марта Яковлева. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 24 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6929-80-2.

Літаратура Беларусі на рускай мове

Ануфриев, Г. Г. Тотем / Геннадий Ануфриев. — Мінск: Харвест, 2010. — 446 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-9016-5 (в пер.).

Бабич, М. В. Соловьиная рать: стихи / Марина Бабич. — Слоним: Слонимская типография, 2010. — 318 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6602-83-5.

Белоусов, В. П. Стихи разных лет / Владимир Белоусов; [автор предисловия Гурия Николай Александрович]. — Мінск: Белпринт, 2010. — 343 с. — 200 экз. — В переплете. — ISBN 978-985-459-181-0 (ошибоч.).

Боблевская, Е. «Чтобы вырасти быстро, нужна мне вода»: стихи / Екатерина Боблевская; [иллюстрации М. А. Шуста]. — Мінск: Белпринт, 2010. — 48 с. — Часть текста на белорусском языке. — 50 экз. — ISBN 978-985-459-182-7.

Гаврилов, В. И. Армагеддон до востребования / Вадим Гаврилов. — Мінск: Белпринт, 2010. — 126 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-459-188-9.

Гусев, Ю. А. Посланные небес: стихи, проза / Юрий Гусев; [художник А. Ю. Арсентьева]. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 381 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6929-86-4. — ISBN 978-985-6929-86-4 (ошибоч.).

Дирко, В. В. Зачем бьется сердце...: стихи и проза / Виктор Дирко. — Мінск: Мон литера, 2010. — 119 с. — 320 экз. — ISBN 978-985-90215-6-5 (в пер.).

Зельдина, А. Я. Ведьма: роман / Алла Зельдина. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 295 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6929-88-8.

Карелина, Д. А. Беспомощный монолог фантома зрительного зала: (шоу для тебя): лирика / Дита Карелина. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 95 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6929-84-0 (в пер.).

Карелина, Д. Лирика / Дита Карелина. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 26 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6929-85-7.

Касатонов, В. Ф. Среди волн: сборник морских новелл / В. Ф. Касатонов. — Брест: Альтернатива, 2010. — 131 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-521-190-8.

Ковалева, Н. Д. Строится храм: [стихи] / Нина Ковалева. — Мінск: Белпринт, 2010. — 119 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-459-184-1.

Кондрашук, Н. П. Зимний букет: стихи / Наталья Кондрашук. — Брест: Альтернатива, 2010. — 127 с. — 500 экз. — ISBN 978-985-521-191-5.

Костян, И. С. Поезд на Флориду: повесть / Игнат Костян. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 255 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6929-89-5.

Лавров, О. П. Родина, я по тебе скучаю: стихи / Олег Лавров. — Слоним: Слонимская типография, 2010. — 116 с. — 150 экз. — ISBN 978-985-6602-85-9.

Леденев, В. И. Очки: пьесы, рассказы, стихи / Виктор Леденев. — Мінск: Ковчег, 2010. — 315 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6756-86-6.

Лознюха, Т. П. Весна Победы: стихи / Тамара Лознюха; [фотоснимки Е. В. Таламай]. — Брест: Альтернатива, 2010. — 32 с. — Часть текста на белорусском языке. — 430 экз. — ISBN 978-985-521-180-9.

Малиновский, В. И. На перекрестках судьбы: (Малиновы): роман / Владимир Малиновский. — Мінск, 2009. — [Кн. 2]. — А. Н. Вараксин, 2010. — 318 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6929-72-7.

Матюшко, Ю. В. Звучащее время: стихи / Юрий Матюшко; [автор предисловия Любовь Красевская]. — Мінск: Ковчег, 2010. — 138 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6950-24-0.

Матюшко, Ю. В. По поводу...: стихи / Юрий Матюшко. — Мінск: Ковчег, 2010. — 143 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6950-21-9.

Новаш, Н. В. Год Кометы: [роман] / Наталия Новаш. — Мінск: Харвест, 2010. — 319 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-8784-4 (в пер.).

Овсянкин, В. И. Мысль и память: [стихи] / Владимир Овсянкин. — Мінск: А. Н. Вараксин, 2010. — 150 с. — Часть текста на белорусском языке. — 300



"Книжный мир", г. Барановичи Книги белорусских издательств

1. Николай Ильинский. Братья по крови. — Мінск: Современная школа, 2011.

Роман рассказывает о событиях на рубеже X и XI веков и продолжает роман «Последняя ладья викингов». Посол Великого князя Георгий Творимирич становится свидетелем и участником масштабной драмы, которая разыгрывалась не только на территории русских княжеств, но и далеко за их пределами. Перекраивается карта Европы, раскрываются междоусобицей русские княжества. Братоубийственные войны, интриги, борьба за власть между потомками Ярослава Мудрого — в этом оне сгорают не только города и поселения, идёт борьба между династиями, религиями и внутри их. Нашествие на Русь объединило и людей, и княжескую семью. Надолго ли? Издание предназначено для широкого круга читателей.

2. Николай Ильинский. Последняя ладья викингов. — Мінск: Современная школа, 2010.

3. Николай Ильинский. Воины-хранители. — Мінск: Современная школа, 2010.

4. Михаил Голденков. Русь. Другая история. — Мінск: ФУАинформ, 2010.

5. Альберт Иванов. Приключения Хомы и Суслика. — Мінск: Минская фабрика цветной печати, 2010.

6. Сергей Зайцев. Ваш ребёнок от рождения до школы. — Мінск: Книжный дом, 2009.

7. Игорь Бышнёв. Беловежское диво. — Мінск: Беларусь, 2009.

8. Наталья Батракова. Я играю не по правилам. — Мінск: Кавалер, 2008.

9. Наталья Батракова. Сто сорок жизненных мгновений. — Мінск: Кавалер, 2008.

10. В. П. Кисель. Памятники всемирного наследия. — Мінск: Беларусь, 2010.

Книги российских издательств

1. Стефани Майер. Сумерки. Новолуние. Затмение. Рассвет. — Москва: АСТ, 2010.

2. Анджей Сапковский. Владычица озера. — Москва: АСТ, 2010.

3. Александр Вороненко. Охотники за счастьем. — Москва: АСТ, 2010.

4. Дэн Браун. Код да Винчи. — Москва: АСТ, 2009.

5. Кристофер Паолини. Эрагон. — Москва: Росмен, 2010.

6. Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита. — Москва: АСТ, 2002.

7. Борис Пастернак. Доктор Живаго. — Москва: АСТ, 2002.

8. Валентин Пикуль. Моонзунд. — Москва: АСТ, 2002.

9. Алексей Черкасов, Полина Москвитина. Хмель. Конь рыжий. Чёрный тополь. — Москва: АСТ, 2002.

10. Эдуард Успенский. Всё о Простоквашино. — Москва: Астрель, 2009.

экс. — ISBN 978-985-6929-65-9 (в пер.).

Павлюць, Э. И. С юмором о происходящем: стихи / Эдуард Павлюць. — Минск: А. Н. Вараксин, 2010. — 142 с. — Часть текста на белорусском языке. — 150 экз. — ISBN 978-985-6929-70-3.

Переверзева, О. В. Обоженные губами: стихи / Ольга Переверзева. — Минск: Ковчег, 2010. — 122 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6950-38-7 (в пер.).

Переверзева, О. В. Узкая лента: стихи / Ольга Переверзева; [автор предисловия Анатолий Аврутин]. — Минск: Ковчег, 2010. — 132 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6950-37-0 (в пер.).

Печенко, А. Г. Знать бы прикуп...: рассказы / Анастасия Печенко. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 71 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-54-1.

Печенко, А. Г. Зомби: рассказы / Анастасия Печенко. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 95 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-56-5 (ошибоч.).

Помоз, М. А. Дымчатые кони: стихи / Марина Помоз; [автор предисловия Анатолий Аврутин]. — Минск: А. Н. Вараксин, 2010. — 79 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6929-91-8.

Потапов, В. П. Гармония: стихи / Валерий Потапов. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 67 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-58-9.

Потапов, В. П. Мой причал: стихи / Валерий Потапов. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 59 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-53-4 (ошибоч.).

Потапов, В. П. Неотвратимость: стихи / Валерий Потапов. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 67 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-52-7.

Потапов, В. П. От истоков...: стихи / Валерий Потапов. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 59 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-55-8.

Потапов, В. П. Сопричастие: (избранное): поэзия / Валерий Потапов. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 107 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-59-6.

Потапов, В. П. Угол зрения: стихи / Валерий Потапов. — Минск: Печенко А. Г., 2010. — 63 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6952-57-2.

Родионова, Г. В. Кусочек солнца: стихотворения / Галина Родионова; [автор послесловия Евгений Шунейко]. — Минск: Кнігазбор, 2010. — 167 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6976-28-8.

Сандомирский, Н. Б. Грустный клоун: [проза] / Наум Сандомирский; [рисунки Г. Л. Левина]. — Минск: Белпринт, 2010. — 216 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-459-185-8.

Сапильников, Е. Н. Ковчег: стихотворения и поэмы / Евгений Сапильников. — Минск: Ковчег, 2010. — 152 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-6950-22-6.

Сендер, А. Н. В цветенье абрикосовом: повести и рассказы / Анатолий Сендер. — Минск: А. Н. Вараксин, 2010. — 246 с. — 50 экз. — ISBN 978-985-6929-76-5 (в пер.).

Смоляно, А. В. Подари аиста: [роман] / Анатолий Смоляно. — Минск: Харвест, 2010. — 381 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-9020-2 (в пер.).

Чернова, А. О. Благословенная злая осень...: стихи / Анна Чернова; [рисунки Марии Фоминой]. — Полоцк: Полоцкое книжное издательство, 2010. — 102 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6936-23-7.

Черный день Пасхи: [сборник очерков]. — Минск: Славян-

Чытальная зала



От эскалатора до яхты

Новая книга для детей младшего дошкольного возраста С. А. Трафимова, Г. В. Трафимовой и О. Е. Скребцовой "Азбука юного пассажира" — небольшая энциклопедия о транспорте и одновременно свод правил для всех, кто им пользуется, — увидела свет в издательстве "Народная асвета" в самом конце 2010 года. Читатели этой книжки не только узнают, что слово "пассажир" пришло к нам из французского языка, но и познакомятся с основными транспортными средствами, привычными нам и даже не совсем привычными, такими, как, например, яхта. Каждый из видов транспорта — автобус, трамвай, троллейбус, поезд и даже лифт и эскалатор в метро — требуют соблюдать определённые правила поведения, о которых в увлекательной форме рассказали авторы "Азбуки...". Затронули и тему, связанную напрямую не только с транспортом, но и с общей культурой — "Забывать вещи", "Еда для пассажира", чем оказали огромную услугу родителям: теперь долго не придётся рассказывать, почему с мороженым в метро нельзя. Не упустили из виду и то, что может спасти жизнь в экстремальной ситуации, — подушку и ремень безопасности, детское автомобильное кресло. Учитывая реалии современной жизни, авторы "Азбуки..." поместили в книгу главу о том, как пассажиру может послужить Интернет. Не обошли молчанием и сложную тему "Пожар в пассажирском транспорте", изучение которой избавит от паники и повысит шансы выжить у попавших в сложную ситуацию.

Расширяя кругозор юных читателей, авторы "Азбуки..." рассказали о фуникулёре и его "близкой родственнице" — кресельной канатной дороге. Кто знает, может, именно это волшебное слово прорастёт в детских душах полезным увлечением горнолыжным спортом. А в самом конце книжки под белыми парусами зовёт в путешествие волшебная яхта. И, конечно же, несколько полезных советов для пользования водным транспортом.

Ольга ПАВЛЮЧЕНКО

ское слово, 2010. — 96 с. — 4050 экз.

Щербакова, В. П. Это было, было...: автобиографическая повесть / Вера Прокофьевна Щербакова. — Минск: А. Н. Вараксин, 2010. — 233 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6929-87-1.

Ярец, Н. М. Судьбы открытые страницы: стихотворения, сонеты / Николай Ярец. — Гомель: Барк, 2010. — 71 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6763-59-8.

Беларуская літаратура

Бараноўскі, А. А. Вяслар: вершы / Алякс Бараноўскі; [прадмова Ніны Шкляравай]. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 87 с. — 100 экз. — ISBN 978-985-6976-31-8.

Вырко, Л. Ф. Тут мае карані: апа-вяданні, вершы / Ларыса Вырко. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 55 с. — 200 экз. — ISBN 978-985-6976-30-1.

Дайнека, Л. М. Назаві сына Канстанцінам: раман / Леанід Дайнека. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 446 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-6941-51-4 (у пер.).

Дудзюк, З. І. Аднарог / Зінаіда Дудзюк. — Мінск: Харвест, 2010. — 285 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-9015-8 (у пер.).

Зуёнак, В. В. Выбраныя творы / Васіль Зуёнак; [укладанне, каментар аўтара; прадмова Наталлі Заяц]. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 509 с. — 1000 экз. (1-шы з-д 500). — ISBN 978-985-6976-05-9 (у пер.).

Камейша, К. В. Паміж кубкам і вуснамі: проза паэта / Казімір Камейша. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 349 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-02-1217-7 (у пер.).

Колас, Я. Збор твораў: у 20 т. / Якуб Колас; [рэдкалегія: М. У. Мясніковіч і інш.; прадмова М. І. Мушынскага]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Беларуская навука, 2007. — ISBN 978-985-08-0804-2 (у пер.).

Т. 12: Аповесці / [рэдактары тома: Т. С. Голуб, М. І. Мушынскі; падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Т. Р. Строевай]. — 2010. — 515 с. — 1500 экз. — ISBN 978-985-08-1208-7.

Кушняроў, М. П. Друцкія напелы: вершы / Міхась Кушняроў. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 91 с.

— 200 экз. — ISBN 978-985-6976-32-5.

Марціновіч, А. А. Рагнеда і Рагнедзічы: гісторыя ў асобах: нарысы / Алякс Марціновіч. — Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 286 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6941-67-5 (у пер.).

Старажытная беларуская літаратура (XII–XVII стст.) / [укладанне, прадмова і каментар Івана Саверчанкі]. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 605 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-6824-43-5 (у пер.).

Танк, М. Збор твораў / Максім Танк; [прадмова Міколы Мікуліча]. — Мінск: Харвест, 2010. — 1007 с. — 1000 экз. — ISBN 978-985-16-78-93-4 (у пер.).

Трысцень, І. І. Вясковыя байкі: [гумарыстычныя аповяданні і вершы] / Іван Трысцень. — Мінск: Ковчег, 2010. — 99 с. — 99 экз. — ISBN 978-985-6950-08-0.

Шамякін, І. П. Збор твораў: у 23 т. / Іван Шамякін; рэдкалегія: У. В. Гніламёдаў [і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — ISBN 978-985-02-1190-3 (у пер.).

Т. 2: Аповяданні, 1953–2003 / рэдактары тома: У. В. Гніламёдаў, Т. С. Голуб; [пасляслоўе Тацяны Бельскай; падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі Алякс Шамякінай]. — 2010. — 510 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1202-3.

Літаратура Беларусі на рускай мове

Авласенко, Г. П. Новые приключения маленького Ветерка из Вентилятора: сказка / Геннадий Авласенко; [художники: Н. Р. Козлов, Н. В. Сустова]. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 140 с. — 1600 экз. — ISBN 978-985-6941-60-6 (в пер.).

Екимова, Е. А. Ангел по небу летел: [для чтения взрослыми детям] / Елена Екимова; [художник — Ирина Зенюк]. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2009. — 18 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6876-85-4.

Исмаилова, Э. Р. Удивительные приключения мышонка Пипа: [для младшего школьного возраста] / Эсмира Исмаилова; [художник Наталья Кийко]. — Минск: Літаратура і Мастацтва, 2010. — 92 с. — 1600 экз. — ISBN 978-985-6941-50-7 (в пер.).

Краснова-Гусаченко, Т. И. Край родной, любимый: стихи: [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Краснова-Гусаченко. — Минск: Народная асвета, 2010. — 31 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-03-1442-0.

Машков, В. Г. Соскучился по дождю: повесть: [для среднего школьного возраста] / Владимир Машков; [художник Елена Карпович]. — Минск: Мастацкая літаратура, 2010. — 157 с. — 2000 экз. — ISBN 978-985-02-1175-0.

Харченко, Д. В. Живая лампадка: [для чтения взрослыми детям] / Дмитрий Харченко; [художник — Елена Карпович]. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2010. — 16 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6876-83-0.

Харченко, Д. В. Как хомячок Кроша Зернышкин научился быть добрым: рассказ для детей о совести: [для младшего школьного возраста] / Дмитрий Харченко; [художник — Елена Карпович]. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2010. — 16 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6876-82-3.

Харченко, Д. В. Теплая слезинка: [для чтения взрослыми детям] / Дмитрий Харченко; [художник — Елена Карпович]. — Минск: Издательство Дмитрия Харченко, 2009. — 16 с. — 5000 экз. — ISBN 978-985-6876-84-7.

Тэорыя літаратуры. Вывучэнне літаратуры

Антропова, Н. Т. Русская литература: пособие для поступающих в лицей Белорусского государственного университета / Н. Т. Антропова, В. К. Василевская, Е. Г. Таразевич; Лицей Белорусского государственного университета. — Минск: Издательский центр БГУ, 2010. — 77 с. — 300 экз. — ISBN 978-985-476-843-4.

Голубович, Н. В. Русская литература как художественная летопись человека: 8-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Голубович; Национальный институт образования. — Минск: Народная асвета, 2010. — 91 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-03-1447-5.


Захарова, С. Н. Увлекательное путешествие в мир литературы: 5-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / С. Н. Захарова; Национальный институт образования. — Минск: Народная асвета, 2010. — 141 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-03-1436-9.

Петровская, Л. К. Русская литература: учебное пособие для 7-го класса общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения: в 2 ч. / Л. К. Петровская; под редакцией Т. Ф. Мушинской. — Минск: Национальный институт образования, 2010. — ISBN 978-985-465-706-6 (в пер.).

Ч. 2. — 2010. — 286 с. — 113000 экз. — ISBN 978-985-465-771-4.

Царева, О. И. Многообразие тем и жанров литературы, живописи, музыки и кино: 7-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / О. И. Царева, Г. М. Юстинская; Национальный институт образования. — Минск: Народная асвета, 2010. — 141 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-03-1441-3.

Царева, О. И. Содружество литературы и других видов искусства: 6-й класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / О. И. Царева, Г. М. Юстинская; Национальный институт образования. — Минск: Народная асвета, 2010. — 155 с. — 3600 экз. — ISBN 978-985-03-1439-0.



Книжный магазин "Медицинская книга", г. Минск Книги белорусских издательств

1. Леанід Маракоў. Рэпрэсаваныя медыцынскія і ветэрынарныя работнікі Беларусі, 1920 — 1960 гг. Энциклопедичны даведнік. — Мінск: Медысон, 2010.

У даведніку прыведзены біяграфіі або кароткія звесткі пра рэпрэсаваных урачоў шпіталью, бальніц, дыспансераў, радзільных дамоў, паліклінік, медпунктаў і інш.

2. А. В. Белецкий, В. Т. Пустовойтенко, С. В. Макаревич, А. Н. Мазуренко. Рентгенометрия шейного отдела позвоночника. — Минск: Беларусь, 2010.

В монографии представлен оригинальный рентгенометрический метод искривления шейного отдела позвоночника — метод угла аксиса. Новизна метода подтверждается выдачей Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь (Белгоспатентом) патента на изобретение.

Книга предназначена для травматологов, ортопедов, неврохирургов, вертеброневрологов, невропатологов и мануальных терапевтов.

3. Валентин Коровкин. Великих "скорбные листья": медицинские аспекты жизни, болезни и смерти великих людей. Версии, предположения, факты. — Минск: Парадокс, 2008.

4. П. А. Путирский. Как сохранить грудь здоровой. — Минск: Вышэйшая школа, 2010.

5. Скорая и неотложная медицинская помощь. — Минск: Вышэйшая школа, 2010.

6. Геннадий Годовальников. Организация фармации. — Минск: Пара Ла Оро, 2010.

7. Т. А. Бирич, Л. Н. Марченко. Офтальмология. — Минск: Вышэйшая школа, 2007.

8. В. С. Улащик. Электрофорез лекарственных средств. — Минск: Беларуская навука, 2010.

9. Н. В. Ежова. Педиатрия. Практикум. — Минск: Вышэйшая школа, 2004.

10. Ф. Батмангхелидж. Ваше тело просит воды. — Минск: Попурри, 2010.

Книги российских издательств

1. Леонард Берри, Кент Сейман. Клиника Мэйо: менеджмент и сервис мирового уровня. — Москва: Эксмо, 2010.

2. Дж. Хэмптон. ЭКГ в практике врача. — Москва: Медицинская литература, 2007.

3. Ю. Ю. Дрибноход. Косметология. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.

4. В. В. Курек. Анестезия и интенсивная терапия у детей. — Москва: Медицинская литература, 2010.

5. И. К. Луцкая. Заболевания слизистой оболочки полости рта. — Москва: Медицинская литература, 2007.

6. А. Ситель. Соло для позвоночника. 125 лечебных поз. — Москва: Метафора, 2009.

7. С. С. Коновалов. Книга, которая лечит. Заочное лечение. — Санкт-Петербург: Прайм Евронек, 2008.

8. Е. О. Комаровский. Здоровый ребёнок и здравый смысл его родственников. — Москва: Эксмо, 2010.

9. И. П. Неумывакин. Перекинь водород: на страже здоровья. — Санкт-Петербург: Диля, 2009.

10. Виктор Буденко. Зелень для жизни. Реальные истории оздоровления. — Санкт-Петербург: Питер, 2011.

Віртуальныя вандроўкі

Па законах франшызы

Сяргей КАЛЕНДА, г. Веймар
фота аўтара

Распачну аповед з буйных кнігарняў, якія часта павуціннай сеткай пакрываюць не толькі амаль усе гарады Германіі, але і, па законах франшызы, выходзяць далёка за межы адной дзяржавы. Дарэчы, такія кнігарні маюць па некалькі паверхаў і па памерах не саступаюць мінскай “Светач”, а часта нават і пераўзыходзяць. Але калі “Светач” амаль адзіная вялікая кнігарня, у Германіі такія крамы знаходзяцца ў кожным квартале або раёне.

Буйныя кнігарні часта належаць вялікім канцэрнам або кампаніям, якія валодаюць не толькі крамамі, але і выдавецтвамі, друкарнямі, а таксама, магчыма, нейкім іншым бізнесам, што зусім не тычыцца кніг. Гэта даволі зручна, бо пры развіцці адразу некалькіх адгалінаванняў кампанія ідзе кампенсация, так бы мовіць падтрымка менш прыбыткавага бізнесу за кошт прыбыткавага. Але насамрэч ніводная кампанія, калі гэта толькі не хобі прэзідэнта кампаніі альбо традыцыя, не мае такога бізнесу, за які мусіць расплачвацца іншы. І, гэта відавочна, буйныя кнігарні квітнеюць і часта за кошт вялікіх скідак становяцца здольнымі прадаць той ці іншы наклад кнігі ў выніку выйграюць колькасцю продажу замест якасці.

Чаго не скажаш пра маленькія прыватныя кнігарні, якія, як, напрыклад, у Веймары па вуліцы Шылера, часта суседнічаюць з буйнымі франшызамі. Маленькія кніжныя лавачкі добра канкуруюць за кошт рэдкіх кніг. Часта можна ўбачыць на іх паліцах не чарговы бязглузды бестселер, які за гадзіну прагартаў і запамятаваў, а кнігі, правераныя гадамі. Такія магазіны маюць свой асаблівы пах і настрой, а наведвальнік мае шанец знайсці штосьці вельмі рэдкае і якаснае на паліцах...

Здарова канкурэнцыя дазваляе існаваць як вялікім, так і маленькім кнігарням. І, дарэчы, не толькі ім, бо праз дарогу абавязкова апынецца якая-небудзь кавярня, таксама з кнігамі, дзе кожны можа свабодна сесці і прабавіць з кавай некалькі гадзін над цікавай літаратурай. Альбо, і што тут не дзіўна, любая антыкварная лаўка часта мае шмат прапаноў, што пагартаць, і запрашае ў свае ўтульныя пакоі з фатэліямі, пледамі і стосамі кніг...

Так, напрыклад, кнігарня “Тофмана” (Hoffmann's Buchhandlung) у Веймары існуе з 1710 года і квітнее як сямейны бізнес, а побач, праз краму адзення, узвышаецца трохпавярховая “Талія” (Thalia), буйная кнігарня (яна мае вялікі вэб-сайт па продажы кніг). Дарэчы, ёсць у яе і філіялы па ўсёй Германіі і не толькі... Альбо, крыху меншая, у Веймарскім Атрыуме — “Вэлтбیلд” (Weltbild).

Увогуле, у нямецкай кніжнай традыцыі часта, як і ў агульнаеўрапейскай, складваецца асаблівае стаўленне да

Горад, які ласкава прыняў мяне ў свае абдымкі на паўгода — невялікі і ўтульны Веймар на зямлі Цюрынгіі ў Германіі, але памеры яму не замяняюць мець вялікую гісторыю: Гётэ, Шылер, Ана Амаля, Гердэр, Лукас Кранах Старэйшы і Лукас Кранах Малодшы, Ліст, Баўхаўс, Веймарская Рэспубліка, Веймарскі класіцызм і Шцюрмерскі перыяд у літаратуры. Усё гэта і шмат яшчэ што адбылося менавіта ў гэтых мясцінах. І, канечне, распавядаючы пра такія дзівосы ў адным горадзе, што здолеў перажыць шмат гістарычных падзей, якія адбываліся на ягоных вуліцах, цяжка не закрануць тэму кнігі і мясцовага кнігагандлю.

самога працэсу чытання і выбару кнігі. І незалежна ад таго, буйная гэта кнігарня, сетка філіялаў якой, як спрут, можа пакрываць амаль усю дзяржаву, маленькая прыватная кнігарня, якая перадаецца ў спадчыну, альбо антыкварыят... Усе маюць адметную рысу, якой амаль не сустраць у Мінску,



— спецыяльна адведзеныя месцы з кавай і фатэліямі, каб, калі ты зацікавіўся кнігай, але вагаешся, набыць ці пакінуць яе на паліцы, або ў цябе ўвогуле няма грошай, — дык, калі ласка, завары сабе кавы альбо гарбаты, сядай у крэсла і чытай сабе на здароўе, пакуль не зачыніцца кнігарня... І, шчыра кажучы, мне найбольш даспадобы прыйшліся маленькія кнігарні, бо сталы і кава там спрэс аточаны хатнім гаспадарствам, ад якога на сэрцы становіцца крыху цяплей, асабліва калі ты замежнік... Бо, на жаль, буйныя кнігарні надта ярка асветлены, і месцы для чытання і адпачынку ў іх выглядаюць занадта афіцыйнымі, нешта ім чагосьці сямейнага, чагосьці такога, быццам ты завітаў і адчуў, што плед пакладзены на фатэлі і кава заварана амаль як тваёй матуляй.

Магчыма, гэта з-за таго, што ў маленькіх кнігарнях часта каву падносяць сам гаспадар, які жыве над сваім “маленькім бізнесам” на другім паверсе, у тым самым доме, які яшчэ ягоны дзед выкупіў або пабудаваў. І падносіць ён гэтую каву ў сваім хатнім кубку. Вось гэта шыкоўна...

Часта буйныя кнігарні прыгандлёўваюць не толькі кнігамі. Напрыклад, на Цэнтральным Гамбургскім вазале вялікая кнігарня ваступова пераходзіць у краму для дарослых з відэа і часопісамі, з бялізнай і іншым, але зразумела, што яна не проста паступова пераходзіць у секс-шоп — на ўваходзе стаіць ахоўнік і правярае дакументы ў тых, каму відавочна меней за дваццаць адзін год...

І калі прыватная кнігарня мае свае плюсы ва ўтульнасці

і рэдкасці кніг, то ёй не стае шмат розных дробязей, як, напрыклад, лямпаў для чытання альбо паштовак і слоўнікаў, якіх вельмі шмат у буйных кнігарнях. А антыкварныя лаўкі, якія спецыялізуюцца на літаратуры, напрыклад, “Антыкварыят каля Царквы Гердэра” (Antiquariat An Der

Herderkirche) у Веймары, гандлююць шмат чым іншым, каб трэба плаціць падаткі і за арэнду, а на адных кнігах гэта часта немагчыма. Трэба мець пэўную колькасць танных раманаў і дэтэктываў, колькі бестселераў ды сшыткаў, каб весці добры гандаль, а немцы — людзі з адмысловым густам і стаўленнем да літаратуры, таму, калі маленькая прыватная кнігарня і адчыняецца, то мае на продаж толькі вельмі якасную літаратуру, але, на жаль, такую літаратуру часта



купляюць не так ахвотна, як, напрыклад, таго ж Толкіна, Роўлінга, Камінэра альбо якую нямецкую “дэтэктыўшчыну”... Але існуюць і кнігарні, што з часам змаглі лёгка прывычаіцца да існавання на мяжы, — паміж маленькай прыватнай і буйной кнігарнямі. Гэта, так бы мовіць, сярэднія кнігарні, як у Веймары — “Сава” (Die Eule). У такіх крамах часта на адных паліцах размяшчаюць як класікаў і сучаснікаў, так і забаўляльную літаратуру. І часта гэта атрымліваецца вы-

падкова, бо кнігі на паліцах размяркоўваюцца па алфавіце... Каля сярэдніх кнігарняў часта проста на вуліцы пакідаюць сталы з кнігамі, што прадаюцца па скідках, і за імі няма ніякага догляду. Але колькі я ні сядзеў і ні сачыў з суседняй кавярні за гэтымі кнігамі, ніколі яшчэ не бачыў, каб хтосьці браў сабе кнігі без аплаты.

Такім жа чынам маленькія кнігарні выстаўляюць кнігі на вуліцы, коштам адзін еўра, і калі пакапацца ў іх, то абавязкова знойдзецца штосьці вельмі вартэе і рэдкае. Я, напрыклад, знайшоў некалькі кніг пра культуру традыцый армян, выдадзеныя яшчэ ў 1920 годзе, з гатычным нямецкім шрыфтам, і кнігу Станіслаўскага, 1951 года, Лейпцыг... Шмат якія маленькія кнігарні перанасячаны нават рэдкімі кнігамі, таму скідкамі распрадаюць іх ледзь не з вуліц.

Амаль кожны бар альбо кавярня, што прэтэндуе на альтэрнатыўнасць, мастацкасць альбо незвычайнасць за кошт уласнага дызайну ці ўнутраных правіл, мае і сваю ўжо старую і папулярную традыцыю бук-кросінгу (book crossing). Прачытаўшы кнігу, ты пакідаеш яе ў кавярні, а сам бярэш іншую, пакінутую кімсьці да цябе. Так кнігі падарожнічаюць, нярэдка праз межы дзяржаў. Такая традыцыя вядомая і ў Мінску. Напрыклад, наведвальнікі кнігарні “Логвінаў”, кавярні “Лондан” паспяхова карыстаюцца ёй.

Пад вокладкай

Марына ВЕСЯЛУХА



Беларускія народныя казкі / уклад. Н. В. Філіповіч; маст. Надзея Барай і Галіна Іванова. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. — 155 с.

У гэтую кнігу ўвайшлі найлепшыя і ўсім добра вядомыя з дзяцінства казкі. Сярод іх — “Залаты птах”, “Бацькаў дар”, “Як кот звяроў напалохаў”, “Шаптуха” і многія-многія

іншыя казачныя творы, складзеныя беларускім народам. Усе казкі, што ўвайшлі ў кнігу, размеркаваны ў тры раздзелы: чарадзейныя, казкі пра жывёл і сацыяльна-бытавыя. Цудоўныя ілюстрацыі Надзеі Барай і Галіны Івановай дапамогуць маленькім чытачам (ці яшчэ толькі слухачам) уявіць казачных персанажаў, параўнаць сваё ўяўленне пра іх з меркаваннямі мастакоў.



Ючас, М. Грунвальдская бітва / Мечысловас Ючас. — Вільня: Інстытут беларусістыкі; Беласток: Беларускае гістарычнае таварыства, 2010. — 243 с.

Тэма Грунвальдскай бітвы знаходзіцца ў цэнтры ўвагі даследчыкаў з розных краін Еўропы фактычна ад самага пачатку XV ст., калі яна адбылася. Цягам гэтага

доўгага часу пабачыла свет шмат навуковых даследаванняў, гістарычных раманаў, хронік, прывесчаных знакавай падзеі. Аднак Мечысловас Ючас у прадмове да ўласнай кнігі падкрэслівае, што дагэтуль у многіх пытаннях, датычных эпохальнай падзеі Сярэднявечча, паміж гісторыкамі няма згоды. У дадзенай кнізе знакаміты літоўскі даследчык “паспрабуе выклаці свой погляд і падаць аргументы ў спрэчных пытаннях”. Пры гэтым ён у самым пачатку інтрыгуе цікаўнага чытача: “Зусім магчыма рэч, што саюзнікі імкнуліся цалкам ліквідаваць ордэнскую дзяржаву і падзяліць паміж сабой раней захопленыя апошнія балцкія і славянскія землі”.



Жорсткі рамас: фальклорныя песні / укл. А. М. Кукрэш. — Мінск: Кнігазбор, 2010. — 436 с.

Сярод разнастайнага рэпертуару песень, што выконваюцца беларускім народам, ёсць жанр, які дагэтуль не публікаваўся. Гэта жорсткі (гарадскі, мяшчанскі) рамас, творы гэтага жанру ў народзе называлі “лобзнымі”, “страдацельнымі”,

“перажывацельнымі” песнямі. Прышоўшы ў Беларусь асяроддзе з Расіі, гэтыя наўныя песні расказвалі пра няшчаснае каханне, здраду, помсту, забойствы. Усе творы, што ўвайшлі ў гэтую кнігу, запісаны студэнтамі БДПУ імя М. Танка падчас фальклорнай практыкі ў розных кутках Беларусі і друкуюцца ўпершыню. Самыя папулярныя тэксты рамасаў суправаджаюцца нотнымі запісамі мелодый.



Ізн Бэнкс, І. “Імперія!”, или Крутые подступы к Гарбейлу / Ізн Бэнкс; пер. с англ. Е. Петровай. — Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Доміно, 2010. — 480 с.

Упершыню на рускай мове выйшла трагікамічная сямейная сага ад аўтара знакамітай “Осиной Фабрики”, галаваломнага “Моста” і рок-н-рольнай “Улицы отчаяния”. Кніга за-

ваблівае чытача ў таямнічы, але для кагосьці — цікавы і жаданы свет вялікага бізнесу. Ужо больш як стагоддзе сямейны капітал клана Уоллулд грунтуецца на феноменальнай папулярнай гульні “Імперыя!”, — спачатку настольнай, а потым і камп’ютарнай. Але ў часы крызісу ім таксама прыходзіцца нялёгка...

Водгукі дасылайце на электронны адрас аўтара: hitarina@tut.by

Кнігі для агляду прадастаўлены магазінам “Кніжны салон”. Тэл. 385-60-89.

На здымках: у кнігарнях Веймара.